

МАЯ ВЁСКА ДАЕ МНЕ СІЛЫ

Васіль ГАРУС:
“Веру, нашчадкі дзядоў
і прадзедаў вернуцца на сваю
зямлю, калі не дзеля бізнесу
і заробкаў, дык хаця б дзеля
памяці, таму што тут жылі
продкі”.

5

СКРАЗНАЯ ЛІНІЯ ПАЭТА

Леанід ГАЛУБОВІЧ —
пра кнігу **Алеся КАСКО**
“Трохкроп’е”

6—7

НОВЫЯ ВЕРШЫ

Васіля ЖУКОВІЧА
і **Алеся КАМАРОЎСКАГА**

8, 12

ПОШУКІ ІСЦІНЫ

Абразкі
Лідзіі АРАБЕЙ

9, 14—15

ПАМІЖ ПАЛАНЕЗАМ І “КАМАРЫНСКАЙ”

З 25 лютага па 2 сакавіка ў
Мінску пройдзе XIII з’езд
кампазітараў Беларусі. З гэтай
нагоды з артыкулам выступае
кампазітар
Алесь РАШЧЫНСКІ

10—11

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы!
Напамінаем, падпіска на “ЛіМ” на першае
паўгоддзе працягваецца. Яе можна аформіць
у любым паштовым аддзяленні. Кошт інды-
відуальнай падпіскі на адзін месяц — 1100
рублёў, на тры — 3300 рублёў.

Індывідуальны індэкс — 63856.

Кошт ведамаснай падпіскі на адзін месяц —
2500 рублёў, на тры — 7500 рублёў.

Ведамасны індэкс — 63857.



Фота Г. ЖЫНКОВА

Цячэ сцюдзёная вада,
нібы сцюдзёнае святло...



Ужо амаль два тыдні, як ідуць XIX зімовыя Алімпійскія гульні. Доўгі час беларускія алімпійцы ў многіх відах спорнаў іграў хоць і былі блізка да ўзнагарод, але толькі 19 лютага атрымалі бронзавы медаль. Алімпійскім прызёрам стаў фрыстайліст Аляксей Грышан. Шкада, што больш узнагарод у нашай каманды няма. І ўсё ж нельга не радавацца. 20 лютага з лікам 4 : 3 наша зборная па хакеі перамагла каманду Швецыі. Цяпер у нашых хлопцаў як мінімум будзе чацвёртае месца. Малайцы!

ДЭКРЭТ ТЫДНЯ

У друку з'явіўся Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 3 "Аб некаторых пытаннях рэгулявання мінімальнай заробтнай платы". У каментары да яго гаворыцца: "У адпаведнасці з гэтым Дэкрэтам мінімальна заробная плата (МЗП) будзе прымяняцца выключна ў сферы працоўных адносін для забеспячэння сацыяльных гарантый работнікам. Яна ўжо не будзе выкарыстоўвацца ў якасці нарматыву для разліку памераў пенсій, стыпендыяў, дапамог і іншых абавязковых сацыяльных выплат, а таксама падаткаў, збораў, штрафаў і іншых плацяжоў. Гэтыя функцыі будзе выконваць так званая базавая велічыня. З-за празмернай дадатковай нагрузкі раней памер МЗП быў неапраўдана зніжаны, што скажала яе прызначэнне ў рэгуляванні працоўных адносін. З 1 сакавіка 2002 года пастановай урада мінімальна заробная плата ўстанаўліваецца ў памеры 17 тысяч рублёў, а базавая велічыня — 10 тысяч рублёў. Памер базавай велічыні будзе пераглядацца па меры павелічэння тарифнай стаўкі першага разраду". Гэты дэкрэт уступае ў сілу з 1 сакавіка 2002 г., з'яўляецца часовым і згодна з часткай трэцяй артыкула 101 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь прадстаўляецца на разгляд Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

ЛІЧБЫ ТЫДНЯ

Мяркуючы па даведніку "The World Factbook", самай багатай краінай у свеце з'яўляюцца Злучаныя Штаты Амерыкі, у якой памер расходнай часткі бюджэту ў 2000 годзе склаў 1,828 трыльёна долараў. Сярод еўрапейскіх краін на першым месцы Германія, у якой бюджэт складае 996 млрд. долараў. У Вялікабрытаніі — 555,2 мільярда долараў. Сярод краін з пераходнай эканомікай самы большы бюджэт мае Польшча — 49,6 мільярда рублёў. Расія — 40 мільярдаў, Чэхія — 16,7 мільярда, Венгрыя — 13 мільярдаў, Румынія — 11,7 мільярда, Украіна — 8,3 мільярда, Славенія — 8,1, Славакія — 5,2, Балгарыя — 4,8, Беларусь — 4, Узбекістан — 4, Казахстан — 3,1, Літва — 1,5, Эстонія — 1,4, Латвія — 1,3, Азербайджан — 777 мільёнаў, Туркменістан — 588 млн., Малдова — 536 млн., Грузія — 437 млн., Армения — 360 млн. Аналізуючы лічбы, можна зразумець, што ў нашай краіне не такі ўжо і маленькі бюджэт, але, мяркуючы па тым, як жыве наш народ, то яго яўна недастаткова...

НОВАЕ ТЫДНЯ

У Венгрыі ўступіў у сілу новы закон аб уездзе і знаходжанні інашаземцаў. Ён прыняты ў рамках падрыхтоўчых мерапрыемстваў па ўваходжанні Венгрыі ў Еўрапейскі саюз. Па новым законе віза ўжо не з'яўляецца аўтаматычным дазволам на ўезд. Пагранічныя службы пры наяўнасці візы маюць права патрабаваць дадатковыя дакументы, якія пацвярджаюць наяўнасць неабходнай колькасці грошай для знаходжання ў краіне.

ДАСЛЕДАВАННЕ ТЫДНЯ

Мінскі навукова-даследчы інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных праблем правёў даследаванне жыллёвых праблем і шляхоў іх вырашэння. Згодна даследаванню, сваім цяперашнім жыллем незадаволены 65,7 працэнта мінчан. Патрэбу ў дадатковым жылым пакоі маюць 15,9 працэнта мінчан, у аднапакаёвай кватэры — 12,6, двухпакаёвай — 15,1, трохпакаёвай — 14,1, чатырохпакаёвай кватэры і большай — 8,1 працэнта. У той жа час болей як 10 тысяч квадратных метраў жыллёвай плошчы ў Мінску пустуюць. На пачатку мінулага года ў сталіцы болей за 15 тысяч чалавек мелі дзве кватэры, 2,5 тысячы — тры, 600 чалавек — чатыры, 9 чалавек — 5 і болей кватэр... У сярэднім на аднаго жыхара Мінска летась прыпадала 20,1 кв. метраў агульнай плошчы, 13,8 — жыллой... Такія вось варункі...

ЭКСПЕРЫМЕНТ ТЫДНЯ

З трэцяй вучэбнай чвэрці ў Брэсцкай вобласці пачаўся эксперымент з пераходам агульнаадукацыйных школ на пяцідзённы навукавы тыдзень. У эксперыменце захацелі ўдзельнічаць 427 устаноў адукацыі (71,4 працэнта ад усіх школ вобласці). На сённяшні дзень не пажадалі перайсці на пяцідзённы многія школы ў Лунінецкім і Пінскім раёнах, дзе дарослыя жыхары карыстаюцца чарнобыльскімі льготамі, а іх дзеці атрымліваюць у школе трохразовае бясплатнае харчаванне...

ПЕРСПЕКТЫВА ТЫДНЯ

Хоць і кажуць, што тэлебачанне ніколі не заменіць добрую кнігу, але апошнім часам гэтае правіла не спрацоўвае. Усё больш і больш свой вольны час людзі бавяць, сядзячы каля тэлевізара, хоць і папракаюць тэлебачанне, што яно нецікавае і прапагандуе насілле, без якога амаль няма ніводнага замежнага фільма. Нядаўна на прэс-канферэнцыі, наладжанай кіраўніцтвам сумеснага беларуска-амерыканскага прадпрыемства "Космас-ТБ" прагучала, што колькасць каналаў у сетцы кабельнага тэлебачання павялічана да 30. Да канца 2005 года практычна ўсе жыхары сталіцы будуць бавіць свой вольны час каля кабельнага тэлебачання. Да ўсяго "Космас-ТБ" прапануе сваім кліентам выбар каналаў па інтарэсах. Ужо ў сакавіку гэтага года будуць сфарміраваны тры новыя праграмныя пакеты — "Пазнавальны", "Забаўляльны" і "Фільмавы". І калі хто не хоча глядзець замежныя баевікі, можна і не рабіць гэтага, бо ёсць што і з чаго выбіраць. Да ўсяго ў другой палове 2002 года дабавяцца яшчэ два праграмныя пакеты: "Музычны" і "Сямейны". Адно, што можна засмуціць, — гэта тое, што ў гэтых праграмных праектах няма месца беларускай мове, бо "фірма будзе строга прытрымлівацца ўнутрыкарпаратыўнай палітыкі — максімум кабельнага вяртанні на рускай мове".

ТАРЫФЫ ТЫДНЯ

Пастановай Міністэрства эканомікі падвышаны тарыфы на электраэнергію для насельніцтва. У кватэрах, абсталяваных электрычнымі плітамі, трэба будзе плаціць 17,4 рублі за адну кілават-гадзіну (такі ж тарыф і для вяскоўцаў). Гараджане, якія не маюць электрычных пліт, будуць плаціць 24 рублі за кілават-гадзіну. Здаецца, не так ужо і многа, але...

ПРАБЛЕМА ТЫДНЯ

У мінулым годзе ў Мінску было зарэгістравана каля 1,5 тысячы асоб без пэўнага месца жыхарства — так званых бамжоў. У 2000 годзе такіх асоб у сталіцы было каля 1 тысячы. Большасць з бамжоў — гэта грамадзяне краін СНД, сярод якіх пераважаюць выхадцы з пралетарскага асяродка. Для бамжоў у Мінску працуе пакуль што толькі адна начлежка, якая разлічана ўсяго на 92 чалавекі...

У Саюзе беларускіх пісьменнікаў

Асоба Міхася Стральцова, яркая і шматгранная, была ў цэнтры ўвагі сустрэчы ў бібліятэцы СБП, на якую сабраліся навучэнцы навучальных устаноў сталіцы, калегі-пісьменнікі, усе тыя, для каго светлы і шчыры талент пісьменніка блізка і дарагі.

Цёплыя словы на адрас юбіляра, якому 6 споўнілася сёлетнім летам 65 гадоў, гаварылі народны пісьменнік Беларусі Янка Брыль, а таксама Аляксей Станюта, Уладзімір Гніламедаў, Анатоль Кудравец, Міхась Тычына, Эдуард Акулін, Міхась Шавыркін, Людміла Давыдоўская і іншыя.

Прысутныя маглі паглядзець відэазапіс фільма пра Міхася Лявонавіча, які прадставіла дачка пісьменніка Аляксей.

Вёў вечарыну Навум Гальпяровіч.

Н. К.

НА ХВАЛЯХ БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ

Юбілеям песняроў прысвячаецца

"Ад роднае зямлі, ад гоману бароў...", — так называецца сацыяльны праект Беларускага радыё, прысвечаны 120-годдзю з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа. Ён зацверджаны мастацкім саветам радыё і пачаў актыўна ажыццяўляцца.

Пад агульным лагатыпам па ўсёй сетцы вядзення будучы матэрыялы адпаведнай тэматыкі. Падрыхтаваны спецыяльныя радыёкліпы з вер-

шамі класікаў, аздобленых песнямі на іх словы.

Плануецца наладзіць прамыя радыёмасты з Масквой, Санкт-Пецярбургам, Кіевам, Варшавой, праз якія аддзячаў культуры гэтых гарадоў і дзяржаў, прадстаўнікоў нашых саюзаў і пачаў актыўна ажыццяўляцца.

Прагучаць таксама матэрыялы карэспандэнтаў з мясцін, якія звязаны з жыццём і дзейнасцю кла-

коўская, Наталля Вінчэўская, Яраслаў Жучкоў, Вольга Ціхановіч, Уладзімір Пінаеў, Аляксандр Васільеў, Ілля Ганевічкі і іншыяжны панядзелак збіраюцца ў Доме літаратара, чытаюць новыя творы, абмяркоўваюць планы на будучае.

М. Р.

Паступаюць першыя водгукі грамадскасці на сітуацыю, што склалася ў сувязі з перапыненнем фінансавання Саюза беларускіх пісьменнікаў і ўпартым маўчаннем уладаў. Рэзкую заяву на конт гэтага прыняў сакратарыят Таварыства беларускай мовы.

Словы спачування прыслаў Саюз пісьменнікаў Эстоніі і кіраўніцтва Эгуртванія беларускага свету "Бацькаўшчына".

Н. К.

Юрась, каваль з Гродна

Гродна ніколі не ўспрымалася на Беларусі як "пустое" месца ў сэнсе выяўленчага мастацтва. Там жывуць таленавітыя мастакі, прафесійныя і самадзейныя. У Гродне стала працуе кагорта, якая ўспрымае горад не як замшэную правінцыю, а хутэй як стартуючы пляцоўку для далейшага развіцця. Сярод гродзенскіх мастакоў нямала вядомых (як Ю. Якавенка, В. Шоба, У. Панцялееў...). І вось у Музеі сучаснага мастацтва ў Мінску адбылося прадстаўленне яшчэ аднаго творцы з Гродна — Юрася Мацко. Мастак родам з Гродна, мае адукацыю архітэктара (БПІ). Сутнасцю ж яго творчага жыцця стала кавальства, якім Ю. Мацко прафесійна займаецца з 1990 г. Работы мастака ўпрыгожваюць сёння гарадское асяроддзе Гродна і вобласці, прыватныя інтэр'еры. Усе яго кампазіцыі адмаўляюць тыражаванасць і стандартызаванасць, вызначаюцца высокім густам і віртуознасцю выканання.

Выстава Юрася Маско ў Музеі сучаснага мастацтва мае назву "Крыга". Так у народзе называюць кавалкі замерзлай вады, якія пльвучуць па рэках і пертвараюцца ў магутны лёд. Работы Юрася сапраўды падобныя на гнуткія жывыя лініі, якія складаюцца ў рухомыя кампазіцыі, што вельмі мала агульнага мае са стэрэатыпнай ужытковасцю кавальскіх вырабаў. Тым не менш мастак свядома падкрэслівае сваю сувязь з глыбокімі нацыянальнымі арыенцірамі. Фармальна гэта вызначаецца ў цытатах з народнай арнаментыкі, у выкарыстанні паганскай сімволікі ("Калядны маладзік", "Паганскі крыж"). Але галоўнае — духоўная арыентацыя Юрася Мацко на прыярытэты старажытнай Бела-



русі. Такое спалучэнне традыцыйнай народнай тэхнікі кавальства з сучаснымі мастацкімі формамі прыносіць плён, спрыяе ўваходжанню кавальства ў кола прафесійнага мастацтва.

Н. Ш.

На здымках: Ю. МАЦКО падчас адкрыцця выставы; "Без назвы". Фота М. ПРУПАСА

Дыялог з перспектывай

Паэзія, проза, літаратуразнаўчыя пошукі былі тэмамі выступаў у Брэсцкім дзяржуніверсітэце пісьменнікаў Берасцейшчыны.

Так, вядомае паэтэса Зінаіда Дудзюк паўстала перад аўдыторыяй у нязвыклым амплуа даследчыцы. Яна пазнаёміла прысутных з новаю кнігай "Шляхамі адвечнага слова", якую прысвяціла вывучэнню вытокаў беларускай моўнай сістэмы, а таксама з іншымі выданнямі, што ўбачылі свет у апошнія гады.

Гэтаксама даследчыцай дзейнасцю займаецца і празаік Валянціна Кукса, аўтар кнігі прозы "...І верыла ў чюд". Яна рыхтуе да друку метадычны дапаможнік па выхаванні, у якім,

у прыватнасці, абвяргае агульнапрынятае меркаванне, што нованароджанае дзіця — гэта чысты аркуш паперы або пластылін, з якога можна вылепіць каго захочаш. Валянціна Міхайлаўна — сама выхавальніца дзіцячага садка — пераканана: "...З дзіцяці не трэба вылепіваць тое, што нам падабаецца, дастаткова толькі дапамагчы яму як мага паўней выявіць тое, што ў ім закладзена на генным узроўні".

Пазнаёмілі ўважлівых слухачоў са сваёй творчасцю літаратары з Іванаўшчыны празаік Анатоль Крэйдзіч і паэт Андрэй Мазько.

Павесялі аўдыторыю гума-

рыстычнымі карацелькамі-былямі выкладчык універсітэта, вядучы літстаронкі "Зараніца" ў газеце "Зара" Мікола Сянкевіч.

І ўсе разам — выказалі ўдзячнасць за арганізацыю сустрэчы Зоі Мельнікавай — кандыдату філалагічных навук, дацэнту універсітэта, аўтару шматлікіх публікацый пра літаратуру і літаратараў Берасцейшчыны. Зоя Пятроўна запэўніла, што падобны дыялог (гэткі ж жывы і зацікаўлены: пісьменнік — студэнт, можна дадаць — і выкладчык) будзе працягвацца ў БрДУ і надалей.

Анатоль МІКАЛАЕЎ

Брэст

Дыплом "Ад Рахманінава"

Так, напэўна, можна вызначыць высокае творчае дасягненне Канстанціна Красніцкага. Малады беларускі піяніст, якога некалькі гадоў таму мы вішавалі з перамогай на Міжнародным конкурсе ў Заграбе, нядаўна паспяхова выступіў на III Міжнародным фартэп'янным конкурсе імя С. Рахманінава. З трох дзесяткаў удзельнікаў у фінал выйшлі шасцера. Прадстаўнік Беларусі ўпершыню граў у ліку фіналістаў прэстыжнага музычнага турніру, на сцэне Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі, сярод легендарных выпускнікоў якой быў выдатны кампазітар і піяніст Сяргей Рахманінаў. Канстанцін Красніцкі годна вытрымаў канкурэнцыю і заняў высокае чацвёртае месца. Паспех музыканта (і ўжо маладога выкладчыка) падзяляе і яго настаўнік — заслужаны дзеся мастацтваў Беларусі Уладзімір Няхаенка, пад кіраўніцтвам якога была падрыхтавана і гэтая конкурсная праграма.

Н. К.

На здымку: Канстанцін Красніцкі і яго настаўнік Уладзімір Няхаенка



Беларускі Напалеон

Выхадам прыгожай кнігі, у якой на гістарычных малюнках паўстае вядомая і невядомая Беларусі адзначана 195-годдзе з дня нараджэння Напалеона Орды. Адметная постаць у айчынай культуры! Ураджэнец Варацэвічаў, што на Піншчыне, ён ужо там, у бацькоўскай сядзібе, атрымаў пачатковую музычную адукацыю, якую пазней, у сярэдзіне 30-х, развіў і ўдасканаліў у парыжскай эміграцыі, пазнаёміўшыся з Ф. Шапэнам ды Ф. Лістам. Тамсама, у Парыжы, атрымаў і ўрокі вышэйшага мастацтва.

Ён быў з пакалення тых, чый лёс вызначыла паўстанне. Але ён быў — мастак. Апынуўшыся на чужыне, шукаў творчага асяроддзя, таварышаў з А. Міцкевічам, гарнуўся да артыстычнай эліты; дзякуючы Ф. Шапэну ды Ф. Лісту, прайшоў не толькі школу фартэп'яйнай ігры, а і заняткі кампазіцыяй, плён якіх увабіўся ў першых парыжскіх нотадраках Н. Орды. У сярэдзіне 40-х гадоў XIX ст. наш зямляк прыняў пасаду дырэктара Італьянскай оперы ў французскай сталіцы...

Мажліва, правай менавіта беларускага менталітэту стала імкненне Напалеона Орды з парыжскай багемы ў родны куток Палесся? Ён вярнуўся ў Варацэвічы ў 1856-м. Пазней з'ехаў у Гародню, потым — на Валынь. Даваў урокі музыкі, шмат падарожнічаў, працаваў як мастак, пакінуўшы ў спадчыну не адну сотню малюнкаў — неацэнных, эма-

цыйна кранальных і дакументальных дакладных адлюстраванняў характара беларускай зямлі, тады яшчэ не знявечанага выпрабаваннямі XX стагоддзя. Актыўна пісаў для фартэп'яйна. Выдаў у Варшаве "Граматыку музыкі", ухваленаю С. Манюшкам. Быў "беларускі Напалеон" і ў ліку заснавальнікаў Мінскага музычнага таварыства.

Нашы даследчыкі падкрэсліваюць, што Н. Орда меў вельмі цёплы сяброўскія стасункі з Ф. Шапэнам, што сябраваў ён і з Ф. Лістам... Аднак непрадказальны лёс чалавечы ў варункх гісторыі! На тры гады старэйшы за Шапэна, Орда перажыў яго на 34. Да таго ж, пакінуўшы эмігранцкае асяроддзе, апынуўся ў тагачаснай расійскай глушы. Ці не таму ў адной з самых цікавых і арыгінальных кніг пра Шапэна, якая належыць пяру геніяльнага музыканта і музычнага публіцыста Ферэнца Ліста, прозвішча Орды згадваецца толькі аднойчы, мімаходзь і з нейкай містычнай недакладнасцю?

Працуюць: "Ён (Шапэн. — С. Б.) пастаянна бачыўся з маладымі палякамі (Орда, які падаваў, здавалася, вялікія надзеі і забіты ў Алжыры ў дваццацігадовым узросце, Фантана, графы Платэр, Гржымала, Астроўскі, Шэнбек, кн. Казімір Любамірскі ды інш.)."

Ці быў гэты нейкі іншы Орда? Наўрад. Калі ж гаворка пра Напалеона, вялікую памылку вялікага Ліста

можна растлумачыць так. У Парыжы Н. Орда з'явіўся 26-гадовым чалавекам. Быў 1833 год. У сярэдзіне 30-х Ліст з'ехаў з Парыжа, хаця потым і наведваўся туды. З Шапэнам адносіны меў складаныя (кантраст характараў, мастацкіх густаў, жыццёвых поглядаў), што, аднак, не перашкодзіла напісаць пра яго кнігу, прасякнутую шчырым захапленнем. Спачатку гэтая была серыя артыкулаў, нарысаў у перыядычным друку, якая праз год выйшла асобным выданнем (1852 г.).

Даследчыкі сцвярджаюць, што ў 40-я гады Шапэн ставіўся да Ліста з дрэнна прыхаванай іроніяй, нават антыпатыяй, у перапісцы імя Ліста амаль не згадваў, сам пісаў яму ніколі не дасылаў... Дзіва што "Орда, які падаваў, здавалася, вялікія надзеі", адлюстравана ў Ліставай памяці 20-гадовым чалавекам, які быў "забіты ў Алжыры"! Забіты — забіты... Зрэшты — ці ён адзіны з нашых землякоў, якім быў наканаваны аналагічны "сіндром забыцця"?

Што б там ні было, а сёння імя Напалеона Орды, "беларускага Шапэна", калі хочаце, — у нашым культурным ужытку. Яго імем, яго рознабаковай творчасцю цікавяцца землякі. Яго вальсы і мазуркі, паланезы і вальсы творы ў абноўленым абліччы, дзякуючы рупліўцам нашага музычнага адроджэння, вяртаюцца да слухача.

С. БЕРАСЦЕНЬ

У чаканні карагоду

Гомельскі гарвыканкам прыняў пастанову аб правядзенні ў верасні бягучага года трэцяга міжнароднага фестывалю харэаграфічнага мастацтва "Сожскі карагод". Створаны арганізацыйны камітэт. Да ўдзелу ў фестывалі запрошаны артыстычныя калектывы з Расіі, Украіны, Польшчы, Германіі, Кітая і іншых краін. Зацверджаны склад рэжысёрска-пастаноўчай групы. Абвешчаны конкурс сярод мастакоў і архітэктараў на лепшы праект афармлення фестывальнага горада.

І прыгажосць, і боль

У палескім гарадку Хойнікі жыве вядомы на Гомельшчыне мастак Мікалай Асаўляк. Любімыя родныя мясціны ён з натхненнем адлюстроўвае ў сваіх жывапісных работах: "Прыгажосць Прыпяці", "Заліўныя лугі", "Бары"... На многіх палотнах майстра адлюстравана бяда Беларусі — чарнобыльская катастрофа. Мікалай Асаўляк удзельнічаў у справаздачнай выставе гомельскіх мастакоў "Адвечныя Палесся далягляды" ў сталічным Палацы мастацтваў.

Мастаку споўнілася 65 гадоў. З гэтай нагоды ў карціннай галерэі абласной арганізацыі Саюза мастакоў адкрылася персанальная выстава прац Асаўляка.

Літаратурная майстэрня

Гомельская Славянская бібліятэка — цэнтр тутэйшага літаратурнага жыцця. У ёй пастаянна наладжваюцца творчыя вечарыны як мясцовых, так і сталічных пісьменнікаў. А нядаўна ў бібліятэцы створана творчая майстэрня пісьменніка Юрыя Фатнева. Ён — аўтар дзесяці паэтычных зборнікаў, піша прозу. Галоўная задача майстэрні, як сцвярджае літаратар, — удасканаленне творчага ўзроўню пачынаючых паэтаў і празаікаў Гомельшчыны.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

Шагал вяртаецца

Культурныя стасункі паміж Віцебскам і Парыжам у бліжэйшы час стануць больш шчыльнымі. Інтэрэс абодвух бакоў падаграецца славуітым імем Марка Шагала, 115-годдзе якога сёлета будзе адзначацца. Амбасада Францыі ў Беларусі згодна ўзяць на сябе ўсе фінансавыя расходы, каб паказаць французскага Шагала Віцебску, а віцебскіх мастакоў — Парыжу.

Восенню ў Мінску і Віцебску плануецца выставы работ Марка Шагала, якія арганізуе ўнучка мастака Мерэт Мейер.

Не толькі дырэктар і рэдактар

Гісторык Людміла Хмяльніцкая вядомая ў Віцебску не толькі як дырэктар музея Марка Шагала і галоўны рэдактар навукова-папулярнага часопіса "Віцебскі сшытак" (выдаецца па яе ініцыятыве з 1995 года). У яе выйшлі ў свет дзве кнігі: "Гісторыя Віцебска" (жыццёпіс Аляксея Сапунова) і "На Белай Русі ў Сар"і".

На мінулым тыдні ў музеі Марка Шагала прайшла прэзентацыя гэтых надзвычай цікавых выданняў. На яе прыйшлі літаратары, гісторыкі, мастацтвазнаўцы, журналісты. Веў вечарыну пэнт Д. Сімановіч. Пісьменнікі Ф. Сіўко, А. Канпелька, мастацтвазнаўца А. Лісаў высока ацанілі работу Людмілы Хмялеўскай. Адзначаліся высокі прафесійны ўзровень і навізна выданняў. Дарчы, нарысам з гісторыі маэнтка і роду Лапацінскіх "На Белай Русі ў Сар"і" Хмялеўская распачала новую серыю "Маэнткі і людзі". На чарзе ў аўтаркі — трэцяя кніга, назву якой яна пакуль трымае ў сакрэце.

Святлана ГУК

І юбілей, і кніга!

Дваіное свята адзначыў пісьменнік, дырэктар Глыбоцкай школы № 3 Віталій Гарановіч: да свайго 50-годдзя ён выдаў новую кнігу вершаў "Святло блакіту". На ўрачыстасць з гэтай нагоды сабраліся паэтавы сябры, калегі, мясцовыя пісьменнікі. Увесь вечар гучалі песні на творы юбіляра ў выкананні кампазітара Ганны Шаколы і вальсавых груп...

Віталій Гарановіч нарадзіўся ў вёсцы Ермакі Маладзечанскага раёна на Піншчыне. Пасля заканчэння школы служыў у арміі, працаваў у выдавецтве "Вышэйшая школа", закончыў філалагічны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута імя Максіма Горкага. Чвэрць стагоддзя палова пражытка, ён працуе на Глыбоцшчыне. Пісаць вершы пачаў у сёмым класе. "Хросным бацькам" сваім у паэзіі лічыць Міколу Чарняўскага, які апублікаваў яго творы ў часопісе "Бярозка". Друкаваўся Гарановіч на старонках розных перыядычных рэспубліканскіх выданняў, у тым ліку ў часопісах "Маладосць" і "Полымя". Мае паэтычны зборнік "Беразвечча".

Намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Навум Гальпяровіч сказаў цёплыя словы пра новую кнігу В. Гарановіча "Святло блакіту", якая выйшла ў выдавецтве "Кнігазбор".

У. САУЛІЧ

Збіраюць гісторыю

Навагрудская цэнтральная раённая бібліятэка — адна з вядучых на Гродзеншчыне. Пазалетась яна заняла першае месца ў абласным конкурсе "Бібліятэка — інфармацыйны цэнтр". Як паведамляе галоўны бібліяграф установы Ірына Царук, супрацоўнікі бібліятэкі пяты год вядуць работу па складанні бібліяграфічных даведнікаў, спецыяльных спісаў літаратуры пра славянскія мясцовыя дзеячы — пісьменнікаў, краязнаўцаў, гісторыкаў... Сярод іх А. Міцкевіч, Я. Нёманскі, Г. Шутэнка, Я. Драздовіч... Пералік імёнаў далёка не поўны. Праца бібліяграфічна-інфармацыйнага сектара прыносіць плён. Яна дапамагае аператыўна і якасна задавальняць чытацкія патрэбы, узбагачае і памнажае гістарычную спадчыну Навагрудчыны.

Яўген ЛАПЦЕЎ

Кіно з Польшчы

У абласным цэнтры з 25 па 28 лютага пройдзе пяты, юбілейны, фестываль польскага кіно. Мерапрыемства арганізавана пры падтрымцы Польскага Інстытута ў Мінску, Польскага дома ў Магілёве і кінавідаадрпрадпрыемства "Позірк". У кінатэатры "Радзіма" будуць дэманстравацца самыя касавыя мастацкія стужкі. Гледачы сустрэнуцца з польскімі акцёрамі, прымуць удзел у падвядзенні вынікаў віктарыны "Ці ведаеш ты польскае кіно".

Медаль — паэту

Магілёўскаму паэту Васілю Рагаўцову з нагоды 50-гадовага юбілею ўручаны медаль Францішка Скарыны. Днямі юбіляр сустрэўся з вучнямі сярэдняй школы № 6. Перад юнімі чытачамі выступіў сам Рагаўцоў і ягоны калегі па пісьменніцкай працы Сяргей Украінка.

Алесь ПЯТРОВІЧ

ПАПРАўКА

Подпіс пад публікацыяй "Першы выхад на сцэну" ў "ЛіМе" за 15.02.22 г. трэба чытаць так: "Аляксей САЛАДУХІН, дырэктар Гродзенскага дзяржаўнага музычнага вучылішча".

"Род" на "Зямлі людзей"

15 лютага ў Мінску адкрылася новая галерэя. Яна размешчана на вуліцы Рэвалюцыйнай, побач са Скарынінскім цэнтрам. Галерэя мае паэтычную назву "Зямлі людзей", якая пераклікаецца з назвамі вядомага твора Экзюперы. І гэтая невядама, бо ўладальнік галерэі грамадзянін Францыі Іў Прыюдон. Гэты першы ў нашай краіне прэзэдэнт такога роду культурнага супрацоўніцтва. Прэзентацыя галерэі была адначасова прэзентацыяй новай нізкі твораў вядомага мастака Уладзіміра Савіча.

Аўтар назваў свой графічны цыкл "Род" і прысвяціў сваім родным і землякам. Як і большасць твораў Савіча апошніх гадоў, гэтыя аркушы маюць філасофскі падтэкст і выклікаюць у думках гледача складаны асацыятыўны шэраг.

На прэзентацыі прысутнічалі калегі Уладзіміра Савіча, а таксама афіцыйныя асобы ад Французскай амбасады, Саюза мастакоў, Міністэрства культуры, журналісты. Усе, хто браў слова, выказвалі спадзяванне, што плёнам работы галерэі стане збліжэнне Беларусі і Францыі на глебе культуры.

Экспазіцыйная плошча галерэі невялікая. Яна разлічана на выставы камернага характару. Ёсць усе падставы меркаваць, што новая галерэя стане культурным асяродкам, прывабным для мінчукоў і гасцей нашай сталіцы.

П. В.

МЕРКАВАННЕ

«З кутка жаданняў...»

Не так даўно мы адзначалі юбілей Івана Мележа. У нашай гісторыі літаратуры заваяваў ён адно з найбольш пачэсных месцаў. Але памяць яго ўвекавечана не надта багата. І ў сувязі з гэтым я хачу зрабіць адну сціплую прапанову. Пасля вайны на працягу многіх гадоў Іван Мележ цэлымі днямі, не адрываючыся ад стала, працаваў ва ўрадавай бібліятэцы, якая тады насіла імя М. Горкага. Тады яна знаходзілася ў левым крыле Дома ўрада на пятым паверсе. Сам Іван Мележ жыў не так далёка — на вуліцы Клары Цэткін, 19, у двухпавярховым жылым універсітэцкім доміку. Там на другім паверсе ён меў невялічкі пакойчык, у якім не было ніякіх умоў для сур'ёзнай творчай працы. Затое ж найлепшыя ўмовы былі ў бібліятэцы Дома ўрада. Тут Іван Мележ і чытаў усё, што яму трэба было, і пісаў апавяданні, раман «Мінскі напрамак» і ўсё, што ён задумаў. І працаваў ён небывала напружана. Я меў магчымасць бачыць гэта, бо сам з'яўляўся чытачом бібліятэкі з 1945 года.

Сёння ўжо бібліятэка перасялілася ў правае крыло і ў самы ніз. Называецца яна проста «Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь». Я думаю, што аўтар «Палескай хронікі» сваімі здзяйсненнямі заслужыў, каб бібліятэцы было прысвоена імя Івана Мележа.

Уладзімір КАЗБЯРУК

Вяртаючыся да падзеі

3 НАГОДЫ АДКРЫЦЦЯ Ў ГОМЕЛІ КАРЦІННАЙ ГАЛЕРЭІ ГАЎРЫІЛА ВАШЧАНКІ

Прыгожы ўвесну, прыцягальны нават у такое змрочнае сёлетняе зімовае надвор'е Гомель. Сож, парк, палац Паскевічаў, дзе чатыры гады таму адбылася першая выстава народнага мастака Беларусі Г.Вашчанкі ў Гомелі. Невыпадка згадваецца гэты факт, бо ўжо пасля той запамінальнай выставы Гаўрыіл Харытонавіч падараваў гораду ўсе трыццаць выстаўленых жывапісных палотнаў. Тады ён марыў пакласці гэтым падмурак для новай мастацкай калекцыі ў Краязнаўчым музеі, які сёння месціцца ў згаданым палацы Паскевічаў. Яшчэ стагоддзе таму ў ім была сабраная выдатная калекцыя сусветных мастацкіх каштоўнасцяў. Сёння, на жаль, ад яе засталіся не проста рэшткі, а толькі некалькі дзесяткаў адзінак захавання.

Да Гомельшчыны Гаўрыіл Вашчанка мае непасрэднае дачыненне. Нарадзіўся ён у вёсцы Чыкалавічы, якая сёння засталася за "кратамі" трыццацікіламетровай зоны. Мастак "вярнуўся" на сваю малую радзіму аднойчы — з кінагрупаі. Але гэта кароткае падарожжа запала ў душу трывожнай цішыней і нечаканым для мастака адчуваннем страху перад бядою... Тэма Чарнобыля стала натуральнай для творчасці Вашчанкі, выразнай і моцнай. Яе мастак ніколі не трактаваў спрощана і прасталінейна, кожны сюжэт ён перажываў, выплэскаючы на палатно горкія і цяжкія думкі.

Міжволі задаеш сабе пытанне, чаму першая гомельская выстава мастака адбылася толькі некалькі год таму. У 1997 г. Г.Вашчанка адкрыў выставу сваіх аquareляў у Светлагорскай карціннай галерэі імя Пранішнікава і толькі пасля — да сямідзесяцігоддзя ў палаўнічым доме палаца Паскевічаў у Гомелі. Не гэтак даўно ў размове пра сваю творчасць мастак зазначыў, што да тэмы чарнобыльскай бяды ён падступіўся не адразу. Балела. І моцна... Магчыма, таму і на роднай Гомельшчыне ён рашыўся паказаць свае работы не адразу.

Але менавіта тут Гаўрыілу Вашчанку сустрэліся людзі, якія не толькі ведалі значнасць мастака для беларускай культуры, яны прапанавалі ідэю адкрыцця карціннай галерэі мастака. Ідэя спаквалі нарадзілася ў гутарках і развагах з кіраўніком светлагорскай галерэі І.Катляровым, яна знайшла падтрымку (што вельмі важна) у былого мэра Светлагорска, сённяшняга губернатара Гомельшчыны А.Якабсона, а таксама разуменне мэра горада Гомеля Л.Барабанава. Шлях да адкрыцця карціннай галерэі быў складаны, даўжынёю ў чатыры гады. Пошук адпаведнага месца, якім былі выбраны стары і прасторны дзіцячы садок у цэнтры горада, дамовы з усімі ўстановамі, з бацькамі дзяцей на перасяленне ў новае памяшканне, незлічоныя фінансавыя праблемы... Апошнія некалькі месяцаў, прызнаваўся галоўны мастак горада Л.Мельнікаў, усе магчымыя грошы і сілы былі "кінуты" на заканчэнне

рамонт будучай галерэі. Апошнія дні перад адкрыццём там літаральна "прапісаліся" сам Г.Вашчанка з жонкаю, якім актыўна дапамагалі гомельскія жывапісцы Р.Ландарскі і М.Казакевіч. Сам Мікалай Канстанцінавіч прызнаваўся пасля адкрыцця, што і праца гэта, і сама ідэя стварэння галерэі прынеслі яму шмат радасці. Бо для гомельскіх мастакоў гэта, бадай, адзіная магчымасць штодзень "вучыцца" ў знакамітых майстроў — і класічным, і нечаканым прыёмам мастакоўскай тэхнікі. Дарэчы, для большай прывязкі карціннай галерэі Г.Вашчанкі да мастацтва гомельскага краю (у Гомелі працуе 69 сяброў БСМ), увесь першы паверх аддадзены для зменных экспазіцый мясцовых і запрошаных майстроў...

Перапланаваныя памяшканні садка дазволілі стварыць акуратныя і камерныя залы, скарыстаць калідор. Няма традыцыйнай для музейнай структуры анфілады, але памяшканне па магчымасці прыстасоўвалася да новай функцыі карціннай галерэі. Верхні паверх цалкам адведзены для твораў Вашчанкі і вялікага збору карцін, падараных сямі мастака вучнямі і сябрамі (усяго больш за 180 работ). З поўнай павагай гэту частку галерэі яе дырэктарка назвала зборам Мацільды Адамаўны, жонкі і вернага сябра Гаўрыіла Харытонавіча. Пра гэта гаварылі на адкрыцці госці, гэта з пашанай і ўдзячнасцю сказаў і сам мастак. У "зборы" — вялікая сугучнасць іменаў, лепшыя мастакоўскія сілы рэспублікі. Тут ёсць творы як прадстаўнікоў старэйшага пакалення (В.Шаранговіч, В.Марчанка, А.Лось, А.Бараноўскі, А.Малішэўскі, Л.Шчэмялёў, У.Басалыга, А.Кішчанка, В.Свентахоўскі), так і сярэдняга (У.Вішнеўскі, У.Савіч, У.Тоўсцік, В.Славук, У.Слабодчыкаў, Г.Скрыпнічэнка, А.Ксяндзоў, М.Селяшчук) і іншых аўтараў. Зрэз беларускага сучаснага мастацтва атрымаўся паўнаватрасны і вельмі каштоўны для Гомельшчыны.

Вось на такім фоне, як дыямент, зазяла мастацтва мэтра — Г.Вашчанкі, 120 работ якога прадстаўлена тут. У галерэі ёсць "сямейная" зала, дзе вісяць аўтапартрэт і партрэты жонкі, маці, шмат фотаздымкаў з сямейных архіваў. Асобна прадстаўлены эскізы роспісаў інтэр'ераў (Дома кіно, Дома настаўніка і інш., 70-я гады), першыя жывапісныя творы ("Нацюрморт з капустай", 1958 і "Нацюрморт з хрызантэмай", 1955), а поруч выдатныя краявіды Наваградчыны, Нёманшчыны, запамінальныя, выразныя акварэлі-пейзажы. У цэнтральнай зале размясціліся жывапісныя палотны апошняга дзесяцігоддзя, дзе дамінуючымі тэмамі стала Беларусь праз адчуванне бяды, дзе буслы і неабсяжныя далёглыды, вобразы палескіх жанчын і сілуэты сухіх дрэў выклікаюць смутны непакой і балючае адчуванне шчаслівага спакою, што адыходзіць у нябыт.

На адкрыцці гаварылі, пра бысконцаў каларыту, касмічны адчуванні і маштабы, вечнасць мастацтва і духоўнасць, пра значнасць такой падзеі для мастака, што павінна



стаць "правільным шляхам мастака XX стагоддзя" (Ф.Янушкевіч, прэзідэнт БелАВМ), пра недаацэнку Вашчанкі як стваральніка выдатнай школы манументальнага мастацтва на Беларусі, які выхаваў за творае жыццё не адну сотню вучняў (народны мастак Беларусі, дырэктар Музея сучаснага мастацтва і старшыня Савета музеяў рэспублікі В.Шаранговіч). А яшчэ шмат добрых слоў сказалі і прадстаўнікі мясцовай улады, намеснік міністра культуры У.Рылатка, старшыня Беларускага саюза мастакоў У.Басалыга, пазыў Г.Бураўкін, С.Шах, мінскія і гомельскія мастакі...

Беларусь, на жаль, мае толькі некалькі музеяў, прысвечаных асобным выдатным мастакам. У Мінску ёсць музей Бембеля, у Магілёве — П.Масленнікава і В.Бялініцкага-Бірулі. І воль займець такую мастацкую галерэю і Гомельшчына. І варта радавацца таму, што такая падзея адбываецца пры жыцці мастака. На жаль, у большасці выпадкаў творы выдатных беларускіх мастакоў, якія вартыя асобных экспазіцый, не знойдзеш у належным аб'ёме нават у мастацкіх музеях рэспублікі. Так адбылося з

творчасцю В.Цвіркі, А.Кішчанкі, М.Селешчука... І нават толькі за такі клопат пра захаванасць вялікай калекцыі Г.Вашчанкі можна быць удзячнымі Гомелю.

Наталля ШАРАНГОВІЧ

Гаўрыілу ВАШЧАНКУ на адкрыцці ягонага галерэі ў Гомелі

*Радзімаю аблашчаны,
Народам прыгадублены,
Высокі талент Вашчанкі
У тле гадоў не згублены.*

*Душы славянскай скарбамі
Ён да вяршынь узнесены,
Зямлі бацькоўскай фарбамі
Сагрэты і развеснены.*

*Крылья слава высака —
І век яе не скончыцца,
Пакуль Дняпро не высахла
І покуль Прыпяць коціцца...*
Генадзь БУРАЎКІН

ЮБИЛЕЙ

Песня лёсу Міхаіла Савіцкага

Няма больш настолькі "легендамі авяянага" мастака на Беларусі, якім з'яўляецца Міхаіл Андрэевіч Савіцкі. Дыскусіі аб яго творчасці працягваюцца і будуць працягвацца і надалей. І гэта сапраўды так. Бо моцна свайго мастацкага апантанасці і палкасцю ў спрэчках аб вечных каштоўнасцях на зямлі, ён не толькі пераварочваў нашыя ўяўленні пра мастацтва, але і пераканаў: мастацтва можа бунтаваць, пасылаць праклёны, несці Праўду, спрачацца з Лёсам.

18 лютага на галерэі Нацыянальнага мастацкага музея РБ у святочных абставінах, у прысутнасці прадстаўнікоў урада, Міністэрства культуры, Беларускага саюза мастакоў, Саюза мастакоў Расіі адкрылася экспазіцыя твораў

раў Міхаіла Савіцкага, у дзень яго 80-годдзя. Былі прачытаны прывітальныя лісты да мастака ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Мітрапаліт Філарэт сам віншаваў юбіляра.

Экспазіцыя ўключае ў сябе карціны і партрэты. Кожны з твораў грунтоўна асэнсаваны аўтарам, даведзены да максімальнага вырашэння як у кампазіцыі, так і каларыстычнай гаме. Дзеля больш глыбокага выяўлення характару герояў, мастак ставіць іх у складаныя жыццёвыя абставіны, што часцей за ўсё не залежыць ад волі самога чалавека войны, трагедыі, праклёны... І гэта, мабыць, з'яўляецца той характэрнай прыкметай, творчай асаблівасцю, што адрознівае яго творчасць ад іншых. Юнацтва самога Міхаіла Савіцкага было апалена вайной: 250 дзён абароны Севастопалю,

шматгадовы палон у лагерах Бухенвальда, Мітэльбау-Доры, Дахау. Вызваленне прыйшло толькі вясной 1945 ад амерыканцаў. Потым — Мінскае мастацкае вучылішча, Сурыкаўскі мастацкі інстытут у Маскве. Але пляма "паланёнага" салдата не давала спакою органам КДБ. "Штомесячныя допыты амаль да 1957 года, гады вышукі, абвінавачванняў у разбурэнні савецкага мастацтва, і прызнанні, і даносы адначасова", — вось што піша ў эксплікацыі аб гэтым перыядзе жыцця бацькі яго сын Андрэй.

Але творчая зорка мастака не дазволіла яму згубіцца. Перыяд фарміравання яго творчай асобы супаў са з'яўленнем на гарызонце савецкага мастацтва новай творчай плыні, якая ўвайшла ў гісторыю пад назвай "суровага стылю", дзе ён стаіць поплец з маста-

камі — аднадумцамі В. Папковым, Т. Салахавым, братамі Смолінымі, П. Ніканавым.

Гісторыя, сучаснасць, метафарычны пераасэнсаванні лёсу чалавека, біблейскія матывы — вось агульныя характарыстыкі палотнаў, кампазіцыі якіх гранічна простыя. Але за імі стаіць вопыт вялікай эпохі мастацтва XX стагоддзя. Палотны напісаны не ў жывапіснай, а палатнай манеры, хаця каларыт складаны — шэра-срэбраны, шэра-залаты. Творам характэрна кампазіцыйная дакладнасць, абагульненасць, ідэяная накіраванасць. Тэма сучаснікаў знайшла адлюстраванне ў палотнах пад назвай "Куст руж" (1974), "Майскі вечар" (1999), "Хрысціна" (1997), "Партрэт З. І. Азгура" (1998). Тэма Вялікай Айчыннай вайны ўвайшла творами "Партызаны" (1963), "Партызанская мадонна Мінская" (1978), "Сорак першы Дзень Перамогі" (1986). Ададае мастак даніну вялікім паэтам А. Пушкіну і А. Міцкевічу (абодва партрэты напісаны ў 2000 годзе). Распрацаваны біблейскія сюжэты ("Малітва Іова" (1998), "Святая багародзіца" (1998), "Блажэнныя ўбогія духам" (1997), "XX стагоддзе. 80-я гады" (1986), "XX стагоддзе — забойства праўды" (1998)) ды інш.

У вырашэнні экспазіцыі выставы складваецца ўражанне, што яна таксама набыла асобны сэнс. Незнарок партрэты адзінаццатых беларускіх прэзідэнтаў Акадэміі навук знайшлі сабе месца насупраць карціны "Хрыстос і яго крыж" (1998). У гэтым ёсць павязь, так бы мовіць, стагоддзяў, бо на пачатку XX стагоддзя паэт Аляксандр Блок у сваёй паэме "Дваццаць" пачынае апошнюю строфу са слоў: "...Так ідуць дзяржавнымі шагам..." — на партрэтах Савіцкага мы бачым дзяржаўных мужоў: У. Ігнатоўскага, П. Горына (Каляду), І. Сурты, К. Горава, А. Жэбрака, М. Грашчанкова, В. Купрэвіча, М. Барысевіча, У. Платонава, Л. Сушчэні, А. Вайтовіча (усе напісаны ў 1999—2001 гадах). Але ў Савіцкага Хрыстос не "в белом венчыке из роз", як у Блока. Хрыстос Савіцкага змешчаны ў цэнтры мішэні. Ён — сімвал, які гатовы ахвяраваць сабой.

Людміла ҖАЛІВАЙКА



Перыядычна адчуваю непераадоўную патрэбу ў адзіноце: бесперапынны патак шуму пагражае паражэннем нервовых цэнтраў, адказных за адекватнае ўспрыманне рэальнасці. А шум усюды. Шум тэлебачання, аўтамабільнага шуму натоўпу, псеўдаінфармацыйны шум радыё-тэлебачання, шум тэатральна-эстрадных, друкаваных шум са старонак газет, часопісаў, кніг, кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый...

Перыядычна адчуваю непераадоўную патрэбу ў чалавеку: высілкі трансфармацыі шуму — нават пры паспяховым выніку — патрабуюць саўдзелу, без якога не бывае поўнага адчування перамогі. А чалавек патрэбны не ўсялякі, а толькі той, які таксама іншым разам мае патрэбу ў адзіноце...

Такія людзі ў мяне ёсць. Я стараюся лішні раз не абцяжарваць іх сваёй прысутнасцю, даволі ведаць, што ёсць чалавек, здольны да сустварэння, су-мыслення, су-прычыненасці, ёсць чалавек, здольны да ўчынку...

Перыядычна адчуваю непераадоўную патрэбу падзяліцца з людзьмі: шумлівы натоўп павінен нарэшце адчуць, што ёсць іншыя законы існавання, што дадзены чалавеку розум і дар мовы неабавязкова выкарыстоўваць для таго, каб жыць нікчэмна.

Васіль Аляксеевіч ГАРУС, дырэктар бюро міжнароднага маладзёжнага турызму "Спадарожнік" г. Мінска, якраз з тых людзей, якія здольныя на ўчынкi і ідуць на су-працоўніцтва.

Знаёмства наша з Васілём Аляксеевічам і пачалося якраз з учынку. На пасадзе кіраўніка "Спадарожніка" ён 18 год. А пазнаёміліся мы

Мая вёска дае мне сілы

— Васіль Аляксеевіч, чаму вы пайшлі на гэты ўчынак?

— Бюро міжнароднага маладзёжнага турызму ды яшчэ штаб будаўнічых атрадаў — гэта былі дзве структуры ў камсамоле, якія заўсёды займаліся канкрэтнай, рэальнай справай. Натуральна, і бачанне працэсаў, што адбываюцца ў краіне, у нас вельмі адрознівалася ад бачання тых, хто карміўся з палітыка-ідэалагічных догмаў. Мы таксама мелі магчымасць выязджаць за мяжу і бачылі, як жывуць людзі там, бачылі тэндэнцыі, што працягваюцца ў нас. Яшчэ да развалу Савецкага Саюза мы пачалі работу па акцыяніраванні і да жніўня 1991 года ўжо выйшлі з-пад палітычнай апекі камсамола. Калі б мы гэта не зрабілі, то пасля жніўня 1991 маглі б таксама апынуцца пад забаронай, а значыць, будучыня арганізацыі была б вельмі і вельмі цьмянай.

Я ніколі не прылічваю і не прылічваю сябе да вялікіх рэфарматараў і дэмакратаў. Я ніколі не адракаўся і не ганьбіў мінулае, у якім вырас, сфарміраваўся. Але я ніколі яе не трымаўся за мінулае. І тая ж камуністычная ідэалогія нас вучыла дыялектыцы — законам развіцця грамадства, згодна якой любяць з'ява заўсёды знаходзіцца ў руху і зменах. Газета "Знамя юности" ўзору 1991—1992 гадоў якраз і становілася на шлях аб'ектыўнага адлюстравання зменлівай рэчаіснасці. Такія пазіцыя абурала і аганізуючы камуністаў, і агрэсіўныя дэмакратаў. А я хацеў, каб грамадства развілася ў адпаведнасці з сусветнымі законамi эвалюцыі. Любое перапыненне эвалюцыі вядзе да контрпрадукцыйных вынікаў. Разумеў і разумею гэта не толькі святдомасцю, але і нейкім унутраным чутцём, якое і вымушае тое ці іншае рабіць.

Так што, адказваючы на ваша пытанне, зазначу, што ў мяне на той час не было іншага варыянта паводзін. Калі б перамаглі думкі пра тое, наколькі гэта небяспечна для сябе самога, то знікла б маё ўласнае Я, самаліквідавалася. І, відаць, не сядзелі б мы зараз разам і не размаўлялі...

— Адбылося тое, што я называю інстытэтам духоўнага самазахавання. Г. зн. калі прымаецца рашэнне, якое можа пагражаць камфорту і самазахаванню сацыяльна-бытавому, але затое дае права быць выхавальнікам уласных дзяцей. Мне заўсёды цікавіў генезіс духоўнасці інстытэту, і адной з важнейшых крыніц яго ўзнікнення лічу геаландшафтны і сацыяльна-бытавы асяродак.

— Я нарадзіўся ў вёсцы Ласасіна Пружанскага раёна. Побач з вёскай пачынаецца Бела-вешская пушча. За 200 метраў ад нашага дома было возера, у якім пры польскім часе разводзілі ласоса. Магчыма, адсюль і пайшла назва вёскі, якая вядома з пачатку XVIII стагоддзя. Усе мае продкі спрадвеку жылі тут. Вёска наша — за 10 кіламетраў ад Ружан, дзе знаходзіўся замак Сяпегі, які і валодаў усім наваколлем. Замак добра захаваны да сярэдзіны 40-х гадоў мінулага стагоддзя. Стаяў бы ён і сёння, каб у час вайны не задоўга да вызвалення раёна ад нямецкіх захопнікаў яго не ўзарвалі партызаны. Навошта гэта было зроблена, застаецца загадкай, хутчэй за ўсё, каб напярэдадні вызвалення прадэманстраваць бурную дзейнасць. Родзічы Сяпегі і сёння жывуць у Англіі, і іншым разам наведваюць Ружаны. Улады паспрабавалі рэстаўраваць замак, але спроба была няўдалая.

Рос я, як і ўсе сялянскія дзеці, сялянская работа мне добра вядома з маленства. Бацька працаваў на смалакурні, быў майстрам, а пасля і дырэктарам гэтага прадпрыемства. У 1986 годзе памерла мама. Падчас фашысцкай акупацыі яна прымушова была вывезена на работу ў Германію, што, мусяць, і падарвала яе здароўе. Так што трагедыя вайны закранула і мой лёс. Дзявоцкае прозвішча мамы было таксама Гарус. Увогуле, людзі з прозвішчам Гарус жывуць толькі ў нашай вёсцы, больш нідзе Гарусаў я не сустракаў. Ёсць меркаванне, што род наш паходзіць з Прыбалтыкі, які пад ціскам нямецкіх рыцараў у свой час перасяліліся ў лясныя гущычы.

Мы раслі ў такіх умовах, што з'яўляліся часткай навакольнага асяроддзя. Зімой у лесе шышкі сасновыя збіралі, летам і ўвосень грыбы, ягады, пасвілі кароў, якіх выганялі да ўсходу сонца: белы туман сцелецца, рыба ў возеры плёскаецца...

А з першым марозам выбягалі на возера, на лёд. Лёд тонкі яшчэ, празрысты. Ляжаш на жывот — кожную ракавінку ўгледзіш, кожную водарасць. Настаўнікі не дазвалялі бегач па лёдзе, баяліся за нас. Возера даволі глыбокае, і ўлетку некалі там утапіўся салдат...

— Васіль Аляксеевіч, вы расказваеце пра свае мясціны, нібы пэст.

— Ну, каб любіць свой край, зусім неабавязкова быць пэстам. Хаця пэстаў з нашай вёскі, здаецца, і не выйшла, але шанаваць сваю прыроду ўмеюць многія, як і любіць літаратуру.

Павінен сказаць, што ў мяне былі вельмі добрыя бацькі. І калі што харошае ў мяне ёсць, дык гэта ў першую чаргу ад іх. Ды і ўвогуле ў нас усе людзі небагія. Добры быў і нас і старшыня калгаса. Жыў не толькі адной працай, а ўмеў заўважаць і ствараць прыгожае. Любіў паляванне, любіў прыроду, капаў у наваколлі сажалкі, ладзіў жыццё ў вёсцы. Яго ўспамінаюць добрым словам і дагэтуль.

— Пашанцавала вам са старшынёй, Васіль Аляксеевіч. Можна толькі па-доброму пазайздросціць. А мне вось былі знаёмыя такія, што ў цётка на спінах ношкі з саломы падпальвалі. Можна, вам яшчэ і на школьных настаўнікаў пашанцавала?

— І вельмі. Беларускаю мову і літаратуру выкладаў Мікалай Андрэвіч Пяно, які працаваў у школе яшчэ пры польскіх уладах. Рускую літаратуру — Тамара Іванаўна Люкевіч, матэматыку — Іван Міхайлавіч Макаравіч. Ён не толькі быў выдатным настаўнікам, але і нашым сябрам. Ці ўбачыце дзе вы сёння, каб настаўнік гуляў з вучнямі на перапынку ў шахматы? А Іван Міхайлавіч гуляў. Дзякуючы яму і я стаў матэматыкам.

Пасля школы паступаў у Маскоўскі інжынерна-фізічны інстытут. Але не хапіла аднаго бала, і мусіў вярнуцца дамоў. Помню, было вельмі крыўдна, не за сябе, за настаўнікаў, за тое, што не апраўдаў іх давер.

У гэтае ж лета я быў накіраваны райкамам камсамола на працу ў васьмігадовую школу вёскі Клепачы настаўнікам матэматыкі. Я сам канчаў гэтую васьмігодку, бо ў нашай вёсцы была толькі пачатковая школа, а ў дзевяці-дзевяці класы хадзілі ў Варанілавічах. Год я да прызыву ў армію выкладаў матэматыку ў 4-5 класах. Многія вучні былі з нашай вёскі, і мы разам хадзілі ў школу і са школы. У школе я быў для іх Васілём Аляксеевічам, а па дарозе дадому — Васькам. І сёння, праз трыццаць гадоў, я магу ганарыцца сваімі вучнямі. Усе, каму я закладваў азы матэматыкі, закончылі вышэйшыя навучныя ўстановы, а адзін нават авіяцыйны інстытут. Так, у мяне не было педагогічнага вопыту, але затое было шмат энтузіязму і я, сам учарашні школьнік, добра адчуваў, што патрэбны дзецям.

Пасля арміі я, здаўшы на пяць вусны экзамен па матэматыцы — наколькі школу скончыў з залатым медалём, — быў залічаны на факультэт прыкладнай матэматыкі Белдзяржуніверсітэта.

— Васіль Аляксеевіч, роля настаўніка матэматыкі ў вашым жыцці зразумелая. Але з такой шчырай удзячнасцю ўспаміналі вы настаўнікаў літаратуры...

— Перакананы: чалавек не можа лічыць сябе чалавекам, калі не прачытаў у дзень хаця б пару старонак з якой-небудзь добрай кнігі. У маім жыцці такога не было. У дзяцінстве маці часта адбірала кнігу, бо не клаўся спаць, а чытаў.

Я не буду адзначаць школьныя праграмы, але думаю, што нас лепш вучылі літаратуры. Успамінаю, калі вывучалі класіку. Па-першае, абавязкова чыталі твор, па-другое, дэталёва разбіралі кожны вобраз, кожны характар, высвятлялі, пры якіх умовах фарміраваўся і выяўляўся кожны герой. А сёння твор не чытаюць, можна купіць гатовыя сачыненне.

Літаратура пасяля ў маёй душы здольнасць

з ім крыху больш за дзесяць год таму. Былі часы крушэння савецкай імперыі, забароны камуністычнай партыі, абструкцыі камсамолу. На той час, час так званая "жнівеньскага пятаку" 1991 года, я працаваў галоўным рэдактарам камсамольскай газеты "Знамя юности". За плячыма ўжо быў арышт "путчаўскага" нумара газеты, доўгія месяцы следства і першы вопыт фінансаво-гаспадарчай дзейнасці ў абсалютна новых палітычных і эканамічных умовах. Высветлілася: ля кіраўніцтва камсамольскай арганізацыяй рэспублікі апынуліся людзі, дамінантай паводзін якіх стала адступніцтва, здрада, хлуслівасць і прыстасаванства. Яны чакалі краху маладзёжнай арганізацыі і гэтым чаканнем той крах абумовілі. Але крах быў трошкі пазней. Пакуль жа камсамольская вярхушка скіравала свой прагны позірк на камсамольскую маёмасць. Адным з самых смачных кавалкаў была газета "Знамя юности". Маючы тыраж звыш 500 тысяч экзэмпляраў, яна давала велізарны прыбытак. На гэтыя грошы і развіліся камсамольскія лідэры: газетны рахунак быў заблакіраваны. А тым часам выдавецтва "Беларускі Дом друку" паставіла ўмову: праз месяц лінацыйная тэхналогія вытворчасці газеты закрываецца і неабходна будзе здаваць арыгінал-макеты, зробленыя на камп'ютэры. Усе астатнія газеты пераходзілі на новую тэхналогію без спешкі, на працягу года. "Знамя юности" зрабіла гэта за месяц. Зрабіла, дзякуючы ўчынку Васіля Аляксеевіча Гаруса.

Як я ўжо казаў, рахунак газеты быў заблакіраваны камсамольскімі лідэрамі, і набыць неабходную тэхніку рэдакцыя не магла. Яе купіў і падарыў рэдакцыі Васіль Аляксеевіч Гарус. Гэта каштавала не толькі вялікай сумы грошай, а магло пазбавіць Васіля Аляксеевіча пасады, што азначала крутую перамену лёсу. Тым не менш Гарус, нягледзячы на адкрыты ціск камсамольскіх лідэраў, рызыкнуў.

да спачування, узаемадапамогі, перажыванне за лёс радзімы, яна напрамую фарміравала мяне як чалавека, бо была не прадметам, па якім я атрымліваю веда, а — самім жыццём. Такім, які ёсць, я стаў дзякуючы літаратуры і настаўнікам літаратуры. І я не шкадую, што такі, а не іншы.

— А творы якіх пісьменнікаў для вас настольныя?

— Люблю і часта перачытваю Чэхава і Зошчанку. Яны вельмі актуальныя пісьменнікі і ў наш час дапамагаюць мне быць аптымістам.

— Васіль Аляксеевіч, тэма, узятая намі, абавязвае мяне спытаць пра вашы адносіны да рэлігіі...

— Пачну з таго, што вёска наша праваслаўная па веравызнанні і ў ёй была праваслаўная царква. Там мяне і хрысцілі. А ў 1965 годзе, заўважае, дзеючыю, знеслі. Царкву расцягнулі па бярвенню, а з іх зрабілі ў Клепачах партыўную залу. Кіраваў усім гэтым працэсам настаўнік фізкультуры. Крыху пазней у яго загінула маленькае дзіця, а неўзабаве памёр і ён сам.

Я добра памятаю свяшчэнніка, што служыў у нашай царкве. Усевалад Антонавіч быў чалавекам энцыклапедычных ведаў. Выпісваў багата ўсёмагчымай літаратуры, шмат чытаў і мог даць вычарпальны адказ на любое пытанне. Пахаваны Усевалад Антонавіч на могілках побач з маімі бацькамі.

Зараз унук Усевалада Антонавіча працуе ў нас свяшчэннікам. Жыве ў Варанілавічах у дзедавым доме, на працу ездзіць у Ружаны. Я хачу дапамагчы яму аднавіць разбураную ў 1965 годзе царкву.

Завяршаючы адказ на гэта пытанне, заўважу, што рэлігія, як і літаратура, звяртаецца да глыбін чалавечай сутнасці і духу, а значыць, і роля яе пры разумным і сумленным выкарыстанні, велізарная і стваральная.

— Спраўды, Васіль Аляксеевіч, усяму, што вас акаляе, як прырода, гэтак і людзі, можна толькі зайздросціць.

— Так, мне шанцавала на добрых змястоўных людзей. І ва ўніверсітэце, і ў час працы ў камсамоле, ды і цяпер ёсць з кім сябе параўноўваць і да каго прыслухоўвацца. Мне пашчасціла працаваць і сутыкацца з людзьмі, якія на той час шмат чаго пабачылі і шмат што вызначалі ў жыцці. Наша пакаленне не ваявала — ваявалі нашы бацькі. І мы раслі ў атмасферы іх успамінаў, іх расказаў. Я памятаю, калі на свята Перамогі ў вёсцы па ветэранаў прыязджала пяць машын. Выязджалі на месцы баявых дзеянняў, успаміналі, а мы чулі іх расказы і як бы самі становіліся ўдзельнікамі тых падзей.

А нядаўна ў маёй вёсцы памёр апошні ўдзельнік вайны. І менавіта наша пакаленне становіцца носьбітам памяці. Для нашых дзяцей гэта ўжо вельмі далёкая гісторыя і, на жаль, яны ўжо не адчуваюць усёй трагедыі Вялікай Айчыннай.

— Ці часта бываеце на радзіме?

— У мяне там жывуць родная сястра, цёткі, так што бываю, хоць, можа, і не так часта, як хацелася б. У прынцыпе, жыць патрэбна там, дзе нарадзіўся, але, як вы разумееце, сёння гэта немагчыма. Таму бываю няздамі. Нельга перадаць словамі пачуццё, якое адчуваю пры наведванні вёскі. Відаць, як здарожаны вандрунік прагне прыпаць да крыніцы са студзёнай вадоў, гэтак і чалавек мае неабходнасць убачыць радзімыя хаты. Гляджу на іх, што сталі занадта нізкімі, на вуліцы, што зрабіліся вузкімі, і з'яўляюцца вера і надзея, і хочацца хоць што-небудзь зрабіць для людзей, якія жывуць тут.

Сёння вёска старэе, памірае. Але мая паміраючая вёска дае мне сілы. Праз гэты распад трэба прайсці, і, я перакананы, вёска адродзіцца. Адраджэнне ж магчыма толькі тады, калі з'явіцца гаспадар. Мой дзед Сцяпан быў не бедны чалавек. А дзед па маме дык і ўвогуле быў чалавекам багатым. Калі прыязджаю ў вёску, амаль заўсёды наведваю месца, дзе былі зямельныя надзелы маіх дзядоў. Адзін участкам зарос лесам, і там зараз я збіраю грыбы, на участку другога дзедка зараз паша. Веру,



нашадкі дзядоў і прадзедаў вярнуцца на сваю зямлю, калі не дзеля бізнесу і заробкаў, дык хаця б дзеля памяці, таму што тут жылі продкі.

— Васіль Аляксеевіч, слухаю вас і нібы зноўку чытаю развагі Івана Ільіча пра адарванасць ад каранёў. "Інстынкт не звязанага з зямлёй пазбаўлены каранёў і беспрытульны: ён застаецца прадастаўленым уласнаму эгаізму, жыве адным днём, задыхаючыся, патанаючы ў клопаце і залежнасці ад будняў, без мінулага і сучаснага, прыслухоўваючыся да ўсялякіх мудрагелстваў і утопій... Ці не першая культура — зямельная? І спраўды, там, дзе прыходзіць у заняпад зямельная культура, гіне ўсялякая матэрыяльная і духоўная жыццё, спыняецца ўсялякая стваральнасць і ўсялякая культура становіцца ўяўнай...

Адрый ад каранёў — вялікая небяспека ў сучасным свеце, жыццё, якое страціла карані, становіцца ненатуральным, пазбаўлена каранёў душа — бязбожны. Потым наступнае развіццё: чалавецтва разбураецца.

Вы, як бачна, адчуваеце моцную сувязь з каранямі, разумееце важнасць добраўпарадкавання зямлі і чалавека на ёй. Мусяць, адсюль і вашы працоўныя здабыткі?

— Сёння ў рэспубліцы працуе каля 500 турыстычных фірм. Канкурэнцыя на рынку гэтых паслуг стала велізарная. "Спадарожнік", лічу, захаваў сваё дамінуючае становішча і сетку сваіх арганізацый у краінах СНД. Узнікшы ў 1958 годзе пасля міжнароднага фестывяльнага моладзі і студэнтаў у Маскве пры ЦК ВЛКСМ, "Спадарожнік" сёння ператварыўся ў акцыянернае таварыства і ў гэтай якасці адсвяткаваў сваё 40-годдзе. Магу смела засведчыць: у кожным рэгіёне былога Савецкага Саюза ў нас ёсць свае людзі, якія на самым высокім узроўні здольны прыняць любую дэлегацыю. Цэны на турыстычныя паслугі ў нас, бадай, адны з самых нізкіх у рэспубліцы. Мы захавалі свой твар як бюро менавіта маладзёжнага турызму. Арганізуем шмат падарожжаў і экскурсій па родным краі, па літаратурных мясцінах у Вязынку, Мікалаеўшчыну, Навагрудак, Бярэзінскі запаведнік, Бела-вешскую пушчу. Мы можам забяспечыць змястоўны і камфортны адпачынак у любой краіне далёкага і блізкага замежжа.

Мы стварылі сумесную нямецка-беларускую фірму, пабудавалі ў Мінску Міжнародны адукацыйны цэнтр з гасцініцай, рэстаранам, канферэнц-залай і абсталяваннем для сінхронага перакладу. Тут штогодна праводзіцца да 200 мерапрыемстваў.

— Дзякуй, Васіль Аляксеевіч, за гутарку. Газета "Літаратура і мастацтва" жадае, каб усе вашы праекты і задумы збыліся.

Павел ВЕРАБ'ЁЎ



З 1998 года выдавецтва “Юнацтва” выпускае зборнікі “Эўрыка”, падзаглавак якіх дакладна вызначае змест кнігі: “Гісторыя. Адкрыцці. Знаходкі. Парады”. Толькі што пабачыў свет чарговы выпуск, укладальнікам якога з’яўляецца Н. Філіповіч. Адкрываецца кніга нарысам А. Марціновіча “Слаўны сын слаўнага Полацка”, у якім падрабязна прасочваецца жыццёвы шлях і дзейнасць Ф. Скарыны. У раздзеле “Відавочнае — неверагоднае” сабраны матэрыялы, якія, несумненна, выклічуць цікавасць не толькі ў дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту, каму “Эўрыка” найперш адрасуецца, а і ў кожнага, хто возьме зборнік у рукі: “Феномен Маўглі”, “Хлопчык, які бачыць скрозь сцены”, “Праціўца ранаіці і загаварыць на чужой мове”, “Музыканты-вундэркінды”. Фэналагічны эцюд “Дзень цёплага Аляксея”, напісаны А. Наварычам, прапануецца ў раздзеле “З Чырвонай кнігі Беларусі”. Аўтар сведчыць: “...ёсць такі дзень у гадавым календары, калі свеціць яснае сонейка, ціха, ветру няма, спяваюць першыя птушкі, а з-пад карчоў, з глыбокіх нораў на сугрэтую сонцам веснавую зямлю выпаўзаюць вужы і жабы. Гэта і ёсць Дзень цёплага Аляксея. Выпадае ён з году на год трыццаць першага сакавіка”. А. Наварыч і расказвае зямляна, як адбываецца ў гэты дзень абуджанне прыроды, калі ўсё жывое прагне далейшага жыцця. З выдатнай пісьменніцай-адрэджанкай можна сустрэцца ў раздзеле “Пошукі. Адкрыцці. Знаходкі”. Называецца матэрыял “Зельнік Зоські Верас”. А прадстаўляе гэтую “добраю чараўніцу”, як называе яе, У. Ягоўдзік: “Як вельмі дарагу памятку я берагу ксеракопію гэтай невялічкай кніжкі, выдадзенай у 1924 годзе. Называецца яна — “Беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік”. А падарыла мне незвычайны зельнік з сардэчным надпісам яго аўтарка — Зоська Верас. Такі псеўданім выбрала сабе ў маладосці Людвіка Антонаўна Сівіцкая-Войцік, якая пра жыла амаль цэлы век (1892—1991), і да апошніх дзён захавала светлы розум, незамутнёную гадамі памяць”. Аўтар працягвае: “Мне пашчасціла сябраваць з Людвікай Антонаўнай, шмат разоў быць гоцем у яе лясной хатцы на ўскраіне Вільні. Гаспадыня ахвотна расказвала пра свае незабыўныя сустрэчы з Максімам Багдановічам, паказвала часопіс “Заранка”, які выдавала ў 30-я гады ХХ стагоддзя для беларускіх дзетак, а таксама мясечнік пчаларства “Беларуская борць” — яшчэ адно надзвычай цікавае выданне, створанае ў той жа час нястомнай руплівайцай. А вось першай асобнай і, бадай, любімай кніжкай Зоські Верас быў менавіта “Батанічны слоўнік” з цудоўнай прадмовай”. Прыводзіцца і гэтая прадмова: “Чалавеку цікаўнаму, знаёмаму з назовамі расліннага і яго роднай мове, і то з назовамі не штучнымі, выдуманымі, часта народнымі, кожная раслінка, кожнае зелянка расказае не толькі дэталі свайго ўласнага жыцця, гісторыю свайго роду, але ж таксама напамінец аб той ролі, якую яно іграе ў жыцці нашых сялян, у іх медыцыне і варожбах. Часта адно характэрнае названне раскрые перад нашымі вачыма ўсю пазтыўнасць і багатую фантазію нашага народу...”. У Ягоўдзік знаёміць з некаторымі раслінамі, апісанымі Зоськай Верас, расказвае пра іх лекавыя і іншыя ўласцівасці. Кожнай прысвечаны як бы невялікі раздзелчык: “Святаяннік, або Святаянскае зельне”, “Крываўнік”, “Цыкорыя-мацаўнік”, “Залётнік”, “Васількі”, “Рамонкі”, “Званочкі”, “Піжма”, “Дзівавіл”. Ёсць у зборніку і раздзел “Юнаму эрудыту”. Г. Шэршань тэмай свайго гаворкі выбраў такую: “Чаму лекі такія розныя”. Гэта і свайго роду як бы гісторыя медыцыны, бо прыводзіцца разнастайныя звесткі аб тым, як чалавек вучыўся берагчыся ад розных хваробаў: “Першыя лекі”, “У пошукх універсальнага лякарства, або Гісторыя некаторых паназей”, “Удасканаленне лекаў”, “...І атруты, і лекі, або Пошукі каштоўнай меры”, “Стварэнні магічнай кулі”, “Вызначэнне іншых шляхоў уздзеяння на хваробы”, “Вынаходніцтвы шпрыцоў для ўлівання”, “Заклучэнне, або Адказ на галоўнае пытанне”. А на завяршэнне прапануецца “Парады дамавічка” — “Як вызначыць свой тэмперамент”. Алег ГУЛІЦКІ

“Пасля добрай кніжкі вершаў — як пасля ліпеньскай навальніцы: дыхваецца лёгка і глыбока”.

А.КАСКО

Няма сумнення, што кожны сур’ёзны паэт перыядычна разважае над сутнасцю і плёнам свайго творчасці. Пытанні — што, як, навошта, каму і дзеля чаго? — не пакідаюць яго галавы ні ў час душэўнага раздраў, ні ў перыяд грамадскіх катаклізмаў, ні ў хвіліны натхнення і жыццёвай эйфарыі...

Класічнае шэкспіраўскае пытанне: быць ці не быць? — ёсць і пытаннем мастацкай творчасці.

Безумоўна, што ўсім хочацца быць. Больш за тое — застацца. Але — як, якім чынам гэтае жаданне спраўдзіць? Можна задаць пытанне прасцей і дакладней: як паэту і творчому чалавеку ўвогуле спраўдзіць сябе, пакінуўшы чалавецтву, узамен свайго кароткага зямнога існавання, свае мастацкія адкрыцці

Можна сінанімізаваць гэтыя назвы ў сваёасаблівы літаратурны рад: ПАЧАТАК — МЭТА — ДАРОГА — ЖЫЦЦЁ...

Альбо: СЛОВА — ШЛЯХ — ПЕРААДОЛЕННЕ — ЛЁС...

Ужо з першых кніжак, вычуўшы нутром сваё духоўнае прызвание, паэт паставіўся да ўласнага жыццёвага кону з усёй магчымай адказнасцю. Рэдкі верш у яго быў прахадным, а слова падманым. Так, яно яшчэ магло быць выпадковым, немілагучным і каструбаватым, але заўжды — шчырым і безабаронным у адносінах да выяўленых ім рэчаў і дзей. Шчасціла яму і на слынных настаўнікаў (Уладзіміра Калесніка, Міколу Купрэва, Алесь Разанава), і на таленавітых сяброў (Міколу Пракаповіча, Анатоля Шушко, Васіля Сахарчука, Ніну Мацяш)...

Няшчасціла часцей, аднак, доля ведала сваю меру...

Галоўнае — быў зададзены лёсавызначальны пастулат: “Не сілю сябе пісаць, калі

а ці ёсць жыццё паміж росквітам і адцьвітаннем?”

Тут міжволі “задацца Акудовічавым пытаннем” свайго небясыя не толькі ў літаратуры, але і ўвогуле... І само вершаскладанне, раптам, можа падацца не паэзіяй, а проста рамяством, як вось у гэтым аднайменным вершы:

Калі ў свой лёс бракуе веры, няшмат і ў слове глыбіні.

Як часта мы ўскладняем вершы, каб не спрасьціць іх да гульні.

Але гэта — “усё словы, словы, словы”... Іх плоць, закарэлая і, паводле Гумілёва, “дурно пахнучая”, дыхціць тытунём і капустай з вуснаў шасці мільярдаў падобных да цябе людзей... І тыя вульгарна-будзённыя словы пад сілу ўтаймаваць толькі сапраўднаму майстру, калі на дапамогу яго сляпому натхненню і празорлівай інтуіцыі прыходзіць помны і мудры, але не казённы вопыт пражытага:

Леанід ГАЛУБОВІЧ

Скразная лінія паэта

і духоўныя “запаветы”?

Аматары абывакавага жыцця могуць пасміхнуцца, чытаючы гэта, але тыя, хто спрабуе ўразумець непаўторнасць чалавечай асобы пад высокім боскім небам, гагодзяцца, што лёс паэта ствараецца самім Словам. А ўжо словы аплятаюць той лёс драматычнымі калізіямі, бо патрабуюць высокай кроўнай платы за кожны свой знак на папірусе вечнасці...

Вось як гэта выяўлена ў адным з вершаў Алесь Каско:

Нібы вязень, імкнуўся да волі — волі слова, яго хараства.

І, зазнаўшы пакутаў, засвоіў я прыроду свайго рамяства.

Імкнуцца да волі, а зазнаць пакуты? — калі не абсурдна, то парадасальная сітуацыя, аднак, настолькі бяспрэчная і зразумелая ў нашай грамадскай рэчаіснасці, што дзіву даешся, як не ўцямяць таго некаторага цяперашня “барацьбіты” за волю, а па сутнасці — нявольнікі сабоды... у тым ліку і людзі ад літаратуры...

Можна напісаць процыму прыгожых слоў, так нічога і не сказаўшы. Бо перш, чым напісаць слова, трэба напоўніць яго энергіяй душы і падпітаць высокай духоўнай верай, засяроджышы, пэўным чынам і да пэўнага часу, бы грамаадводам, — свой зроблены ці яшчэ магчымы зямны грэх ад Богага гнева...

Паэт ёсць сімвалам духоўнасці асобнага чалавека, а паэзія — сімвалам духоўнай эвалюцыі ўсяго чалавецтва. Вядома, суб’ектыўна і смела заяўляю гэта, аднак небеспадасна. Бо вось жа праціўную некалькі асабліва важных для майго разумення Слова-Бога і Бога-слова радкоў з “Боскай камедыі” вялікага Дантэ Аліг’еры ў рускім перакладзе М.Лазінскага (па-першае перапрашаю ў А.Хадановіча і У.Скарыніна):

Когда правдиво речь твоя звучала, Ты дал смутиться духу своему, — Возвышенная тень мне отвечала. —

Нельзя, чтоб страх повелевал уму; Иначе мы отходим от свершений, Как зверь, когда мерещится ему,

І наўздагон — яшчэ гэтыя, што здымаюць усе чалавечыя пытанні наконт Слова, не даючы адказу па сутнасці:

“О, если б слово мысль мою вмещало, —

Хоть перед тем, что взор увидел мой,

Мысль такова, что мало молвить: “Мало!”

О, Вечный Свет, который лишь собой

Излит и постижим и, постигая, Постигнутый, лелеет образ свой!”

Неназвылівы паэтычны сімвал нябачным ценем суправаджае ўсю творчасць паэта Алесь Каско. Давайце толькі ўслухаемся ў тонкую метафарыку назоваў яго кніжак у тым парадку як яны выходзілі ў свет: “ВЕС-ТКА”(1979) — “СКРАЗНАЯ ЛІНІЯ”(1982) — “НАБЛІЖЭННЕ”(1989) — “ЧАС ПРЫСУТНАСЦІ”(1994)...

Алесь Каско, “Трохкроп’е” (Вершы, пераклады, запісы). Брэст, Выдавецкі дом С.Лаўрова. 2001г.

не пішацца, сілю — жыць, калі жыць не хочацца...”

І ўжо ад самага “вытоку” было намацавана “дно” жыцця, яго крэўнае апірышча: Айчына, род, мова, любоў і вера... Можна таму і была такой адчайнай яго мальба на ўласных творчых “заручынах” з Музай:

О лёс мой, выказацца дай, не забяры мяне заўчасна у тую далеч, дзе так часта мне будзе сніцца любы край.

Не стане моцы — і няхай! — у памяці, рудэ, у зрыццях... Усё вазьмі — і толькі сэрца пакінь і выказацца дай.

Праблем з выбарам Айчыны ў людзей не бывае. У кожнага яна ёсць ад пачатку — тая ці іншая, але — адзіная да сону. І нашая любоў ці нянавісьць да яе, як ні дзіўна, роўназначныя, бо — роднасныя і сьняюнія. Адсюль, як да прыкладу, у Алесь Каско — дзве палярна-прыцягальныя (закон магнетызму) праявы душы да аднаго цэлага:

Ты, народ мой, — не слабы.

Дзецюкі! Слязу сатрыце, для вялікае касьбы свае косы нагастрыце.

Біцьце ў зван в усё канцы ў непахіснасці і веры.

Сёння вы яшчэ касцы, заўтра вы — касіянеры.

Заўтра — з крыўдай змагары, ганьбаю, жыццём ярмовым і, бог дасць, гаспадары і зямлі свай, і мовы.

Гэта з верша “1862 год. Слова Каліноўскага”, напісанага напрыканцы 80-х, у стыхійна-адрэджанскі час перабудовы. А вось матыў з самай песімістычнай кніжкі Алесь Каско “45”:

Здавалася б: ну, вось ён, Храм, што збудавалі пакаленьні!

Стаў на парог — а ў храме Хам сагнуў калені не ў маленькі.

Сядзіць і гіюсць на алтар ахвяр, што мерлі за сабоду.

Ён — валадар, ён — гаспадар свайго прыходу і смуроду.

А людзі тупа на брыду ўтаропіліся, бы авечкі...

...Я нізавошта не ўвайду, не запалю ў тым храме сьвечкі.

Сярэдзіна дзевяностых гадоў, на мой погляд, стала пераломнай у творчасці Алесь Каско.

Тады, здавалася, усё, што ты спарадзіў, вынянчыў і ўзгадаваў у глыбокім таемстве свайго душы, усё тыя спадзевы і праявы новага “суверэннага” жыцця, як люстэрка ў хаце нябожчыка, захінуўшы чорным сукном жалю і самоты... Паэты могуць перажыць і знесці ўсе нягоды жыцця пакуль у іх ёсць асабісты творчы храм, што засярагае ад замаху злых і варожых іх духу сіл. Аднак было б здрадай чытачу схавацца там, адно толькі для малітвы дзеля захавання ўласнай душы, нібы манаху ў свайго манастырскай келлі. Паэзія, адмежаваная ад людскага свету, страчвае сваё галоўнае прызначэнне — быць духам над прахам... Бо калі наступае духоўны крызіс, то чалавек як бы апынаецца адразу на двух шалых адных вагаў: што ж пераважыць і ці не лепш трымаць раўнавагу?

І стаіць такая ціш, што вярэдзіцца пытаннем:

Над старасцю, над непазбежным горам таймем гукі, фарбы — гэтак творым з пагрозлівага сьвету ўласны сьвет.

Галоўнае тут захаваць самасць: не купіцца на пустое і не прадацца за грош. І ў расе і ў слязе бачыць не бліскуе, а блізкае табе да спазмаў сэрца: ці то траву пад воштрай касой ці то мацярынскія вейкі перад чорным векам... Жыццё адольвае ўсё...

Новая кніжка Алесь Каско “Трохкроп’е” засведчыла, што “адрэджэнне з попелу” — гэта не толькі міфалагема, але і метафарычная праява сучаснай рэчаіснасці. Праўда, мне, як і беларускай граматыцы, больш імпануе слова “шматкроп’е”. Кажуць, што я ім часта злоўжываю... Гэтым разам сьведома “злоўжыў трохкроп’ем” і Алесь Каско, мабыць, маючы на ўвазе тры раздзелы зборніка (вершы, пераклады і запісы). Відаць, тым самым аўтар як бы хацеў паставіць тры паасобныя кропкі ў свайго творчасці, гэтакім чынам засяродзіўшы ўвагу на ўласнай літаратурнай пунктуацыі сваіх (і нашых!) нешматлікіх чытачоў. Дарма. Бо зноў жа — куды ні кінь вокам па кнізе — самае малое, на што яе змест, як і форма, дарэчы, напрошваюцца — гэта шматкроп’е... і магчымае аб’яцанне працягу... І хоць асобныя вершы паэта завуаліраваныя зэповай мовай, падтэкстамі і двухсэнсоўнасцю, чаго вымагае наш зарэжымлены час-цэнзар, аднак, паўвекавага аўтара, патанкаўску беспардонна, “выдае попел”, хоць ужо сівы і халодны:

А з выракаў ды злых папрокаў так шырака расце мана, што ўзносіць люд лжэпрапокаў, паколькі... праведных няма.

Альбо:

Дай мне, доля, за Ракою бераг росны, трапяткі, каб забраць я мог з сабою веры й мовы чарапкі.

Хоць на сколах незлічоных хай крынічыла б святло... калі ж не — дай чорны човен, каб нічога не было!

Бо — “Гідка думаць, што я паэт: / / у айчыне — ды без Айчыны...” Шчыра кажучы, гэтыя думкі небяспечныя самі па сабе, і, крыў, ім матэрыялізавацца (ёсць такая кішэнна-багемная тэорыя пра матэрыялізацыю мастацкага слова), хоць зразумець аўтара можна, прыпомніўшы, да прыкладу, выдатныя, вышэйпрацытаваныя тут, радкі: “Усё вазьмі — і толькі сэрца / / пакінь і выказацца дай”. Што праўда, то неўзабаве пазт спрабуе як бы апраўдацца перад чытачом за гэты свой душэўны нечалавечы адчай:

Немагчыма было ўжо вярнуцца да ранейшых сябе, да ветру і свету, а ўрэшце і да несапраўднага жыта —

гэта жыта без васількоў.

Калі хто не зусім разумее, пра што тут рэч, то нагадаю пра вызначэнне Максіма Багдановіча паэзіі, як “чыстай красы”, а яшчэ эсэ ў “ЛіМе” чатырохгадовай даўнасці Алесь Разанава “Жыта і васільк”, не выключаючы адсюль, безумоўна, і сучасныя грамадска-палітычных падтэкставых паралеляў. Хлеб надзённы і хлеб духоўны — непадзельныя, гармонія

ўраўнаважвае чалавечы жыццё і засцепае свет ад хаосу — вось тэзы, якія паэт спрабуе творча, а значыць, суб'ектыўна трактаваць. (Тэмы не новыя, але — што “новае пад сонцам”? — хіба што наш погляд на гэтыя тэмы.) Ды ў параўнанні з Эклэзіястам, Алесь Каско яшчэ які прасветлены аптыміст! А значыць, недалёка той час, калі цёмныя начны полаг спадзе з усходу і сонца нарэшце высвеціць **любы** наш край сярод людскага свету...

Інакшы храм і час. І плач тут не ўспрымаецца сур'ёзна. Не спавядайся ж гэтак слёзна, памерлай музыкі скрыпач! Над муміямі слёз не льюць, дык прэч адсколь, каб недзе босым, расхрыстаным — зайграць нябёсам: яны шчэ здатныя пачуць.

Па гэтым зборніку адчуваецца, што “жніво душы” яшчэ не пачалося, бо яшчэ палавее жыта і спеліцца зерне ў коласе... але спавядальныя ноткі ў голасе ўжо трымцяць на вуснах вялікага грэшніка... А як гэта інакш назваць, калі нават пра каханую паэт піша дагэтуль у беларускай паэзіі малачуване: “Ты мне ў душы жыццё ўдыхнула, / / калі пакінула мяне”. Альбо, які без трымцення сэрца чытаць такія пранізлівыя радкі:

Адно за адным абліччым знікалі — знікалі, як дым. Усім, Каму быць мог за роднага брата, хто судзіў непрадзята ды з бязладдзя вярнуцца мне

радіў, — я здрадзіў. Няма іх, чакай не чакай... Ты — не самая большая страта. Бывай.

Аднак усё часцей і часцей з'яўляецца ў паэта адчуванне гатоўнасці, як **прыняць дар** (плён творчасці), так і **стрымаць удар** (аўтарскую няўдачу). Адсколь і гэтае самаўшчуванне, а мо папярэджанне іншым:

Пабоўш бы ў песні светлыні, пабоўш звонкасі, спакою... Ды стаіе песня не маёю, не пра мае расказа ды. Сярод мані і мітусні ёй сорамна перад сабою ўзнікаць з прытворнага настрою, з азартнай слоўнае гульні.

Прызнаюся, як чытач, я насцярожана чакаў разрадкі ад “сціснутай у адным сэрцы” празмернай негатыўнай энергетыкі, якую паэт прыняў на сябе ад акаляючага свету, але ўсё ж я не верыў, што чалавек, які жыў любоўю і добром, можа загінуць пад навіслым над ім варожым прэсам зла і нянавісці. Толькі б самое сэрца яго вытрывала той бязмерны напор змянога добра і любові — вось што трывожыла мяне... І хоць чакаў я менавіта апафеозу паэзіі, але ўсё адно быў агаломшаны, здзіўлены і збіты з інтэлектуальнага панталыку гэтымі пяццю заключнымі (для мяне) радкамі пакаляльнай **евангельскай** паэзіі:

Было гнятліва, скупшана ўчора, а сёння — Бог даў —

дзень як дзень. За шклом з дажджынак незлічоных грак мільгануўся — чорны-чорны, як быццам выльцеў з грудзей.

Апошні радок, на маё меркаванне, — “томов прэмногих тяжелей”...

Дзякаваць Богу, жыццё ўзяло верх. Паэзія трыумфуе. Чарговы паэт з перыферыі зноў “напляжыў” у **банкетнай зале сталічнай багеі**, не прамінуўшы напаследак заявіць і такое:

“Кепска не тое, што пішам кепскія вершы, — ад гэтага ніхто не застрахаваны, — а тое, што кепскія вершы друкуем. Яны рана ці позна “ўсплываюць на паверхню”, і тады одумнаму аўтару (графаману, зразумела, усё роўна) сорамна за іх. Нават калі іх не крытыкуюць, а, наадварот, хваляць у артыкулах, уключаючы ў тэматычныя зборнікі, чытанкі, альманахі, дэкламуюць са сцэны. З аўтарам, як правіла, не раяцца, бяруць на свой густ, і нічога не зробіш: што апублікавана — ужо не зусім тваё... Зведайшы ўсё гэта на сабе, думаю не без самаіроніі: ці цалкам праўдзівы лацінскі крылаты выраз scripta manent (напісанае застаецца)? Застаецца надрукаванае, і, на жаль, не толькі тое, што вартае заставацца”.

Што праўда — то праўда. А што можна дадаць да самой праўды? Хіба яшчэ раз ненавязліва падкрэсліць самабытны і выбітны па сённяшнім часе талент паэта Алесь Каско. Не для таго, каб помнілі, што ёсць, а для таго, каб ведалі, што — будзе...

Калі сустракаеш у друку прозвішча Ніны Рыбік, міжволі прыгадваеш вядомае выслоўе: “Не было б шчасця, дык няшчасце дапамагло”. Рэч у тым, што Н. Рыбік засведчыла аб сабе як аб пісьменніцы пасля чарнобыльскай трагедыі. І на тое больш чым значныя падставы. Н. Рыбік і да гэтага пісала, а тут катастрофа, якая болей адгукнулася ў душы кожнага беларуса. У дачыненні ж да Н. Рыбік яна стала і асабістай трагедыяй: родная вёска пісьменніцы Уласы сёння не існуе, а да аварыі яна была адной з самых прыгожых у Хойніцкім раёне. Развітанне з людзьмі, многіх якіх ведала з маленства, пакінула глыбокі след у душы. Праз некаторы час захацелася пра іх раскажаць, узнавіўшы тое, што адбывалася ў першыя паслячарнобыльскія дні. Так і нарадзілася задума апавядання “Эвакуацыя”.

Гэты твор увайшоў і ў кнігу прозы Н. Рыбік, што стала майскім зборнікам “Бібліятэкі часопіса “Маладосць” за сёлетні год. Згаданым апавяданнем кніжка і адкрываецца. Трэба аддаць належнае Н. Рыбік: ёй удалося багаты фактычны матэрыял падаць такім чынам, што апавяданне не перанасычана ім. Галоўная ўвага пісьменніцы звернута толькі на тое, што ў шэрагу падобных выпадкаў значна выйграе сваёй падзейнай асновай, нясе важкую нагрукку, дазваляючы за прыватным убачыць агульнае, паглядзець на тое, што адбывалася, як мага праўдзівей і аб'ектыўней. А ў выніку з некалькіх дзесяткаў жыхароў вёскі, якая сутыкнулася з нябачнай дагэтуль бядой, сталі тыя, праз чые паводзіны, псіхалогію можна убачыць і адчуць паводзіны ўсёй грамады.

Пра кожнага з іх Н. Рыбік гаворыць не шмат, але гэтага дастаткова, каб упэўніцца, што кожны з іх па-свойму адметны, індывідуальнасць, а таму мае ўласнае меркаванне наконт таго, пакуль невядомага, што абрынулася на вёску. Вось, для прыкладу, Алена, якая, як і заўсёды, у працы, вольнай хвіліны не знаходзіць. У жудаснасць здарэння яна не хоча верыць, ды і не можа: “Пакуль да нас тая радыцыя дойдзе, дык з яе не застаецца нічога”. Страшна, што абыякава да ўсяго ставіцца і мясцовая фельчарка. Страшна па той прычыне, што з-за свайго няведання наступстваў катастрофы, яна, не жадаючы таго, прымушае аднавяскоўцаў забываць аб асцярожнасці. А калі нічога страшнага, дык — калі ласка: “Хай не брэшуча!” — тонна, што не чярпеў пярэчанняў, заявіла чырванашчокая Дуня. — Я вось учора малака напілася, колькі мне ўлезла, а сёння баршчу з маладога шаўя наварыла і так усмак пад'ела. І нічога. І ўчора нічога не балела, і сёння не баліць. Няма тым вучоным чаго рабіць, дык вось і выдумляюць абышто”.

Апавяданне “Эвакуацыя” — па сутнасці стэнаграма страшных дзён. Але Н. Рыбік не проста канстатуе факты, а ўважліва прыглядаецца да людзей, перадае тое, што ў іхніх душах, а таму, дзякуючы гэтакім псіхалагічнаму заглябленню, стэнаграма паступова ператвараецца ў кардыяграму жыцця вёскі на працягу часу, які, па волі абставін, азнаменаванай сабой пераход ад чарнобыльскай эры да паслячарнобыльскай. Уражваюць старонкі, дзе раскажваецца пра высяленне вёскі. Нават каровы адчуваюць бяду і таму плачуць. Аленін жа сабака не хоча заставацца ў вёсцы:

— Сабака ўткнуў морду ў рукі гаспадары і ціхенька заскуголіў. Пятро ўстаў, адварнуўся, каб не бачыць гэтых умольных вачэй:

— Рэкс, я каму скажу? Дадому! Сабака лёг на зямлю, паклаў морду на лапы і працягваў жаласна скуголіць.

— Рэкс, марш адсюль! — ужо прыкрыкнуў гаспадар з прыступкі аўтобуса.

Сабака мацней заскуголіў, але з месца не крануўся. Урэшце ўпаўнаважаны не вытрымаў:

— Ладна, бярыце і сабаку. Калі будзе добра паводзіць сябе ў аўтобусе — давязем да месца, калі не — выганім па дарозе”.

Сама праўда жыцця ў гэтых і іншых

эпізодах. А праўда такая, што часам драматычнае ўжываецца з камічным. Трэба ж было аднаму вяскоўцу, які і дагэтуль быў ахвочы да чаркі, якраз чарговы раз пайсці ў загул. Калі выйшаў з лазні, вёска амаль цалкам апусцела. Няйначай вайна, падумаў. А пасля апомніўся: “Ды не можа быць?.. Хай тры дні я ў лазні сядзеў, — няўжо за гэты час столькі ўсяго нарабілася?”

Творы, што ідуць следам за “Эвакуацыяй”, — лёсы людзей, якія, не па сваёй волі развітаўшыся з роднай вёскай, муслілі пачаць новае жыццё. І ніяк не могуць прыстасавацца ў ім. Быццам пачалася нейкая чорная паласа. Роздум Вольгі, гераіні аднайменнага апавядання (гэты твор, а таксама “Васіль Іванавіч”, “Дзед Андрэй”, “Алесь”, “Наташа” аб'яднаны ў цыкл “Перасяленцы”), характэрны ў тым сэнсе, што нешта падобнае адбывалася (ды і адбываецца і па сённяшні дзень) і з іншымі “чарнобыльцамі”: “Яна ўсё капалася ў душы, шукала, хто ці што вінаваты ў яе незлічоныя беды. І ўрэшце вырашыла для сябе — пераезд. Каб не гэта, жыла б яна ў сваёй хаце і бяды не знала. А ў хату іх, сястра стрыечная казалася, так ніхто і не засяліўся, стаіць да гэтага часу замкнёная”. А ламае Чарнобыль лёсы не толькі тых, хто трапіў пад яго ўздзеянне.

Што гэта так, лішні раз упэўніваешся, калі знаёмішся з апавяданнем “Алесь”. Хлапец пакахаў дзяўчыну, праз некалькі дзён павінна адбыцца вяселле. На жаль, яно так і не адбылося, бо дзядзька гэтай дзяўчыны, які любіць яе як сваю дачку, супраць. Пры гэтым кіруецца нібыта найлепшымі намерамі: “Я разумею, вы асабіста і ваши блізкія ні ў чым не вінаваты. Вы сталі свайго роду заложнікамі, ахвярамі. Але я не хачу, каб такой ахвярай стала мая адзіная пляменніца, яе будучыя дзеці”. Ад падобнага таксама нікуды не падзенешся, бо ў нечым чалавека можна зразумець. І не думае гэты добра-зыхліўца, што тым самым пазбаўляе шчасця Алесь. Галоўнае для яго, каб усё ладзілася ў пляменніцы: “Нічога, нічога, — барабаніў пальцамі па аконным шкле генерал, пазіраючы як шпаркім крокам пераходзіць вуліцу Алесь. — Усё будзе добра. Супакоюцца — і ён, і яна. Можна, і дрэнна наступілі з хлопцам, можа, ён і нічога сабе. Але чарнобылец... Здароўе — гэта галоўнае, без яго шчасця не будзе. А яго любімая Танюшка павінна быць шчаслівай. Ён дзеля гэтага зробіць... Усё!”

Але ў Н. Рыбік не толькі “чарнобыльскія” творы. Яе ўвогуле цікаваць неардынарныя людскія лёсы, нечаканыя сюжэтныя сітуацыі. У гэтым упэўнівае і апавяданне “Млынарова вяселле”. Галоўны герой немалады ўжо дзяцюк, чым аддаваць яму. Праўда, у працягу любствы яму не адмовіш, а вось да ўзаемаадносін з цудоўнай паловай чалавечтва ён ставіцца не асабліва сур'ёзна. Правільней, ставіўся, бо цяпер, калі пражыта нямаля, з'явілася магчымасць многае пераацаніць. І зразумеў Янук, што некалі маладзенькая бібліятэкарка, якая нарадзіла ад яго дзіця, была адзіным ягоным каханнем. Хацеў было праз некаторы час адумацца ды, як кажучы, найшла каса на камень. Зоська таксама паказала характар. Цяпер Янукоў сын дарослы, ідзе ў войска. Янук не супраць, каб ажаніцца на Зосьцы. Але з яе вуснаў гучыць тое, што і павінна было б прагучаць, калі прыняць пад увагу характар жанчыны, умудронай жыццём: “Рашыўся-такі. Па праўдзе кажучы, раней чакала. Бачыла, што без нас жытка ў цябе, што страва без солі. Ды не ішоў. Крыўдала. Не за сябе — за сына. Плакала. А потым змірылася. Думала, ужо не прыйдзеш. Але ж во рашыўся. Ды толькі не ў мяне пытай, прабачэння прасі — у сына. Як ён даруе, бацькам назаве, то што ж? Я таіцца не буду — аднаго цябе ўсё жыццё любіла, даўно ўсё даравала. Але Алесь нявольнік не стану”.

Уладзіліся адносіны Янука і Зоські, чаго не скажаш пра герояў апавядання “Быў май і быў кастрычнік”. Ды і хіба так лёгка развязаць той вузел, які ўзнік у іх узаемаадносінах. Дырэктар школы кахае жанатага мужчыну, а ў яе зака-

хаўся адзін з маладых настаўнікаў, маладзейшы на дзесяць гадоў. Хоць справа не ў адным узросце. Гэты настаўнік — родны сын таго каханка. Сапраўды ўжо: “быў май і быў кастрычнік”. А за ўсім — само жыццё. З усімі яго складанасцямі. Жыццё, якое так глыбока спасцігае Н. Рыбік у сваіх творах, прыглядаючыся да чалавека, спасцігаючы яго як асобу.

У Н. Рыбік няма апавяданняў “прахадных”. Можна, канечне, гаварыць пра тое, што адны напісаны лепш, іншыя, у параўнанні з імі, прайграюць, а то і менш псіхалагічныя, але ў той жа час краюць непаўторнасцю лёсаў. Часам пісьменніцы па-добраму зайздросціш: умее ж выбіраць такія сітуацыі, якія пачынаюць “спрацоўваць”. І нават у апавяданнях, у якіх спачатку вока затрымліваецца на тым, што выгледзе вельмі ж знаёмым. Як у апавяданні “Вяртанне”, калі маладая яшчэ жанчына завітае ў прыёмную старшыні калгаса. Сакратарка яго паводзіць сябе, як і паводзіць сябе ў падобных выпадках іншыя жанчыны, якія знаходзяцца пры начальстве і хочучы засведчыць, як шмат ад іх залежыць. Думаецца, Н. Рыбік празмерна запынае ўвагу на ёй. Але чытаеш апавяданне далей, і адразу адчуваеш: твор атрымаўся. Зноў жа, дзякуючы неардынарнаму лёсу: жанчына, якая завітала да старшыні калгаса, некалі пакінула гэтую вёску. Ды і старшыню, як высвятляецца, яна ведае. А той паводзіць сябе нахабна, самаўпэўнена. І папракае, што пакінула некалі родныя мясціны. Па логіцы, з ім нельга не пагадзіцца. Сам жа ён не паехаў... Але чым больш прыглядаешся да гэтага “начальніка”, тым больш пераконваешся, што нічога святога ў яго за душой няма. Словы, якія прамаўляе ён, толькі на першы погляд справядлівыя. На самай жа справе іншае трымае гэтага маладога самадура ў вёсцы: ён ведае свае магчымасці, таму разумее, што ў іншых месцах такую пасаду ніхто яму не дасць. Цяпер жа, бачачы, што гэтая жанчына нікуды ад яго не дзенецца, зневажае яе, як можа. І прапаноўвае працу не па спецыяльнасці, хоць і ёсць вольнае месца бухгалтара. А калі жанчына гаворыць, што пастараецца аддзячыць, “вусны старшыні расцягнуліся ў салодкай усмешцы, а вочы заблішчэлі”. Ён то ведаў, якога “аддзячэння” хоча, тым больш, што муж яе памёр...

Як у пераважнай большасці апавяданняў Н. Рыбік, важкую нагрукку нясе заканчэнне твора. Яно пратакольна кароткае, але гаворыць вельмі шмат: “...Ні аддзячыць старшыню, ні трапіць у бухгалтэрыю Тацяна так і не паспела: двух тыднёў працы на вагавой пад пранізлівым восеньскім ветрам і дажджом у лёгенькім палітончыку і дзіравых тупельках ёй хапіла, каб трапіць у бальніцу з двухбаковым запаленнем лёгкіх. Адтуль яна ўжо не вярнулася... На пахаванне старшыня выдзеліў туну і машыну, але сам не прыйшоў — палічыў, што будзе зашмат гонару. Пахавалі Тацяну побач з бацькамі, яе адзінага сына забрала да сябе ў горад сястра”.

У канцы зборніка стаіць нарыс “Спатканне з радзімай” — расказ пра тое, як аўтарка разам з беларускімі пісьменнікамі прымала ўдзел у Днях беларускай літаратуры на Палессі”, што праходзілі з нагоды выхаду ў выдавецтва “Мастацкая літаратура” ў 1996 годзе кнігі “Прайсці праз зону”. У гэтым зборніку, дарэчы, было змешчана і яе апавяданне “Эвакуацыя”. Згадваючы родныя мясціны, Н. Рыбік зазначае, што яны для яе “кавалачак радзімы, кавалачак пакінутай душы”. У сувязі з кнігай “Эвакуацыя” апошнія словы набываюць і іншы, яшчэ больш глыбокі сэнс. На старонках гэтага зборніка таксама кавалачак пакінутай душы пісьменніцы, бо толькі палюбіўшы персанажаў, як блізкіх і дарагіх табе людзей, аддаўшы ім сваю душу, можна пісаць так праўдзіву, быццам жывучы іх жыццём, якое не заўсёды простае, але вартае таго, каб пра яго ведаць.

Алесь МАРЦІНОВІЧ



“Гнёздаў родных цяпло”

Яшчэ адна цудоўная кніга пабачыла свет у выдавецтве “Юнацтва”, а тое, што выйшла яна ў серыі “Школьная бібліятэка”, асабліва радасна, бо зборнік “Гнёздаў родных цяпло” складаецца з твораў, якія арганізатары ўрокаў пазакласнага чытання ў пачатковай школе з поспехам выкарыстаюць у сваёй рабоце, а гэта значыць, што хлопчыкі і дзяўчынкі далучацца да чароўнага роднага слова, а праз яго — у кнігу ўвайшлі як вершы, так і апавяданні — лепш спасцігнуць навакольны свет, адчуваюць характэрны прыроды, палюбяць Радзіму. Кожны з аўтараў, а гэта Віктар Гардзеі, Казімір Камейша, Рыгор Ігнаценка, прапануе творы, што лёгка запамінаюцца, нясуць у сабе важкі выхавальны сэнс. І кожны вядзе з дзяцвой даверлівую, зацікаўленую гаворку. А першым бярэ слова В. Гардзеі — прызнаны майстар як у галіне дарослай, так і дзіцячай літаратуры.

Слова слухаецца В. Гардзея, а сітуацыі,



у якія трапляюць яго героі, часам выклікаюць добрую ўсмішку, а гэта прыцягвае яшчэ большую ўвагу да твораў. Асабліва калі нешта незвычайнае адбываецца з добра вядомым героем, а ў В. Гардзея гэта найперш Заяц. З ім можна сустрэцца шмат у якіх вершах. Для прыкладу, у “Зайчыкавых нотах”:

У музычнай школе
Зайчык дзень прабываў.
— До-рэ-мі — фасоля! —
Ноты ён вучыў.

Потым ля загона
Рваў струкі за трох
І сляваў натхнёна:
До-рэ-мі — гарох!

Асобны раздзел называецца “Хітры Вася”. У яго ўвайшлі жарты пра дзяцей. Таксама творы надзіва дасціпныя:

На сцежку верабей прысеў,
А тут і голуб падляцеў.
Смяецца радасна Андрэй:
— Вось верабей! Вунь галубей!

У творах К. Камейшы асабліва адчувальна любоў да роднай прыроды. Шмат якія вершы нагадваюць сабой як бы выразна пададзеныя малюнкі, народжаныя шчодрым пэндзлем мастака. Адкрываецца падборка вершам “Роднае”:

Можа, ён з песні самой узнік,
Гэты край,
І мячом, і нарогам мечаны.
Тут яго халоднасць,
Ляднік,
Гуляў калісьці ў каменьчыкі.
Прырода для паэта — не проста кніга,
якую можна чытаць бясконца,
захапляючыся ёю, а свайго роду —
Біблія. Адзін з вершаў так і называецца
— “Зялёная біблія”:

Кнігу пушчы сваёй
Перачытваў у неаднойчы.
І чытаў яе так,
Ажно слезілі вочы.

А яшчэ яе трэба перадаваць
нашчадкам:

О зялёная біблія
Долі маёй высакоснай!
Можа, я і зайздроснік таму,
Што мой лёс незайздросны.

Перад тым як цябе
Перадам я нашчадку,
Перачытаю старонкі ўсе
Ад пачатку.
І дажджамі вачэй сваіх
Словы я ўсе наноў перамяю.
Трэба кнігу яму перадаць мне,
А не стыхію.

Рыгор Ігнаценка выступае з апавяданнямі. Ён адзін з нямногіх беларускіх пісьменнікаў, хто ў сваёй творчасці нязменна прытрымліваецца па сутнасці адной тэмы — тэмы прыроды. І творы, прадстаўленыя ў кнізе “Гнёздаў родных цяпло”, пацвярджаюць, наколькі аўтар умее быць арыгінальным, “спяваючы” сваю песню Бацькаўшчыне.

Алег ГУЛІЦКІ

ПАЭЗІЯ

Васіль
ЖУКОВІЧ



“На тым стаяў і стаю...”

Сэрца я сваё транжыру
з легкадумнасцю юначай,
хоць і радзілі мне шчыра
навучыцца жыць іначай:

без эмоцый, асцярожна
жыць, каб лепей захавалася...
Навучыцца, мабыць, можна...

Не хачу жыцця баяцца!

Што са мной, не пытайце ў мяне, дарагія.
Сакрушае, мардуе мяне алергія.

Алергія на што? — б’юся месяц
другі я. —
На пустыя рублі ці на чэргі даўгія,

ці на тое, што ў розныя ўлажу даўгі я,
рэагую так востра? — ў мяне алергія.

Гэта ўсё — толькі повад,
прычыны — другія:
з’явы болей балючыя, з’явы ліхія —

прысак, попел Чарнобыля,
цень Курапатаў...
Беды у глупстве чыноў
і ў жывучасці катаў,

беды ў здрадзе, халуістве,
учынках паскудных,
у хранічных грахах, беды
ў снах непрабудных.

Ажно пухне душа ад даўжэзнае ночы.
Не задухлі б ніколі відушчыя вочы!

Бачу ўсё: і журбу, і галечу, і гора.
Праўды бура, ляці да народнага мора...

Па радзіме свабоднай маёй настальгія...
А на ўсякі палон у мяне — алергія.

Плач наркозам

Вялікая сіла наркозу:
усё без цябе разлічылі,
пачуці твае і твой розум
імгненна, ураз адключылі...

Гаротніку мрояцца крыллі,
чароўнае музыкі гукі.
Аччуўся — ты ўжо ў эйфарыі,
нібыта ні болю, ні мукі;

язык твой яшчэ непаслушны,
а ўжо й кампліменты гаворыць...
Наркоз прыгадаю — мне скрушна:
ах што з чалавекам ён творыць!

Пабудзеш раз іншы на сходзе —
адчуеш: нібы пад наркозам
прамоўцы пачуці і розум,
з усімі у поўнай ён згодзе.

...Пятлю здымаючы з пайстання

АКРАВЕРШ

Калі прыходзіць верны час змагання, —
А ён — у ходзе ўсіх-усіх эпох, —
Любоў вышэйшую дае герою Бог
І з ёй — гатоўнасць да выправаванняў...
Няхай бы ворагаў Ты перамог —

О, як наш край расцвіў бы! Неўміручы
Уладар, прарок свабоды неміручай,
Свой дух магутны ў праўдзе ты збярог.
Каб волі час наблізіць, без ваганняў
Ідзеш, пятлю здымаючы з пайстання.

На тым стаяў і стаю,
бо цемра душу не скасіла:
на сілу знойдзеца сіла,
мацнейшая за тваю.

Стаяў і стаю на тым:
на хітрасць знойдзеца розум,
разважлівы і цвярозны, —
і, хітры, правалішся ты!..

Вось толькі б на дабрыйню
даверлівых
зло не знайшлося!
Каб толькі дабро не звязалося —
я думаю, мару і сню.

Згадка

Бачыў: у зале ўспляе
дый многіх даволі,
сонных на сцэну выводзіць,
дыктуе ім волю
гішнатызёр.

Сцэнка прыходзіць у памяць такая.
Асацыяцый зашмат узнікае.
Думкам — прастор.

Заход сонца і адрзінокая краска

Краска,
што вырасла на беразе мора,
развіталася
на цэлую ноч
з яго вялікасцю СОНЦАМ,
якое на захад ішло.

Яна ледзь прыкметна
ківала яму, вялікаму,
маленькай сваёй галоўкай,
ледзь-ледзь варушыла далонькамі
сваіх нешматлікіх лісткаў.

Яна доўга бачыла
развітальныя промні СОНЦА,
бо мора было спакойнае,
роўнае, як палатно мастака.

Краска была верная СОНЦУ
настолькі,
што з яго заходам
згарнула-схавала
ўсё сваё характэрнае.

Прылялет

Я сам залежны ад красы
і вернасці тваёй жаночай,
твае са мной усюды вочы,
я сам залежны ад красы...

Маёй свабоды ты аднойчы
не руш, на рапу соль не сyp...
Я сам залежны ад красы
і вернасці тваёй жаночай.

Мне страшна ўявіць,
што некалі зойдуць
за чорны лес паяжэлых веек
твае гаваркія вочы
і больш не ўздыдзе іх позірк;

і што твае вусны,
якія мяне наталююць
аднаснасцю пацалункаў,
некалі знерухомеюць,
пахаладзеюць, замоўкнуць;
і што твае рукі,

чыстыя белыя рукі,
якія з чорнай работы
крыламі вылятаюць
і абнімаюць мяне,
некалі нема складуцца.

Як я падумаў пра гэта?!
Страціць шчасце баюся?
Адчуваць сябе вінаватым?
Я не ведаю. Ведаю толькі:
без цябе жыццё не ўяўляю.

Ты заснула з усмешкай на вуснах.
Сну анёл даў табе адпачынак
ад маіх пацалункаў, абнімкаў
сярод белага дня.

Шахматы

Андрэю ФЕДАРЭНКУ

Далёка ад забавы лёгкай
існуе шахмат характэрнае;
не зведаў цар, ні раб, ні лёгкай
ягонай існасці жывой.

Такой высокаю раскошай
сутворцаў адарыў Гасподзь;
не разумеш ласкі божай —
да шахмат лепш не падыходзь.

Іх цуд — у тым тварэнні духу,
што згаснуць не дае сабе,
у філігранна-трапным руху,
у захапляльнай барацьбе.

Як фея — ферзь (чароўны самы!),
а конь — крылаты, як Пегас...
Паэма, а камусьці драма
памылак горкіх і параз.

Камусьці — радасць перамогі:
тушкі фінальны — каралю!..
Як мора, як прастор дарогі,
як волю, шахматы люблю.

Надоўга не магу расставіцца
(прыходзіць да мяне і ў сны),
бо, як сапраўднае мастацтва,
невывучальныя яны.

Спроба партрэта

АКРАВЕРШ

Спачатку было слова...
3 Бібліі

Голас
Адважны, пранікліва-шчыры
Ліцца ў эфіры
І ў Слове прыўкрасным, што
родным завецца,
Наскае сэрца натхнёнае б’ецца, —
Ах, неспакойна

Галіне Шаблінскай живеца!
Шаблю напэўна ўзнімаў хтосьці
з продкаў яе,
Армію, можа, натхняў у гады
маладыя свае.
Божа, а ёй талент даў Ты такі
адмысловы —

Лучыць людзей, — надзяліўшы
любоўю да Слова;
І праз далёкія вёрсты і сцены
глухія дамоў
Несці не стоміцца, мусіць, ніколі яна
Слова красу і сваю трапятку любоў,
Крылы якая дае, як каханне,
як мара й вясна...

Ах, каб пачуў яе продак,
што шаблю ўзнімаў,
Як быў бы рады, што крэўнае
Слова пазнаў!



Фота Васіля МАЙСЮКА

Душа народа

Памерла Астрыд Ліндгрэн — шведская пісьменніца, аўтарка сусветна вядомых твораў для дзяцей. І шведскі ўрад аб'явіў жалобу, бо імя пісьменніцы было абліччам краіны.

Так ставяцца ў цывілізаваным свеце да духоўных каштоўнасцяў, носьбіты якіх — пісьменнікі, бо дзякуючы ім краіна набывае вядомасць ва ўсім свеце. Бо што была б Расія без Пушкіна, без Талстога, без Дастаеўскага. І што была б Беларусь без Купалы, Коласа, Быкава.

А ў нас пісьменнікаў трымаюць у чорным целе.

Шчасце і гора

Падзьмуў весярок, і зяснела неба, і прыплыў непаўторны водар — як было і сорак гадоў таму назад, калі была я маладая і шчаслівая і ўсё жыццё здавалася наперадзе — бясмарнае і ў радасці.

Але вось такі самы падзьмуў весярок, таксама зяснела неба, і зноў той самы непаўторны водар, але жыццё ўжо здаду, усё ўжо ў мінулым і як жа скоры праяліцелі радасць і гора жыцця.

Нянька

Удавец з добрым наборам хвароб, маючы за сямдзесят, але багаты і славуць, вырашыў зноў ажаницца. Доўга шукаў жанчыну, каб была добрая, жаласлівая і каб яго шкадавала. Ведаў, што яму не так патрэбна жонка, як нянька.

Добрых, жаласлівых жанчын у нас хапае, і ён знайшоў такую, і нават маладоў, прывабную.

Яна тры разы на дзень мерала яму ціск, гатавала дыетычныя стравы, раніцою і вечарам выводзіла на прагулку. І дагледзла яго да апошняга ўздыху. А потым прыйшлі ягоныя дзеці і забралі ўсё яго багацце, і нават бацькаву кватэру сабе адваявалі.

Кожны чацвёрты

У час Вялікай Айчыннай вайны загінуў кожны чацвёрты беларус.

Сёння кожны чацвёрты беларус гіне ад гарэлі.

Плёткі

Калі не ведаюць, якую гадасць сказаць пра чалавека, то ўзводзяць плётку, што ён яўрэй. Быццам быць яўрэм — ужо ганьба...

чын чакалі ўжо іншыя жанчыны і зноў нараджалі дзяцей — дзяўчынак, каб бераглі ачаг, варылі есці, і новых хлопчыкаў, каб тая зноў вырасталі ў мужчын і зноў ваявалі.

Думка

*Як птушка ў гібкіх трасніках,
Стралою думка мільганула,
І тут жа знікла, патанула,
Як птушка ў гібкіх трасніках...*

Як жа дакладна напісаў пра гэта Максім Багдановіч! І праўда — прыйдзе думка, і калі яе не ўхопіш адразу за хвост, не занатуеш — знікне і, можа, ніколі ўжо да цябе не вернецца.

Партызан

У час вайны бабка прывяла ў царкву ўнучка, які дасюль не быў у царкве ні разу. І ўбачыў хлопчык на вялікім крыжы, у чалавечы рост, распятага Хрыста.

Унук спытаўся ў бабкі:

— Гэта партызан? Гэта немцы яго так?

Малпа

Чалавек не паходзіць ад малпы, ён сам малпа, толькі гэтай малпе дадзены розум.

Лідзія АРАБЕЙ



ПОШУКІ ІСЦІНЫ

АБРАЗКІ

Слова

У Кактэбэльскім доме творчасці адпачывала немаладая пара, але было відаць, якія яны закаханыя. Хадзілі, узяўшыся за рукі, у моры плёскаліся, як дзеці, нідзе адно без аднаго не бывалі. Я сказала сваёй сяброўцы, жонцы аднаго нашага пісьменніка:

— Якая прыемная пара і як яны закаханыя адно ў аднаго.

Тая грэблівая скрывілася:

— Іхняе каханне трымаецца на адным, — з грубым намёкам сказала яна. І быццам мазанула тых людзей чорнаю фарбай, быццам абліла іх брудам.

Я разумела цану тым несправядлівым словам, але нейкі асадак ад іх у мяне застаўся. І колькі потым ні сустракала я тую пару, у іншых дамах творчасці — не магла ўжо глядзець на іх з былым замілаваннем. Вось што значыць слова, сказанае пад руку.

Слава

Слава — як тое мора, каго падніме на невялікую хвальку, другога ўскіне на вал штармавы, а трэці так і пражыве ўсё жыццё ў штылі.

Чырвоная кніга

Чалавецтва вельмі непакоіцца, калі з зямлі пачынаюць знікаць якія травінка ці мурашка, якая птушачка. Тую травінку ці мурашку, тую птушачку заносіць у Чырвоную кнігу і пад пагрозаю суровай кары забараняюць іх знішчаць.

Гінуць, знікаюць беларуская мова, культура, а з імі і дзяржава. То чаму б не занесці мову беларускую ў Чырвоную кнігу і пад пагрозаю суровай кары забараніць з яе здэкавацца, забараніць яе знішчаць?

Розум

Кожны арганізм сам сябе забівае. Усё жывое праходзіць гэты непазбежны цыкл — ад нараджэння да смерці. То, можа, і чалавецтва, як птушыны арганізм, само сябе знішчыць, і без усялякіх катаклізмаў? Няўжо іменна для гэтага прырода дала чалавеку розум? Бо што б ні вынаходзілі вучоныя, заўсёды атрымліваецца, як той казаў, пісталет.

Пашкадуй...

Калі яго, маленькага, нехта крыўдзіў, альбо сам падаў і набіваў сабе гузак, то бег да мамы і са слязьмі прасіў:

— Мама, пашкадуй...

І мама шкадавала, абдымала, цалавала, гаварыла:

— Ты ў мяне самы лепшы...

А потым усё жыццё яго шкадавалі іншыя жанчыны, таксама гаварылі яму — ты самы лепшы, — але ён прыносіў ім толькі крыўду.

Чужое

З'ехалі беларусы ў Канаду — шукаць лепшай долі — муж, жонка і дачка гадоў дванаццаці. Адалі там дзяўчынку вучыцца ў нейкі каледж. І ўсё ёй там чужое — і мовы, і звычкі. Звоніць бабцы ў Мінск па тэлефоне:

— Бабка, я так хачу ў сваю школу...

А ў бабкі сэрца разрываецца.

"Радуга"

Першы савецкі кінафільм, які ўбачыла я пасля вызвалення ад фашыстаў горада Шчучына, у якім жыла ў час вайны, быў кінафільм "Радуга". Я цяпер не памятаю зместу таго фільма, але памятаю, што я ўвесь гэты фільм, ад пачатку да канца, праплакала.

Здрада

Муж здрадзіў жонцы, пайшоў да другой. А потым вяртаецца, просіцца назад.

— Не, — сказала былая жонка. — Быццам бы маю суценку чужая баба насіла, насіла, а потым аддала мне, зношаную. Не магу я яе зноў надзець. Так што і не прасіся.

Гной —

сімвал бруднага, цяжкага сялянскага жыцця.

— Я ўвесь свой век корпаўся ў гнаі, не хачу, каб і мае дзеці не ведалі нічога, апрача гною, — казаў некалі селянін.

А сёння дачнікі шукаюць, купляюць той гной і плаціць за яго вялікія грошы.

Гармонія

Прырода стварае толькі прыгажосць, толькі гармонію. Паглядзіце на венчык любой кветкі, на кляновы лісток, паглядзіце на птушку, на яе пёркі, на звера з яго прыгожаю поўсцю. Паглядзіце на камара, гэтага маленькага крывасмока, як гарманічна, практычна створаны ён. У яго, такога маленькага, ёсць матор для палёту, джала, якім прабівае скуру чалавека, і нават органы размнажэння.

Прырода не стварае нічога брыдкага, і толькі чалавек разбурае гармонію, разбурае прыгажосць — п'янетвам, распустаю, подласцю, зладзействам. Ён закідае зямлю смеццем, ядам насычае паветра.

І толькі музыка, мастацтва часам ствараюць гармонію.

Навука гісторыя

Агрэсіўныя, зацятыя мужчыны вялі войны, а жанчыны бераглі дом і чакалі іх, тых, хто не склаў галавы.

Жанчыны падтрымлівалі агонь у сваім ачагу, варылі есці, нараджалі дзяцей. Яны нараджалі хлопчыкаў, якія вырасталі ў мужчын і зноў кідаліся ў бойкі. Гэтых муж-

Але чалавек са сваім розумам абыходзіцца, як звычайная малпа — не разумее, што творыць. Розумам сваім чалавек-малпа робіць усё, каб сябе знішчыць.

Марское дню

Ці бачылі вы дню марское? Не па тэлевізары, не ў праграме "Усе падарожжы каманды Кусто", а сваімі вачыма? А я бачыла — у кактэбэльскай Сердалікавай бухце, калі плавала там з маскаю і лапамі. Такого хараства не можа перадаць ніякі тэлевізар, бо абмяжоўвае карцінку рамкамі экрана. А тут бачыш усё, што можа ахапіць вока. Узгоркі марскога дна пакрыты, быццам горы лесам, зялёнымі водарасцямі, яны гайдаюцца ад плыні марскога вады, як дрэвы на ветры. Сонца праз тоўшчу вады асвятляе гэта хараства, перабягае туды-сюды сонечнымі зайчыкамі. І мільгаюць між тых зялёных, чырвоных, жоўтых сонечных узгоркаў бліскучыя рыбка, спаважна плаваюць празрыстыя блакітныя мядзубы. І яшчэ — страшна робіцца ад той глыбіні, што пад табою. Калі плынеш па хвалях, глыбіні той не бачыш, не адчуваеш, а зірнеш праз тоўшчу вады на марское дню і ўбачыш, якая пад табою прорва.

Паслы

Вядомы анекдот: у адной канібальскай краіне з'елі пасла еўрапейскай дзяржавы. Еўрапейская дзяржава выказала пратэст з таго поваду. Краіна канібальская папрасіла ў еўрапейскай прабабачэння, а ў знак кампенсацыі дазволіла з'есці свайго пасла.

Нешта падобнае адбываецца і паміж еўрапейскімі дзяржавамі. Адна дзяржава выстаўляе ні з таго, ні з с'яго пасла са сваёй краіны, а другая ў адказ, таксама ні з таго, ні з с'яго — выстаўляе пасла той дзяржавы. Добра яшчэ, што тых паслоў не з'ядаюць.

Мова

Мацэрную мову ў Мінску ўжываюць куды часцей, чым родную, беларускую. Беларускай мовы на вуліцах не пачуеш, а ад мацэрнай — у вушах звоніць.

Адлучэнне

Некалі Льва Талстога адлучылі ад царквы за тое, што крытыкаваў царкву, сумнаўся ў некаторых рэлігійных догмах.

Вельмі падобна гэта на тое, як выключалі камуністаў з партыі — за тое, што крытыкавалі партыю і сумняваліся — ці можна пабудаваць камунізм.

Бабулькі

Ссохлыя, з выцвілымі тварамі, з кічкамі ў руках — ходзяць-поўзаюць па вулі-

цах. І не хочуць паміраць, хочуць выпіць свой келіх жыцця да дна.

Вусцішна

Робіцца вусцішна за чалавека і чалавецтва, калі бачыш — забойцу чачэнскай дзяўчыны, які выходзіць з будынка суда, сустракаюць з кветкамі, як вялікага героя.

Крыжык

На сцяне, над маім пісьмовым сталом вісіць чорны драўляны крыжык з распяццем. Яго падаравала мне родная сястра Цёткі Караліна Пашкевіч, з якою я сустракалася ў Польшчы, у вёсачцы Франіна каля Лодзі ў 1977 годзе. Пані Караліна сказала мне, што гэты крыжык вісеў над ложкам яе маці ў Старым Двары, значыцца, над ложкам маці Алаізы Пашкевіч.

Лёс чалавека, лёс рэчы... Ці магла некалі нават уявіць сабе маці Алаізы Пашкевіч, Ганна з роду Вызгаў, што крыжык, які вісіць над яе ложкам, будзе некалі вісець над сталом жанчыны, якая ў той час яшчэ і не нарадзілася. І гэты крыжык той жанчыне будзе вельмі дарагі.

Гісторыя каханя

Яна — чарнабровая, з тоўстаю чорнай касою, белатварая. Ён — цыбаты, беларысы, сінявокі... Яны хакалі адно аднаго, але ён стараўся тое каханне хаваць ад людзей. Таемна сустракаліся, таемна любіліся. І вось яна зацяжарыла. І трэба было прымаць рашэнне. І ён адмовіўся ад яе, пакінуў. Бо марыў пра кар'еру, а яна была дачкою папа, а такая жонка дарогу да кар'еры перакрыла б. Хаця таго папа і пападзі даўно не было на свеце. У час вайны іх забілі бандыты. Забілі б і дачку, каб не было сведкі, ды дачка ў тая дні гасцявала ў цёткі.

Але сацыяльнае паходжанне дзяўчыны заставалася, а ішлі пяцідзесятыя гады. І яна зразумела свайго каханка, і даравала яму здраду.

Нарадзіла дачку. Тая вырасла — прыгожая, хоць і падобная на бацьку. Але і яе ніхто не браў за муж. Можа, таму, што якія — папова ўнучка?

Культ асобы

Памятаю сход у Саюзе пісьменнікаў, дзе зачыталася пастанова дваццатага з'езда партыі, у якой развенчаўся культ асобы. Была вялікая актыўнасць членаў саюза, і яшчэ прыйшлі работнікі рэдакцый, выдавецтваў. Зала была паўнютка. Але перад пачаткам сходу партыйнае кіраўніцтва саюза загадала ўсім не членам саюза пакінуць залу. Работнікаў рэдакцый і выдавецтваў не вельмі далікатна з залы выставілі. Хаця пра змест той пастановы гаварылі ўжо на кожным скрыжаванні ў горадзе. Але захоўвалася таямнічасць — не ўсім дазволена ведаць тое, што дазволена ведаць некаторым.

Бацькі і дзеці

Часта дзеці адказваюць за грахі сваіх бацькоў. І яшчэ часта дзеці выносяць на свет божа тое, што старанна хавалі ад людзей бацькі.

Фатаграфія

Знаёмая падарыла мне фатаграфію — яна з мужам, маладым сімпатычным мужчынам. Было відаць, што пара закаханая. На фатаграфіі — галоўка да галоўкі. Я то ведала, а каб паглядзеў на фатаграфію хто старонні, то яму і ў галаву не прыйшло б, што малады сімпатычны мужчына — без абедзвюх ног. Пакінуў іх у Германіі, недзе блізка ўжо каля Берліна.

Вайна

Кожная вайна рана ці позна канчаецца мірам. Але не ўваскрэснуць мільёны юнакоў і мужчын, якіх увабрала ў сябе зямля і якія маглі б, магчыма, нарадзіць геніяў.

Замежная мова

У час майго школьнага навучання ўрокі замежнай мовы па статусе былі такія, як урокі фізкультуры ці малявання, адным словам, не сур'ёзныя, і млы канчалі школы, інстытуты, так і не ведаючы ніводнай замежнай мовы. Ды лічылася, што нам тая замежная мова і не вельмі патрэбна, няхай тыя капіталісты вывучаюць рускую — скоры ж на ўсім свеце будзе камунізм і на ўсім свеце запануе мова руская.

Міналі гады, мяняўся час — і вось сёння інтэлігентны чалавек не ўяўляе ўжо сябе без мовы агнельскай, яна яму сёння надта патрэбная. І вывучаюць, штудзіруюць.

Зоркі

Геніяльныя людзі — як далекія зоркі. Зорка тая даўно патухла, а святло ад яе струменіць і струменіць.

(Працяг на стар. 14 — 15)

Яны абнавілі "Кармэн"

У сапраўднае свята ператварыўся спектакль "Кармэн" нашага Нацыянальнага тэатра оперы. У галоўных партыях бліскуча выступілі артысты з Турцыі. Яркі, самабытны вобраз Кармэн стварыла салістка Стамбульскага Дзяржаўнага тэатра оперы Жаклін Чаркчы. Усё ў яе гераіні арганічна - тэмперамент, кожны рух, жэст, яна кахае шчыра, яскрава. У 1997-м за выкананне партыі Кармэн артыстка была названа "Жанчынай года" Турцыі. У мінулым 2001-м годзе за выступленні ў Італіі яна ўзнагароджана ганаровым знакам "За поспех". Яе імя вядомае ў Германіі, Іспаніі, Даніі, Францыі, Грэцыі.

Цудоўны ансамбль з Жаклін Чаркчы стварыў выканаўца партыі Хазэ - уладальнік прыгожага тэнара Хакан Айсеў. Слухачоў не мог не хваляваць яго мяккі, прыгожы голас, які дапамог артысту перадаць усе нюансы перажыванняў яго героя. Летась Хакан Айсеў паспяхова выступіў на мінскай сцэне ў партыі Альфрэда ў оперы "Травіята" Д.Вердзі. Гэтым разам ён пераўзышоў усе чаканні. Дарэчы, спевака добра ведаюць і любяць не толькі на радзіме, але і за мяжой. Пятнаццаць гадоў таму на VI Міжнародным конкурсе вакалістаў у Вене ён быў узнагароджаны прызам "Лепшаму маладому спеваку". Пазней паспяхова ўдзельнічаў у Зальцбургскім музычным фестывалі. Потым працаваў салістам Венскай оперы, дзе меў магчымасць вучыцца ў слаўтага Лучана Павароці. Турэцкі спявак з вялікім поспехам выступаў у Германіі, Францыі. Цяпер ён -



дырэктар Дзяржаўнага тэатра оперы ў Ізміры.

Выканаўца партыі Эскамільбэ барытон Гёхан Коч - выпускнік Ізмірскай дзяржаўнай кансерваторыі, дзе сёння выкладае на кафедры опернага мастацтва. На мінскай опернай сцэне стварыў яркі вакальны і сцэнічны вобраз. Яго Эскамільбэ вылучаецца знешняй прыгажосцю, мужчынскім шармам, абаяльнасцю. Не дзіўна, што ў такога героя закахалася Кармэн.

Сваю лепту ў агульны поспех спектакля ўнесла наша слявачка Тацяна Трацяк у партыі Мікаэля.

Добрых слоў заслугоўваюць вобразы Фраскіты, Мерседэс, Данкайры, Рамендала ў выкананні беларускіх артыстаў Г.Гур'евай, Н.Казловай, Г.Чэпікава, А.Жукава. Вельмі арганічнымі, артыстычнымі былі харысты, якія стварылі цудоўныя каларытныя вобразы, прыгожа спявалі і літаральна жылі на сцэне. Шкада толькі, што танцавальныя нумары выконвалі дзеці, а не дарослыя прафесійныя танцоўшчыкі, якія былі б больш пераканаўчыя.

Выступленне на беларускай опернай сцэне таленавітых турэцкіх спевакоў унесла ў спектакль свежы струмень. Неяк асабліва ярка, выразна загучала цудоўная музыка Ж.Бізе. Здавалася нават, што гэтым разам ніхто не звяртаў увагу на не вельмі ўдалую працу ржысёра В.Цюпы, не зусім прыдатную, але сучасную, зробленую, здавалася б, выключна для замежных гастроляў, сцэнаграфію. Спектакль удаўся, публіка доўга не адпускала артыстаў. У зале быў аншлаг. Хочацца верыць, што мінскія сустрэчы з таленавітымі турэцкімі опернымі спевакамі будуць працягвацца.

Вера КРОЗ

Фота А.ДЗМІТРЫЕВА

3 25 лютага па 2 сакавіка ў Мінску пройдзе XIII з'езд кампазітараў Беларусі. Як зазначыў днямі ў "жывым" эфіры СТБ народны артыст Ігар Лучанок, нязменны старшыня Саюза кампазітараў на працягу 20 гадоў, мяркуецца правесці з'езд у добрых традыцыях мінулага, але прыняць на ім такія рашэнні, што дазволілі б ісці далей.

Сёння саюз налічвае 120 кампазітараў і музыказнаўцаў. Сярод іх — нямаля яркіх, актыўных у творчасці, асоб. Імёны многіх, але, на жаль, далёка не ўсіх, прадстаўлены ў праграмах, прымеркаваных да з'езда. Творы беларускіх кампазітараў на працягу твора будучы гучаць у сімфанічным, камерным, народна-інструментальным, эстрадным, песенным, нават у балетным ды оперным жанрах. І сталічная публіка, і госці, якія, нягледзячы на фінансавыя праблемы, усё ж чакаюцца, дый самі дэлегаты з'езда маюць асцяжыць-папоўніць свае музычныя ўражання. Уражання дадуць спажыву для роздуму, а, мажліва, і для дыскусіі.

Зрэшты, у творчых людзей заўсёды ёсць падстава для дыскусіі. Пра гэта сведчыць і прапанаваны рэдакцыі палемічны артыкул, які, спадзяемся, будзе заўважаны, абмеркаваны дэлегатамі з'езда кампазітараў. (Публікацыя з невялікімі скарачэннямі).

Аддзел музыкі "ЛіМа"

Паміж паланезам і "Камарынскай"

СВЕТЛАЙ ПАМЯЦІ МАЙГО НАСТАЎНІКА ЯЎГЕНА АЛЯКСАНДРАВІЧА ГЛЕБАВА

"Людзі мысляць ніжэй за музыку"

I. СТРАЎІНСКІ

Казалі, што XIII з'езд кампазітараў Беларусі можа і не адбыцца: што няма грошай на правядзенне канцэртаў, што могуць адабраць памяшканне саюза за неаплачу...

Крадуць і адбіраюць у тых, хто не бароніць свайго: у такіх можна і забраць. Глядзіце, выкананне твораў беларускіх кампазітараў адабралі: у оперным тэатры Пучыні ды Вердзі; у сталічнай філармоніі на адкрыцці "Беларускай музычнай восні" з трох твораў — толькі адзін (!) беларускага аўтара. У кампазітараў — праблема з часам: калі "песня пішацца да абеда" (Я. Глебаў), то сімфонія — пасля абеда і нават ноччу.

Музычнае выдавецтва, каб не забраць, нават і не стваралі — ад 1917 года. Пераліскі нот у Саюзе кампазітараў ужо няма. Аўтарскія ганарары — абабралі: цяпер сімфонія можа каштаваць менш, чым песня. А ганарар за гучанне свайго твора ў эфіры (як гэта прынята ў цывілізаваных краінах) ніхто ніколі з кампазітараў не атрымліваў. А каб у кампазітараў не было пытаньняў наконт распаўсюджвання беларускай музыкі ў эфіры, яе дзе толькі можна замянілі "папсой".

Поп культура, Ці культура поп? Поп зашмат, А не відаць культуры.

R. БАРАДУЛІН

Узрушыла ж кампазітараў найбольш тое, што народ песні "пачаў сачыняць", у кампазітары прэца, хлоб хоча ў прафесіяналаў адабраць! Дык жа народ стагоддзямі ўжо складае гэтыя песні, якія называюцца фальклорам. Скажаў жа наш зямляк-смялянін М. Глінка, што музыку стварае народ... Сучасны фальклор — гэта турысцкія, аўтарскія, бардаўскія, эстрадныя песні пад гітару і без яе. Але ж ніхто, акрамя прафесіянала, не напіша прыгожага раманса, пранікнёнага хору, глыбокай сімфанічнай ці прэрыстай камернай музыкі, гераічнай араторыі, лірычнай кантаты, гістарычнай оперы ці фантастычнага балета. Добра, што народ наш такі таленавіты — і сам песні складае, і на 10 мільёнаў жыхароў мае сотню прафесійных кампазітараў, асначаных фундаментальнымі ведамі ў музыцы. Ды справа не ў гэтым.

Калісьці расійскія збіральнікі фальклору ў Паўночна-Заходнім краі пыталіся ў беларусаў: "Хто вы і чым ёсць ваш край?" І нашы продкі адказвалі: "Мы — тутэйшыя, а край наш — забраны". Сёння "Тутэйшых" няма, з "краем" пакуль невядома.

У бражнеўскія часы існаваў анекдот. Сустрэкаюцца двое:

— Ты чуў, што ў Чэхаславакіі стварылі Міністэрства марскога флоту?
— Дык там жа мора няма!
— Але ж у нас ёсць Міністэрства культуры?!

Дрэнна, калі культура ёсць, а міністэрства няма, і наадварот. А вось што казаць, калі і міністэрства ёсць, і культура ёсць, але яна не запатрабаваная? Хто адказвае за гэту запатрабаванасць ці незапатрабаванасць?

Мова (асноўны паказчык культуры) беларускага народа ёсць, ды яна незапатрабаваная. Фальклор беларускага народа ёсць, а яго амаль не чуваць ні на радыё, ні на тэлебачанні, ні ў Дзяржаўнай філармоніі. Касет і дыскаў з аўтэнтычным фальклорам не знойдзеш. Кампазітары ёсць, а запісаў іх музыкі не прыдбаеш. Хто адказвае?

Сімфанічныя аркестры і акадэмічныя хоры ёсць, а беларуская музыка амаль не выконваецца. Выключэнне тут — аркестр Белэрадыё з маэстра А. Лалуновым і капэла "Sonorus" пад кіраўніцтвам А. Шута, нястомныя прапагандысты твораў беларускіх кампазітараў.

(Нядаўнюю праграму сучаснай літургічнай беларускай музыкі ў "шырмаўцаў" пад кіраўніцтвам Л. Яфімавай, на жаль, пачуць у Мінску не давялося).

Музычнае выдавецтва, друкавання нотнай літаратуры на дзяржаўным узроўні няма. Рукапісы кампазітараў дзесяцігоддзямі (!) ляжаць у бібліятэцы аўтарскага фонду. А калі згараць?

Праграма захавання і прапаганды культуры беларускага народа "Спадчына", прынятая ў 1989 (!) годзе за подпісамі Я. Вайтовіча, С. Собалева, І. Чыгрынава, С. Марцалева, — не выкананая. А там, між іншым, быў пункт (стар. 20) аб стварэнні ў Акадэміі музыкі факультэта народнага хору. Не створаны. Хто адказвае?

Я даўно заўважыў, што рускія, яўрэі, татары і людзі іншых нацыянальнасцяў робяць для беларускай культуры больш, чым самі беларусы. А што ж мы?

Мне як музыканту-практыку даводзіцца сустракацца ў неформальных абставінах з, назаву так, адказнымі асобамі. Усе яны — неардынарныя людзі, шмат хто з іх піша вершы, спявае народныя песні, амаль кожны валодае беларускай мовай. Запрашае такі чалавек да сябе ў кабінет: злева на сталае — "Советская Белоруссия", з правага боку са стоску вытыраецца "Народная Воля". Ідаверліва гэтак кажа: "Нічога я сёння не вырашаю". Спачуваю яму і думаю: "Сапраўды, паміж тым, што было, і тым, чаго яшчэ няма, цяжка вырашыць".

У нашай краіне няма інстанцыі, якая б адказвала за паршэнні самых неабходных умоў для развіцця духоўнай культуры, чым ёсць мова, фальклор, прафесійнае мастацтва.

Такая "інстанцыя" ёсць у Францыі — сістэма абароны сваёй мовы і культуры. Там немагчыма даць рэкламу на англійскай мове, там, як слушна заўважыў таварыш Г. Зюгану, фільтруецца і дазіруецца, скажам, паказ амерыканскіх фільмаў. Не ведаю, ці вітаў бы Г. Зюгану такую фільтрацыю чужой культуры ў Беларусі (у Расіі — вітае), але ж нам ёсць што "фільтраваць" і "дазіраваць".

Раней ЦК КПБ, каб "пасварыць" народ з пісьменнікамі, казаў, што кнігі на беларускай мове патрэбны толькі беларускім пісьменнікам. Зараз той-сёй можа сказаць, што музыка патрэбная самім кампазітарам. Насамрэч гэта не так. Кожны чалавек любіць музыку, але не кожны можа слухаць сур'езную музыку. Таму патрэбна яе прапаганда і падрыхтоўка слухача. І калі пачатковая музычная адукацыя ў нас існуе, то прапаганда акадэмічнай музыкі, лічы, няма. Мноства FM-радыёстанцый "гоніць" англійскамоўную "папсу". А слухач павінен жа мець альтэрнатыву! Неадарма кожная еўрапейская краіна культывуе шэраг каналаў радыё і тэлебачання на розны густ: фальклор, класічная музыка, джаз, тэатр, літаратурная праграма і такая любімая (тым, хто, можа, ніколі, на жаль, не судакранаецца з сапраўдным мастацтвам) "папса".

Вось прэм'еры далёкага 1939 г. у нашым тэатры оперы і балета: "Міхась Падгорны" Я. Цікоцкага, "Кветка шчасця" А. Туранкова, "У пушчах Палесся" А. Багатырова, "Салавей" М. Крошнера. Чатыры прэм'еры ў адзін год! А ўспомнім нядаўняе. Прэм'ера балета Я. Глебава "Маленькі прынец" спачатку адбылася ў Фінляндыі, потым — у Маскве. А на радзіме гэты балет так і не паставілі. Памёр Я. Глебаў, і яго тэатральную ды сімфанічную музыку перасталі выконваць. Няма кампазітара — няма праблем! А як не хапае гэтай таленавітай музыкі! Упэўнены, калі зноў будучы пастаўлены балеты Я. Глебава "Мара", "Выбранніца", "Альпійская балада", "Ціль Уленшпільгел" і ўпершыню на Беларусі —

"Маленькі прынец", публіка будзе хадзіць на гэтыя спектаклі не менш, чым на оперы Вердзі!

Наогул, як цяжка дайсці музыцы да слухача! Перш чым кампазітар прадаць партытуру, яна павінна быць выканана, а перш, чым яе выканаюць, у Міністэрстве культуры запытаюцца: "А хто ведае вашу музыку?" Атрымліваецца зачараванае кола (як з прапайскай і працай у савецкія часы): каб выканаць — трэба ведаць, каб ведаць — трэба выканаць. Сімфанічную партытуру не кожны ж музыкант пачуе ўнутраным слыхам без агучвання яе аркестрам. І яна можа 5, 10, 15 гадоў быць "недастойнай", а потым раптам зрабіцца "вартай", палаяжышы ў сталае. О, гэтыя смешныя мастацкія саветы! Чаго я толькі ні наслухаўся ў філармоніі, папрацаваўшы ў 70-х музычным кіраўніком "Харошак". Пачуў, напрыклад, што "белорусский народ фальшиво поет", — ад музыкальнага начальства, якое ў свой час вывучала не "Беларускую народную

творчасць", а "Русское народное творчество"!

Аднак, калі ў 70—80-я гады ў нашай дзяржаўнай філармоніі было супраціўленне беларускаму фальклору, дык цяпер стаўленне іншае. Таму прапаную кіраўніцтва БДФ (каб яшчэ больш апраўдаць назву "Беларуская") беспрэцэдэнтны ў гісторыі філарманічнай культуры праект: падрыхтаваць і правесці фестываль аўтэнтычнага фальклору, бо апошні такі фестываль быў на Беларусі ў год выбараў першага прэзідэнта — у 1994-м у Пінску. Для поспеху справы трэба даць такую рэкламу, якую ў нас даюць расійскай "папсе". Фалькларысты падкажуць, адкуль запрасяць выканаўцаў, а ўжо грошай тыя папросяць менш, чым Алсу і Казлоў. Мабыць, беларускія музыкі, спевакі з народа будуць лічыць сябе шчаслівымі людзьмі, выступішы ў сталічнай філармоніі і бясплатна. Упэўнены, зала будзе поўная! І прапаганда беларускасці будзе, і людзям — радасць, і філармоніі — грошы.

Вы смеяцеся? У такім выпадку М. Глінка казаў: "Табе гэтыя ідэі недаступныя — я ў гэтым не вінаваты".

Дарэчы, пра грошы. Усе пачалі "рабіць грошы" — і правільна. А яны, як вядома, робяцца на дэфіцыце. Дэфіцытам жа зрабіліся беларуская літаратура, беларускі фальклор, беларуская акадэмічная музыка. Вось дзе Кляндайк! Бізнесмены, спяшайцеся!

Нашага кампазітара (наогул, музыканта) ягона прафесія цяпер не корміць, хаця жыць ён павінен з продажу сваёй прадукцыі — музыкі, ганарару за яе выкананне і друкавання твораў. Не кожны зможа прадаць свой твор, а калі і прадае, то атрымлівае грошы зусім не эквівалентныя затратам. І вымушаны кампазітар ісці на службу: выкладаць, працаваць з калектывамі. А як тады пісаць музыку: ноччу, у другую змену? Не ў кожнага хопіць на гэта здароўя.

Даводзіцца зарабляць грошы і на вуліцах Германіі. Гэта называецца "забіваннем цвікоў пры дапамозе дьямента". Таму прафесія кампазітара на Беларусі знікае. Знікае і прафесія сур'эзнага музыканта наогул. З-за адсутнасці належнага стаўлення дзяржавы да сапраўднага мастацтва. Музычныя навучальныя ўстановы перажываюць крызіс з прыёмам навучэнцаў, асабліва хлапцоў. Так, дзяржава выдаткоўвае грошы на адукацыю музыкантаў, але не можа годна ацаніць, падтрымаць іх працу, таму яны з'язджаюць з Беларусі. Па сутнасці, нашы музычныя навучальныя ўстановы за беларускія народныя грошы "куюць кадры" для краін бліжніх і далёкіх.

А што ў краінах з рынкавай эканомікай? Творы кампазітараў, прайшошыя канкурэнцыю, набываюцца тымі, хто мае грошы: філармоніямі, універсітэтамі, мэрыямі, аркестрамі, прыватнымі асобамі. Для вызначэння лепшага існуюць розныя конкурсы — унутры краіны, міжнародныя. Ёсць і заказы творцам, чые імёны "на слыху". Клапоцячыся пра культурны імідж, у дзяржавах "раскручваюць" гэтыя імёны: спачатку ўнутры, затым — па-за сваімі межамі. Палякі яшчэ ў 60-х выраблялі пласцінкі такім чынам, каб польскія кампазітары, далусцім, В. Лютаслаўскі, К. Пендэрэцкі, аказваліся ў адной "кампаніі" з сусветна вядомымі — як, скажам, А. Вэберн. Далучалі, у выніку, польскую музычную культуру да сусветнай. Гэта вельмі важна! Але ж і праз сорак гадоў беларусы гэтага не сцямілі!

У СССР творы кампазітараў абавязаліся дзяржавай за нафтадалары за кошт будучых пакаленняў (значыць, нас з вамі). Сімфонія (гадавая праца) тады, як казалі "старажылы"-кампазітары, каштавала б тыс. савецкіх рублёў. Можна, замнога?

Зараз — прыклад, які хтосьці можа назваць некарэктным. Тым не менш, напамню, што менавіта першы (і апошні) сапраўдны фундатар

“Жывая” паштоўка, або Тута па ХХ стагоддзі

Гэта ці не самая маладая музычная імпрэза. Летась яна праходзіла ўпершыню, стаўшыся і першым, і новым фестывалем новага тысячагоддзя. Сёлета Заслаўскі гарвыканкам, упраўленне культуры Мінскага аблвыканкама, Міністэрства культуры і Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі зноў наладзілі зімовае свята камернай музыкі. Яго канцэпцыя фарміравалася пад мастацкім кіраўніцтвам маэстра Міхала Фінберга пры ўдзеле даследчыцы старадаўняй беларускай музыкі Вольгі Дадзіёмавай. Яна ж і суправаджала канцэртныя праграмы фестывалю “Заслаўе-2002” асветніцкім каментарыем. З Вольгай Дадзіёмавай гутарыць карэспандэнт “ЛіМа”.



Літургічную музыку беларускіх кампазітараў — нашых сучаснікаў Андрэя Бандарэнкі, Людмілы Шлег, Яўгена Паплаўскага, Алега Хадоскі выконвала Акадэмічная харавая капэла, прысвяціўшы, дарэчы, гэтак выступленне 110-годдзю з дня нараджэння свайго заснавальніка — Рыгора Шырмы.

— Можна казаць, што ў Заслаўі закладваецца свая традыцыя музычнага жыцця?

— У мяне нават уражанне, што яна спрадвек тут існавала! Задойга да пачатку канцэрта ў фале граюць заслаўскія самадзейныя калектывы. Зала — перапоўненая, прымае музыкантаў гэтак жа далікатна і гарача, як і нясвяжская публіка. Я зноў пераканалася, што ў плане мастацкім няма малых гарадоў: яны ўключаюць музыку так арганічна, нібы яна тут — спрадвек і заўсёды побач. У зале былі людзі розных узростаў: дзеці, моладзь, пажылыя. Мне нават не хацелася ісці за сцэну, падчас канцэрта я заставалася сярод іх, у атмасферы шчырай цікавасці, радасці.

Чым болей гарадоў будзе ахоплены гэтым фестывальным рухам, тым больш запатрабаванымі, заахвочанымі адчуоць сябе нашы музыканты. Яны ўбачаць эніс у сваёй працы, у жывым кантакце з публікай. Дарэчы, на фестывалі адчуваліся і моцны душэўны, людскі кантакт, і павязь пакаленняў, і павязь часоў. У складзе выканаўцаў побач з вядучымі майстрамі — нямаля студэнтаў і аспірантаў Беларускай акадэміі музыкі. У рэпертуары — музыка даўня і найноўшая, праз якую ідзе засваенне багацця выўвучэння сродкаў, стыляў, жанраў. Такая неларыўнасць мастацкага жыцця, творчага працэсу радуе!

— І стымулююць гэты працэс жывыя кантакты з публікай...

— Так-так, вернемся да ўжо выказанай думкі наконт працы музыкантаў неспрадна для публікі ў зале. Вось такая ў мяне ўзнікае паралель. Сёння на Захадзе распаўсюджана рафінаваная форма кантактаў паміж людзьмі: усе пералісваюцца “імэйламі”. Але ж калі дасылаецца паштоўка, напісаная ад рукі, — гэта лічыцца найвышэйшым сімвалам пашаны! І фестывалі ў нашых т. зв. малых гарадах каштоўныя менавіта ўзаемнымі жывымі кантактамі артыстаў і публікі.

Нібы паштоўка, напісаная ад шчырага сэрца, ідзе гучанне музыкі — жывое, не з CD і не з тэлеэкрана, а са сцэны, і ў адказ — гэтка ж неспрадна, жывыя эмоцыі з залы, не спешчанай візітамі гасцраляраў.

— На фестывальнай карце Беларусі пазначыўся новы пункт: Мсціслаў.

— Сёлета свята камернай музыкі, па ініцыятыве Дзяржаўнага канцэртнага аркестра, прыйдзе і сюды. “Музычнае мастацтва Беларусі ад старажытнасці да сучаснасці” — агульная “фестывальная канцэпцыя, але ў розных гарадах яна будзе адметная зместам праграм. У траўні — “Музы Нясвіжа”. Затым — першы фестываль у Мсціславе, старажытным горадзе, з якім звязаны плёны перыяд у творчасці Мікалая Чуркіна, — адпаведнай будзе і праграма. Прычым наступную зіму — і фестываль зноў завітае на зямлю Рагнеды й Ізяслава, што сімвалізуе высокі гонар і высокую духоўнасць, якія пранёс беларускі народ праз сваю гісторыю.

— А пакуль — чакаем традыцыйную “паштоўку” ад нясвіжскіх музэяў.

С. БЕРАСЦЕНЬ

На здымку: за дырыжорскім пультам Камернага аркестра — заслужаны артыст Беларусі В. САРОКА.

Фота В. СТРАЛКОЎСКАГА

у свеце Надзея фон Мек змагла зберагчы для расійскай і сусветнай культуры П. Чайкоўскага (і ён гэта разумей), выдаткоўваючы яму на працягу 13 гадоў 6 тыс. срэбрам, раз ад разу дабаўляючы да гэтых грошай.

Цікава, што да таго, як фон Мек зрабілася багатой і змагла дапамагач П. Чайкоўскаму, яе муж атрымліваў столькі ж, колькі і вялікі кампазітар на службе, — 1 тыс. 500 руб. Сям’я фон Мек жыла тады на 20 капеек у дзень, а П. Чайкоўскаму такіх грошай не хапала аднаму. У тагачаснай Расіі двухпакаёвая кватэра каштавала 12 руб., а “сносны обед” — 25 капеек.

І вось — “рынковы сацыялізм”. Сімфонія (гадавая праца) у нас каштуе 100 долараў. Дайце мне падручнік па эканоміцы “рынковага сацыялізму”, калі ён дзе ёсць! Я дакладна ведаю, што там — памылка! Наш кампазітар нават не можа заплаціць са свайго “наробку” выканаўцу твора, як гэта рабіў Рымскі-Корсакаў, — “отстегнуть” 100 рублёў (400 “сносных обедов”)...

Цытую: “...вялікі каштоўны песенны матэрыял ёсць, але ляжыць ён ужо апрацаваны недзе ў партфелі і чакае, пакуль мы набудзем уласную нотадрукарню, мець якую нам ужо даўно пара”. (“Савецкая Беларусь”, 13.01.29. № 10). Цытаце — 73 гады! Ужо “сканала” Савецкая Беларусь, а цытата захавала дзівосную свежасць! Маю на ўвазе актуальнасць стварэння музычнага выдавецтва.

Кожная краіна мае дзяржаўны сцяг, герб і гімн — неабходныя арыбуты, якія гавораць пра адметнасць і адрозненні народа ад іншых. (Нават не маючы свайго гімна, беларусы ўсё роўна адрозніваліся б тым, што адзіныя ў цывілізаваным свеце не маюць музычнага выдавецтва).

Я ў якасці гімна ўзяў бы народную песню: яна якраз і адлюстроўвае душу народа, яго ментальнасць, яго энергетыку. Яна — вынік калектывнага розуму народа на працягу стагоддзяў. Але гімны ствараюцца кампазітарамі. І перш чым пачуць, гімн трэба выканаць, а перш чым выканаць, трэба распісаць ноты кожнаму ўдзельніку хору (50 чалавек), кожнаму артысту аркестра (100 чалавек). А перш чым распісаць галасы, асобныя партыі, партытуру гімна трэба цалкам надрукаваць.

Беларусь мае тысячагадовую дзяржаўнасць (Палацкае княства), паўтысячагадовае кнігадрукаванне (Скарына), якое апырэдзіла расійскі першадрук, мае старажытную гісторыю друкавання нот — і на пачатку 21 ст. не мае свайго музычнага выдавецтва! А гэта такі ж арыбут дзяржавы, як і друкаванне кніг.

У Польшчы дзяржаўнае музычнае выдавецтва было створана ў 1945 г. На Украіне — у 1966 г.

У Расіі ў 19 ст. існавалі прыватныя музычныя выдавецтвы. Адзін толькі П. Юргенсон за 1870—1903 гг. набыў 17 музычных фірм (дробныя не вытрымалі канкурэнцыі) Масквы, Пецярбурга, Рыгі, Адэсы. Выпуская поўныя зборы твораў Мендэльсона, Шумана, Шапэна, усе санаты Бетховена, творы ўсіх рускіх кампазітараў, кнігі па музыцы, падручнікі. Адкрыў аддзяленне фірмы ў Лейпцыгу, меў сувязі з Лонданам. Да 1904 г. ажыццявіў 29 тыс. выданняў. Выпускаў танныя ноты масавым тыражом, гандляваў піяніна і раялямі. У 1903 г. пры нотным магазіне стварыў у Маскве бясплатную музычную чытальню (!).

Мяркуючы самі, выгодная гэта была справа ці не? Заўважце, выдавецтвы былі прыватныя. Цару гэта было не патрэбна. Ён клапаціўся пра ўмацаванне сваёй улады, якую ўсё ж не ўтрымаў. Але навошта трэба было рабіць рэвалюцыю, калі з такой безлічцы музычных выдавецтваў засталіся на 100 нацый і народнасцей толькі два: “Музыка” і “Советский композитор” (цяпер — “Композитор”)?

А якая была альтэрнатыва! Рымскі-Корсакаў, яшчэ не напісаўшы “Казку пра цара Салтана”, дамаўляўся з Бяляевым надрукаваць гэтую оперу. Той звычайна плаціў 3 тысячы (успомніце, абед каштаваў 25 кап.). І калі выдавец адмовіўся друкаваць, аўтар прадаў сваю оперу (праўда, за 2 тыс.) выдавецтву Бесэля. А да якога ж выдаўца ісці сёння беларускаму кампазітару?

Ці ведаеце, якая сувязь паміж тым, што беларусы “не маюць свайго Шаляпіна”, і тым, што не маюць музычнага выдавецтва?

Тэзіс пра тое, што ў нас “няма Шаляпіных”, — не толькі звычайны правінцыйны рэцыдыву посткаланіяльнага сіндрому, калі чужое ідэалізуецца, а сваё напамінае пра горкія савецкія часы здзеку (у горадзе і ў арміі) з твайго вясковага паходжання, з твайго беларускага вымаўлення. Гэта — і канстатацыя аб’ектыўнага закона імперыі, калі метраполія забірае ўсё таленавітае з перыферыі (калоніі), а тая “добраахвотна” аддае. Такі закон дзейнічаў і ў савецкія часы.

Вядома, бяда беларусаў у тым, што ў 19 ст. яны не мелі сваёй кансерваторыі. Але ж тады б нашчадак беларускай шляхты Фёдар Стравінскі, бацька геніяльнага кампазітара Ігара Стравінскага, не паехаў бы вучыцца ў С.-Пецярбургскую кансерваторыю. І каб у Пецярбургу не стварылі на аснове трупы Шклоўскага тэатра (Магілёўшчына) Марыінскі тэатр, Ф. Стравінскі не “проложил бы путь” рускаму цёзку Шаляпіну, спяваючы на імператарскай опернай сцэне.

Наш М. Кл. Агінскі стаўся папярэднікам Ф.

Шапэна ў жанры паланеза, С. Манюшка — пачынальнікам польскай нацыянальнай оперы, М. Глінка — “бацькам” рускай класічнай музыкі, а праўнук Пятра Міхайлавіча Шастаковіча з вёскі Калодна Мядзельскага раёна — вялікім рускім кампазітарам 20 стагоддзя.

Глядзіце, колькі геніяў дала свету беларуская зямля! Таму тэзіс пра “адсутнасць сваіх Шаляпіных” (чытай: Стравінскіх, Агінскіх, Манюшкаў, Глінкаў, Шастаковічаў) — гэта не столькі канстатацыя праблемы “собственных Платонов” і “Кулибиных” (яны ў нас ёсць), колькі заклік да бяздзейня. Няма Шаляпіных? Дык навошта плаціць іншым, дармаедам гэтым, навошта выконваць, навошта друкаваць? Навошта тады музычнае выдавецтва? Каго друкаваць? Няма Шаляпіных — няма праблем!

А друкаваць ёсць што. Без друкавання навуковых, асветніцкіх, публіцыстычных, белетрыстычных прац па музыцы стрымліваецца працэс духоўнага жыцця. А калі мы не пачнём друкаваць ноты, музычная культура выпадзе з агульнага культурнага працэсу краіны. Хто адкажа?

Некалькі пакаленняў беларусаў не маюць уяўлення пра айчынную музычную класіку. Няма належных нотадрукаў для аркестраў, хораў, асобных інструментаў, вакалістаў. Беларусы не надрукавалі яшчэ сваёй і сусветнай музычнай класікі, падручнікаў па тэорыі і гісторыі музыкі, і проста — папулярнай літаратуры пра музыку і яе творцаў, разлічанай на розныя ўзросты. (Намаганні неспецыялізаваных выдавецтваў, Беларускага інстытута праблем культуры, Акадэміі музыкі, асобных фірмаў — усцешнае выключэнне, якое ніколі не кампенсуе прагал на гэтай ніве ў маштабах дзяржавы).

Да таго ж, псуоюцца стужкі з фанаграмамі на радыё, чакаюць пераводу на лічбавы запіс творы беларускіх класікаў, сучасных кампазітараў, збор аўтэнтычнага фальклору.

70 гадоў існуе Беларускі саюз кампазітараў (спачатку — у складзе СК СССР). І за гэтыя гады ні ён, ні яго кіраўнікі не змаглі зрабіць справу № 1: раслумачыць ураду, што без музычнага выдавецтва няма паўнаўраўнаважанай культуры. Што ж гэта за творчая арганізацыя такая?

“Беларускі саюз кампазітараў” лічыцца грамадскім аб’яднаннем, але за апошнія паўтара дзесяцігоддзі не правёў ніводнай акцыі агульнанацыянальнага гучання. Не сказаў сваёго слова ў абарону роднай мовы, не выказаў сваіх адносінаў да стварэння саюза Беларусі і Расіі. Таму ў грамадстве такая арганізацыя не мае аўтарытэту, які, вядома, заслугоўваецца справай.

Можна, калегі спадзяюцца, што, дзякуючы саюзу з Расіяй, апошняя пачне друкаваць іх партытуры? Але ж ужо з дзесятак гадоў некаторыя партытуры беларускіх кампазітараў ляжаць у выдавецтве С.-Пецярбурга. Можна, яны спадзяюцца, што Вялікі тэатр у Маскве замовіць каму-небудзь з іх заказ на стварэнне гістарычнай оперы, а расійскія музыкі будуць выконваць нашы сімфоніі, кантаты, спявачы рамансы на беларускай мове па радыё і тэлебачанні, у канцэртных залах — з пераводам ганарараў за іх гучанне? Годзе, Расія занятая сваімі справамі, а нашы праблемы — гэта нашы праблемы.

Кожны народ стварыў і стварае адметныя матэрыяльныя і непаўторныя духоўныя каштоўнасці. Матэрыяльныя можна “памацаць”, “вымераць”, “узважаць”. Духоўныя — мову, фальклор, прафесійнае мастацтва, творчасць — нічым не вымераеш.

Краіны, якія зберагаюць сваю духоўную спадчыну, ахоўваюць, падтрымліваюць, ствараюць умовы для развіцця культуры, — эканамічна багатыя. Ужо вядома, што мікраарганізмы ў прыродзе фарміруюць сусветнае надвор’е. Дык вось, духоўная культура (не з нашым мікрабюдэтам) фарміруе эканамічнае надвор’е той ці іншай краіны. Эканоміка без культуры — гэта як неандэрталец з камянем за камп’ютэрам, а можа, і — па камп’ютэры!

Ніхто не ведае сапраўднай цаны таму ці іншаму твору мастацтва, яго ўплыў на чалавека. Але тое, што грамадства без культуры і мастацтва — гэта ўжо не грамадства, а нешта іншае, — няма сумневу. Мы, беларусы, толькі пачалі пазнаваць сябе, лепшыя і горшыя рысы свайго нацыянальнага характару. Пачалі ўсведамляць, што без спадчыны (мовы, народнай песні і класікі) мы нічога не пабудуем. Што народ скансалідаваць магчыма толькі на аснове беларускіх духоўных каштоўнасцей. Што трэба перарэзваць тую пулавіну несамастойнага, залежнага жыцця, якім мы жылі некалькі стагоддзяў.

Толькі нацыянальная культура: мова, фальклор, прафесійнае мастацтва — не дазволіць перакрэсліць нас як народ. Прапаганда нацыянальнай культуры будзе ўздымаць самасвядомасць народа, які даць свету новых беларускіх геніяў. Беларусь стане духоўна і матэрыяльна багатой краінай не “паміж Польшчай і Расіяй”, як нейкая прамежжывасць, а Дзяржавай у цэнтры Еўропы.

...А музычнае мастацтва наша можа паспяхова канкураваць ужо канкуруе ў свеце.

**Алесь РАШЧЫНСКІ,
кампазітар**

— Першаму фестывалю камернай музыкі ў Заслаўі, як з’яве новай і для нашых невялікіх гарадоў перспектывнай, “ЛіМ” надаў значную ўвагу (гл. публікацыю за 23 сакавіка 2001 года). “Заслаўе-2002” дае спажыву ўжо для гаворкі пра пэўны тэндэнцы ў правядзенні гэтай імпрэзы. Якім чынам развіваецца яе канцэпцыя?

— Лічба “2002”, яе крыжападобная сіметрыя, прымусіла задумацца вось пра што. Пасля эйфарыі, якую чалавецтва перажывала на парозе міленіума, людзі адчулі, што і стагоддзе 20-е стала ўжо мінулым і такім жа далёкім ад нас ментальна, як і 16-е, бо адышло ў гісторыю. З гэтага хранатопы і вынікала канцэпцыя сёлетага фестывалю, якая аформілася ў адмысловы крышталь, грані якога адлюстроўваюць пэўныя зрэзы айчынай музычнай культуры. З пераходам у трэцяе тысячагоддзе, можна сказаць, выявілася патрэба ва ўласнай культуры 20-га стагоддзя, мы ўпершыню адчулі настальгію па стагоддзі нядаўна мінулым, што паўплывала і на рэпертуар фестывальных канцэртаў.

— Як і “Музы Нясвіжа”, фестываль у Заслаўі рытуецца выканаўцамі, што працуюць у структуры Дзяржаўнага канцэртнага: камерным аркестрам пад кіраўніцтвам Валерыя Сарока, Актэтам драўляных духавых інструментаў, якім кіруюць Барыс Нічкоў ды Генадзь Гедыльтар, Флейтыстамі ансамбля “Сірынкс (мастацкі кіраўнік Ніна Аўраменка) ды трубацкамі “Інтрада (мастацкі кіраўнік Мікалай Волкаў). Удзельнічаюць і “госці” — сёлета, як і летась, прыязджала Акадэмічная харавая капэла імя Шырмы на чале з Людмілай Яфімавай.

Усе гэтыя калектывы дзеляць паміж сабой два фестывальных вечараў, так што канцэртныя праграмы не паўтараюцца. Летась, аднак, яны складаліся з твораў, прэзентаваных на фестывалі “Музы Нясвіжа”. Для заслаўскай публікі гэта было адкрыццём, для мінчукоў, заўсёднай нясвіжскай імпрэзы, — чарговая прыемная сустрэча з ужо знаёмым. “Заслаўе-2002” сабрала тых самых выканаўцаў, але з істотна абноўленым рэпертуарам...

— І акцэнт, як я ўжо казала, быў зроблены на творах ХХ стагоддзя. Хаця выступленне кожнага калектыву адлюстроўвала розныя эпохі, стылі з гісторыі беларускай музыкі, у гэтым ужо не было значчывага імкнення даказаць нашу слаконвечную аднасць з Еўропай. Еднасць Беларусі з еўрапейскай культурай даўно даказаная, гэта — аксіёма. Цяпер неабходна засяродзіцца на музыцы вядомых эпох і стыляў, створанай кампазітарамі, якія жылі на Беларусі ў розныя часы. Тон фестывалю задаў Камерны аркестр пад кіраўніцтвам Валерыя Сарока, адкрыўшы праграму твораў нашых кампазітараў ХХ стагоддзя: Мікалая Чуркіна, Яўгена Глебава, Льва Абеліевіча.

Аднак які парадокс адкрыўся ў сувязі з Чуркіным! Вядома, што гэта — класік, з імені якога пачынаецца вывучэнне гісторыі беларускай музыкі ХХ стагоддзя. А веданне яго творчасці з’яўляецца чамусьці да аднаго хрэстаматыйнага твора — сімфанеты “Беларускія карцінкі”. Прытым захавалася вельмі багатая спадчына, я сказала б, акарвалнае цудоўныя п’есы ў розных жанрах. Самому маэстра Фінбергу давялося ісці ў Дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва Беларусі, шукаць там і капіраваць не вядомыя сёння нават музыкантам ноты Мікалая Чуркіна! Потым Андрэй Шлянёў зрабіў, як заўсёды, выдатныя, таленавітыя аранжыроўкі для аркестра. Новае жыццё набылі “Песня без слоў”, “Мазурка”, “Ронда”...

Свежа прагучалі таксама “Фантастычныя танцы” Глебава, “Арыя” Абеліевіча для скрыпкі з аркестрам.

Ансамбль драўляных духавых, а следам і “Сірынкс” разгарнулі адмысловую музычную панараму: ад рэнесансу да XXI стагоддзя. Апроч беларускай даўніны (ужо знаёмыя Мацей Радзівіл, Восіп Казлоўскі, напрыклад, і ўпершыню прадстаўлены кампазітар XVI стагоддзя Ян Брант), выконваліся творы Уладзіміра Солтана, Валерыя Іванова, Мікалая Літвіна, Генадзя Ермачэнкава.

Гэткай жа разнастайнасцю вызначалася праграма другога фестывальнага вечара. Ансамбль “Інтрада” граў музыку Міхала Клеафаса Агінскага ды Напалеона Орды, Галіны Гарэлавай ды Уладзіміра Каральчука.

Гукі вірлівага жыцця

Іван Басецкі вершы піша даўно. Але знаёмі з імі да некаторага часу пераважна блізкіх людзей. Пісаліся вершы і на роднай, і на рускай мовах, былі яны шчырыя і пранікнёныя. Таму і здзіўляліся многія з яго паплекнікаў: чаму не друкуешся? Аказваецца, гэта пытанне ён даў таксама вершаваным:

... Пыталіся, ці будзе спроба
З радкамі вершаў выйсці "у свет",
Але наўрад ці я паэт,
Магчыма, здольная асоба...

Наконт здольнасці аўтар па прычыне прыроднай сціпласці трохі пераменшыў. Іван Ігнатавіч — палкоўнік міліцыі, першы намеснік начальніка Акадэміі МУС Рэспублікі, заслужаны юрыст Беларусі, доктар юрыдычных навук, прафесар, аўтар больш трох соцень навуковых прац, сярод якіх — буйныя манаграфічныя даследаванні, падручнікі, дапаможнікі. Зборнік паэзіі "Бліжні круг", выпушчаны ў свет выдавецтвам "Беспрынт тысячным тыражом, — трэці па ліку. Першы, Старонка родная мая" — выключна беларускамоўны, другі, "Моя судьба", напісаны рускай мовай. У апошнім выданні І. Басецкі аб'яднаў паэтычныя творы на дзвюх мовах.

А пачынаўся творчы ўзлёт паэта васьм'яць гадоў адзін з вершаў, напісаных на роднай мове, Іван Ігнатавіч паказаў цяперашняму начальніку Акадэміі МУС Віталію Апанасевічу. Твор спадабаўся генералу і той прапанаваў яго свайму суседу Анатолію Яромленку, кіраўніку студыі "Сябры". Ён у сваю чаргу, адзначыў і лірычнасць радкоў, і мелодыку рыфмаваных строф, і нейкую непаўторную чысціню аўтарскага светапогляду. Мікалай Сацура паклаў верш на музыку, хутка яна загучала па радыё, у выязных канцэртах "Сяброў", на тэлебачанні, нечакана для самога Басецкага стала папулярнай. Ды і як магло стацца інашае, калі пра родную сваю матулю Беларусь рэфрэнам гучыць:

Старонка родная мая,
Прымі вандроўніка дахаты,
Перад табой вінаваты,
Што шмат блукаў без сэнсу я.

Вось тут ужо Іван Ігнатавіч крыху перабольшвае. Блукаў ён зусім не бессэнсоўна, хутэй нялёгка лёс кідаў яго з агню ды ў полымя. Дык што ж тут каляцца перад Радзімай?

Нарадзіўся паэт 2 студзеня 1945 года на маленькім хутары каля вёскі Люціна Валожынскага раёна. Рос без бацькі. Рыфмаваць радкі пачынаў яшчэ ў малодшых класах. Школьныя гады былі звязаны з вёскамі Манькаўшчына, Врублеўшчына, Люціна, Падневічы, мястэчкамі Івянец, Пяршай, Валожын. У гэтых мясцінах жылі і плённа працавалі калісьці Дунін-Марцінкевіч, Янка Купала, Канстанцін Буяло. Магчыма, тыя неба і зямля так спрыяльныя для творчасці.

Пасля васьмігодкі І. Басецкі скончыў Мінскае будаўнічае вучылішча. Адначасова займаўся ў ввчэрняй школе рабочай моладзі, захапляўся мастацкай самадзейнасцю, спортам, наведваў парашутны і фатаграфічны гурткі. Застацца працаваць можна было і ў Мінску ці наогул у Беларусі, але юнак з усёй групай размеркаваўся ў горад Выцэргу, што на Валгагодчыне. Будаваў Волга-Балтыйскі канал, эканомію капейкі, каб хоць трохі прыапраўдзіць абущца, паесці, кніжкі прыдбаць. Вечарамі часта падхалтурваў з хлопцамі на разгрузцы баржаў. Спазнаў і працу на лесавале, быў матросам на рачных буксірах, стропальшчыкам і грузчыкам у мясцовым порце. І, вядома ж, пісаў вершы.

А потым — служба ў ракетных войсках, праца на Мінскім радыёзаводзе шліфавальшчыкам, вучоба на ввчэрнім аддзяленні юрыдычнага факультэта БДУ. На другім курсе ўжо трэба было думаць пра спецыялізацыю, і Басецкі пераводзіцца на службу ў міліцыю.

У 1980 годзе Іван Ігнатавіч ужо кандыдат юрыдычных навук, яшчэ праз чатыры гады — дацэнт, з 1991 года — доктар навук, праз год — прафесар. Якое ўжо тут блуканне без сэнсу, калі кожны момант жыцця скіраваны толькі ў будучыню, праходзіць праз нервы, сэрца і душу Басецкага, што спакваля адбывалася і на паэзіі, без якой ён проста не ўяўляе свайго жыцця.

Камунікабельны характар, шчырасць адносін з людзьмі заўсёды спрыяюць творчым знаходкам, добрым знаёмствам. Таму і пасябраваў ён з такімі вядомымі кампазітарамі, як А.Елісеенкаў, М. Яцкоў, У.Буднік. Многія вершы І. Басецкага з іх дапамогай сталі папулярнымі песнямі. Выношваюцца думкі і збіраецца матэрыял для гістарычнага рамана пра лёс чатырох пакаленняў у Заходняй Беларусі, пакрысе адшліфоўваецца зборнік дэтэктыўных апавяданняў. Непадкупная светласць душы самога аўтара, быццам у чароўным люстэрку адбываецца і ва ўсім, што нараджаецца пад яго шчырым, гарачым пяром.

Па-над Свіслаччу раніцай
Бачу сонца прамень.
Хай жа з ім пачынаецца
Кожны новы наш дзень,
Хай жа верба звычайная
Нас навучыць кахаць.
Наша песня вячэрняя
Не павінна сціхаць.

А навошта ж ёй сціхаць? Тым больш, што мелодыя лірыкі Івана Басецкага кранае сэрца і зачароўвае душу.

Міхаіл ЗНАК

ПАЭЗІЯ

Алесь
КАМАРОЎСКИ



Ваўкі

Мы — волкі, нас мало,
Нас можна сказаць — единицы.
Мы те же собаки,
Но мы не хотели смириться.

В. СОЛОУХИН

Вякамі ваўкамі вяліся ў прыродзе,
Магутнае племя — ікластых гайня.
Калі нападала якое адроддзе —
Удар ад спрадвечнай мяжы адганяў.

Са стэпаў шакалы і лвы з паўзмор'я
Нахрапіста лезлі сюды напрамом —
Дзівілася неба, схіліўшы сусор'і:
Дубасілі львоў, калацілі арлоў.

Заводзілі родныя мілья песні —
У пушчы прыціхлай і суч не сіпеў.
У воўчай малёбе у святым паднябессі
Абуджанай волі гучаў хваласпеў.

Ды вас заманілі... І вам замянілі
Пушчанскую волю на мройны падман.
Галосцякі забытыя продкаў магіль,
Ды зрэнкі хістае ружовы туман.

Звярэджаны целы, напятае жылы,
Хада нават стала натугай цяжкой...
Пакуль не ўлажылі... Ды вас аблажылі
Чырвонай няволяй халодных сцяжкоў.

Вам іклы стачылі, амаль прыручылі
Абгрызенай косткай за нізкі паклон,
І вас адвучылі ад звычак ваўчыных,
І памяць забралі у доўгі палон.

На родныя песні —
праклён! Як забылі...
Сабакамі сталі ліслівымі вы.
І гонар адвечны у сэрцах забілі,
Ланцуг задушыў ваш
прыроджаны вый.

Гырчаннем і гаўканнем
поўняцца пашчы,
Гатовыя рваць і другіх, і свой зад...
Уволі аддадзенай міг той — прапашчы,
Ды сотні гадоў, каб вярнуцца назад...

Замглена слязязца шчанят вачаняты...
Піліпаўка снегу... Купалле травы...

І сніцца малым, што яны — ваўчаняты,
І ў горле, як воля, займаецца вый.

Бомж

"Валацуга з валацуг...
І каму ён дровы коле?" —
Бараны старой ланцуг
Запрагае маці ў полі.

Працавітым зваўся род...
Дык за што карае Божа,
Калі сын у сорах год
Аказаўся раптам бомжам?

Бацька лясы не тачыў,
Маці ў працы рвала жылы,
Каб бяды не знаць ні ў чым... —
І здароўе палажылі.

Сын фарсісты да навук
Быў, здаецца, нават здатны...
Дык які ж тады павук
Пераплёў яго ўсе даты?

Языком і напавер
Раскруціў гадоў ручайку,
На жыццё глядзіць цяпер
Праз бутэлку і праз чарку.

У старэнькай, паўслайной
(Эх, не бачыць гэта бацька!)
У маці з пенсіі скупой
Паглядае, каб урваць як.

Горшых не было абраз...
Вокны вызыркунць зазўна —
Маці кленчыць пад абраз,
Ціха моліцца за сына.

Калі займаецца світанне,
Калі на зоры шчодрый вечар,
Я веру, што жыве каханне
У кожным сэрцы чалавечым.

Калі жыццё бядой дратуе
І боль душу тваю калечыць,
Каханне нас тады ратуе,
Каханне нас гаюча лечыць.

Пакуль шчэ цепліцца дыханне,
Пакуль вітае час дабрыдзень,
Ты вер — гаючае каханне
І да цябе аднойчы прыйдзе.

Паўстань тады і завініся,
Адай сябе ўсяго дазвання,
Каб твой парыў не запыніўся
Каб уваскрэсла зноў каханне.

Першы раз убачыў толькі —
У вачах затанчылі
Далкатна-тонкія
Пальчыкі.

З летуценняў мрой шылі,
Неаднойчы ўночы
Выплывалі, варажылі
Вочы.

Не было змагацца сілы...
Ці да шчасця, згубы
Звалі, клікалі, прасілі
Губы.

У хітоне зіхацела
І пяшчоты так хацела,
Замагчывала, ляцела
Цела.

Нецярылівае дыханне...
"Божа, дай мне!.."
І займалася, як ранне,
Неадольнае каханне.

Я прыдумаў спачатку цябе
ў маіх снах,
Выткаў з мрой асмужанай вочы...
Не чакаў, не гадаў я,
Не думаў, не знаў,
Што ты ёсць, што сустрэну аднойчы.

Асвятліла святлом, акрыліла мяне,
Разатнала мой сум вечаровы...
Пачуццё праз жыццё
Не згарыць, не міне,
Захавае твой воблік чароўны.

Будзеш мройца зноў
у паўшэпаце слоў,
Як маё непаўторнае ранне...
Заўносе прырода,
І спеўнай вясной
Ціхі вечар паўторыць каханне.

Я цябе не забуду...

Я цябе не забуду ніколі-ніколі,
Адкажуся ад шчасця і лепшае долі,
Толькі зноў ты вярніся,
Толькі ты азірніся,
Быццам кветка жытнёвая ў полі.

Я цябе не забуду ніколі-ніколі,
Нашу ростань я даўняю ласкай адолеў,
Толькі не адкасіся,
Толькі зноў мне прысніся,
Адпусці мае думкі на волю.

Я цябе не забуду ніколі-ніколі,
Твае губы і вочы пакуль
не спатоліў,
Толькі рукі ускінь мне,
Растані даўні іней,
Як вясна, што ратуе ад болю.

Я цябе не забуду ніколі-ніколі...
Успамінам праскачуць
шалёныя коні,
Толькі здзіўнаю песняй,
Толькі музыкай весняй
Мае вочы аднойчы успомні.

Будзе песняй птушынай спяваць
наваколле,
Васількі і рамонкі падорыць нам поле,
Толькі зноў ты вярніся,
Да мяне прыхініся,
Каб цябе не пакінуў ніколі.

На старонках і па-за старонкамі

ЧЫТАЮЧЫ КНІГУ ЛЕАНІДА ХЕЙФЕЦА

Чытаю гэтую невялічкую кніжку і раз-пораз вяртаюся памяццю ў няблізкія ўжо пяцідзiesiąтыя мінулага стагоддзя. Я працую ў рэдакцыі папулярнай і шматтыражнай тады "Чырвонай змены", вяду на яе старонках пытанні культуры. Месціцца рэдакцыя, як амаль усе тадышнія мінскія ўстановы, што выпускалі друкаваную прадукцыю, у Доле друку. І людзі з дня ў дзень сутыкаецца тут у калідорах, на маршах лесвіц, у буфетце, калі не па імені, дык хоць з твару між сабой знаёмы.

Не ведаю, чым давер заслужыў, але аднаго разу немалая жанчына, з якой пры стрэчах у буфетнай чарзе вітаўся, але пра якую меў цымянае ўяўленне, хто яна, кім і дзе ў мурашніку Дома друку "служыць", адкрылася мне са сваім, як лічыла, бядотным. Ва ўсякім разе, расказваючы пра леглае ёй на той момант каменем на сэрца, заплаквала. Робіць яна, раскавала, бібліятэкаркай у выдавецтве. Заробак у бібліятэкарка ведама які. А яна ўдава, муж у ваіну загінуў на фронце, адзінага сына паставіла на ногі сама. Дзакваца богу, кончыў інстытут, працуе на заводзе. Верылася, стане цяпер лягчай: хлопец ён талковы, на рабоце будзе ацэнены, глядзіш, жаніцца, пойдучы зноў, і яна пры ім спакойна, нармальна ўвойдзе ў старасць. Дык жа мача чалавеку ў галаву ўдарыла — надумаў вучыцца далей. Ды дзе —

у тэатральным! У Маскве. На рэжысёра! Як паехаў на экзамены, яна, маці, яшчэ спадзявалася — з чым паехаў, з тым і вернецца. У яго ж ні адсюль ніякай падтрымкі не было, ні там ніякай рукі. Але надзея не спраўдзілася — спадабаўся экзаменатарам, паступіў. І цяпер яна ў роспачы: на якія капіталы ён мяркуе ў Маскве існаваць? Са сваёй бібліятэкарскай зарплатай яна яму не апора. А вучыцца аж колькі гадоў! Думала, дачакалася людскага жыцця, капейкі больш лічыць не давядзецца — сын інжынер. Павярнулася ж вунь як.

Зразумела, я сказаў жанчыне, што не бедаваць трэба, а радавацца. Што трапіць на вучобу ў маскоўскі Дзяржаўны інстытут тэатральнага мастацтва, абрэвіатура рускай назвы якога "ГИТИС" з павагай вымаўляецца артыстычнай грамадой па ўсім свеце, — гарачая мара безлічч маладых людзей, апантаных летуценнем пра сцэну. Толькі адзінак з гэтай безлічч шчасціць мару здзейсніць. Значыць, шановай маме такога шчасліцця не спачуванна трэба шукаць — прымаць віншаванні.

Што ж да яе натуральнай трывогі пра жыццёвае — і ў самажаданых вучэльнях студэнты, вядома, не святым духам кормяцца! — то, сказаў я, не сумняваюся: сына яна мае кемлівага, ужо са спецыяльнасцю, безумоўна, ён знойдзе сродак утрымліваць сябе ў бела-

каменнай. Але як рэдакцыйны работнік магу прапанаваць яму яшчэ час ад часу трохі падзарабляць у нашай газеце — прыом. Ганарары ў "Чырвонай змене" найсціпльыя, ды ў дадатак да якога-небудзь больш сур'эзнага фінансавага задзелу лішкам не будуць.

Такая акалічнасць папярэднічала майму знаёмству з Лёнем Хейфецам. Лёнем, вядома, тады, у пяцідзiesiąтыя. А цяпер — Леанідам Яфімавічам, рэжысёрам з кагорты сьлінных на абшарах былога Савецкага Саюза, прызнаным у свеце, народным артыстам Расіі, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Расійскай Федэрацыі, прафесарам галоўных тэатральных школ Масквы. Назаўтра пасля згаданай маёй размовы з ягонай узрушанай маці ён такі прыйшоў да мяне ў рэдакцыю — невысокі каржакаваты акуларык. Мы дамовіліся пра тэмы артыкулаў, якія будуць ім з Масквы прысланыя. Нешта, як помніцца, у дапамогу мастацкай самадзейнасці. Дамоўленае было акуратна даслана, хуткім часам надрукавана. Але надоўга аўтарам "Чырвонай змены" ён не стаў. Першы ж, яшчэ як практыкантам-студэнтам пастаўлены ім спектакль — здаецца, у Рызе ў тэатры юнага гледача — выклікаў да яго зычліваю ўвагу. Убачылася: аб сваім з'яўленні заўважэ неардынарны, адметным творчым абліччам мастак. Другі, (Працяг на стар. 15)

У гісторыі беларускай літаратуры даваеннага часу прыкметны след пакінуў Рыгор Мурашка, пісьменнік пакутлівага і складанага лёсу. І хоць яго асабістае жыццё не закрануў бесчалавечы і ненажэрны бальшавіцкі тэрор, ён знявечыў яго як мастака, творцу, што мог здзейсніць больш поўна і таленавіта. Менавіта ў яго творчасці 30-х гадоў выявілася тая трагічная супярэчнасць паміж самай сутнасцю пісьменніка, як чалавека бескампраміснага, сумленнага, духоўна шчодрага, справядлівага і накіраванага яго твораў, якія пісаліся ў рэчышчы жорсткіх ідэалагічных канонаў эпохі таталітарызму. Увагай чытачоў у свой час карысталіся зборнікі апавяданняў Рыгора Мурашкі "Стрэл начны ў лесе", "Прыгранічны манастыр", "Званкі", "Рузікі", "Мюдаўская ноч", аповесць "У іхнім доме", раманы "Сын" і "Салаўі святога Палікара".

Але найбольш значным дасягненнем пісьменніка ў жанры мастацкай прозы сталі раманы "Таварышы" і "Насуперак лёсу", напісаныя ў час Вялікай Айчыннай вайны. У гэтых раманых пісьменнік знайшоў духоўныя сілы, каб асэнсаваць антыгуманную і супрацьчалавечую палітыку савецкай улады.

Рыгор Мурашка ў беларускай літаратуры працаваў няпоўныя 20 гадоў. Яго літаратурным дэбютам стала публікацыя абразка "Папоўскі шлюб" у газеце "Савецкая Беларусь" у 1924 годзе. Займаўся пісьменнік не толькі літаратурнай, але і грамадска-культурнай дзейнасцю, быў актыўным сябрам літаб'яднання "Маладняк", прыкладаў шмат намаганняў для пашырэння маладнякоўскага руху, удзельнічаў у яго ўстаноўчым сходзе (1925), і Усесаюзным з'ездзе пралетарскіх пісьменнікаў (1928) і пленуме Савета УАПП (Усесаюзнага аб'яднання асацыяцый пралетарскіх пісьменнікаў) у 1929 г. Як і іншыя літаратары, ён часта выступаў перад сялянамі, рабочымі, чырвонаармейцамі, пасля сустрэч з якімі змяшчаў допісы ў беларускія газеты і часопісы.

У 1930 – 1933 гадах Рыгор Мурашка быў прызначаны загадчыкам аддзела мастацкай літаратуры Дзяржаўнага выдавецтва БССР. І яго успамінаў яго сябра Мікола Хведаровіч: "Ім нямала было зроблена для росквіту беларускай літаратуры. Пры яго непасрэдным рэдактарскім удзеле выдадзены юбілейныя творы Янкі Купалы і Якуба Коласа, творы Кузьмы

Чорнага, Кандрата Крапівы, Змітрака Бядулі. Ён умеў быць непасрэдным і шчырым у сваёй гутарцы з аўтарамі, заўсёды дапамагаў ім добрай парадай, шчырым таварыскім словам. Я ўспамінаю, як у тых часы заўсёды ў яго кабінце было шмат людзей, як кожны выходзіў адтуль абназдзены сяброўскай размовай". Цяжкая хвароба (туберкулёз лёгкіх і касцей) і бязмернае асабістае гора (смерць васьмігадовага сына) адлучылі пісьменніка ад актыўнай літаратурнай працы. Але калі яму крыху палепшала, Рыгор Данілавіч пачаў працаваць загадчыкам кабінета маладога аўтара пры Саюзе пісьменнікаў БССР. "Памятаюць яго ўважліваю і таварыскую дапамогу многія пісьменнікі, якія ў той час кансультаваліся ў кабінце. Рыгор Данілавіч не шкадаваў ні сілы, ні часу, каб толькі ствары таленавітых маладых пісьменнікаў былі надрукаваны. Ён радаваўся з'яўленню новага імя ў друку, стараўся абараніць ад несправядлівай крытыкі", — успамінае Мікола Хведаровіч.

Пра тое, як ставіўся вядомы пісьменнік да пачынаючых аўтараў, сведчаць яго лісты да Аркадзя Чарнышэвіча, якія захоўваюцца ў асабістым фондзе апошняга ў Беларускаму дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва).

Аркадзь Чарнышэвіч прысылаў свае творы з далёкай Комі-Пярмяцкай акругі, куды трапіў разам з сям'ёю пасля таго, як яго "раскулачанага" бацьку адправілі ў 1930 годзе на будаўніцтва Беларуска-Балтыйскага канала. Ва ўмовах страшэнных нястач і голаду беларуска сем'я пачыналі новае жыццё. Давялося будучаму пісьменніку папрацаваць і на лесараспрацоўках, і на сплаве, і на будоўлі. У сярэдзіне 30-х гадоў ён пачаў настаўнічаць, а ў вольныя хвіліны браў у рукі пяро. Свае першыя творы дасылаў на радзіму, у Саюз пісьменнікаў. З вялікай увагай аднёсся да пачынаючага аўтара Рыгор Мурашка. А колькі душэўнай спагадлівасці, цяплення і далікатнасці выказаў ён у сваіх лістах, грунтоўна і дэталёва акрэсліўшы недахопы і памылкі ягоных апавяданняў.

Акрамя таленту мастака, ёсць талент чалавечай дабрны, які непадуладны ніякім ідэалагічным рэпрэсіям, ды выпрабаванням часу. Такім талентам, па вялікім рахунку, валодаў пісьменнік Рыгор Мурашка.

Таццяна КЕКЕЛЕВА

Талант дабрны

ДА 100-годдзя 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ Рыгора МУРАШКІ

Тав. Чарнышэвіч!

На маю думку, апавяданне "Алеша", перапрацаваўшы, можна надрукаваць.

Што ж уласна ў ім трэба б перапрацаваць? У мастацкім творы кожная дробязь павінна быць матывавана, абгрунтавана.

У Вас не абгрунтаваны "Мікола-цудатворца". Навошта ён спатрэбіўся аўтару і якую роль павінен быў адыграць — невядома. Пакідае ён уражанне нечага лішняга, надуманага і таму выпадае з плана апавядання. Вы, напэўна, ведасце пра чэхавскую стрэльбу. Чэхав казаў, што калі ў першай частцы ў Вас павешана стрэльба, дык у адной з наступных яна павінна выстрэліць. А ў "Алешы" Ваша стрэльба — "Мікола" не страляе. Такім чынам, калі выкінуць усё, што гаворыцца пра яго, апавяданне ня зменіцца.

Не дапрацавана ў апавяданні дробязь з дзесяцірублёўкаю, што доктар пакінуў у Ганулі на стале. Пачатак другога раздзела, дакладна тры старонкі, можна пераказаць у адным невялікім абзацы.

радкоў на 10, ува ўспамінах Ганулі ці яе сына Алешы.

Таксама неабходна да мінімуму скараціць Надзею Паўлаўну і доктара, бо іх узасмаадносны і іхнія размовы — тэма асобнага апавядання.

Ваша апавяданне называецца "Алеша". І няма патрэбы паміраючага сялянскага хлапчука Алешу абкружаць рознымі асобамі, яго самога і яго маткі досыць, каб пабудавалі цікавае і вострае псіхалагічнае апавяданне.

У раздзеле шостым і хваробы, і настроі хлапчука, і цікавасць іх пераказаць можна праз іх гутарку, тады, як яны зойдуць да Алешы. Гэта будзе яшчэ цікавей. Яны могуць раскажаць, як і трапілі да яго.

Пачатак і канец у Вас добрыя, пачатак лепш было б сціснуць больш. У канцы добра было б, каб шыбу Алеша разбіў знячэўку як-небудзь, а не знароч.

Калі Вы згодзіцеся з усімі гэтымі заўвагамі і паводле іх перапрацуеце "Алешу", з яго выйдзе добры твор. І тады, на маю думку, яго можна будзе бяспрэчна надрукаваць у часопісе "Польмя рэвалюцыі". Пажадаю Вам гэтага поспеху.

Хача я і пад канец кажу пра мову, аднак жа Вы ёй аддаваеце самую большую ўвагу, бо без добрае мастацкае мовы не можа быць добрага мастацкага твору. Я не буду тут падаваць усякіх прыкладаў з рукапісу, толькі параю прыглядзецца да шматлікіх маіх заўваг і падкрэсліванняў. Я ўпэўнены, што яны Вам дапамогуць адліфікаваць апавяданне і трохі лепш зразумець характэрныя асаблівасці пабудовы беларускага сказа, бо Вы ў шмат якіх выпадках будзеце скараціць, выходзячы з уласцівай рускае мовы, а не беларускае і таму звароты мовы ў апавяданні ўласцівы рускай, а не беларускай мове.

Чытаючы цяпер, Вы напэўна самі яшчэ заўважыце сям-там памылкі і недахопы і будзеце больш патрабавальнымі да самога сябе.

У шмат якіх выпадках я пад некаторымі сказами і словамі напісаў тую, якімі трэ было б пераказаць тую ці іншую думку. — Ваша воля згадзіцца ці не з ім. Зрабіць гэта я лічыў сваім абавязкам.

Яшчэ адна дробная, але надзвычай важная заўвага: да мінімуму скараціце мясціны з гносам. Яго ў апавяданні так поўна, што часам разавочвае чытаць. А гэта ўжо дрэнна. Бязлітасна пастаўцеся да такіх мясцін.

Апошняе. Чаму Вы прымушаеце Алешу паміраць ад залатухі? Залатуха — гэта такая хвароба, ад якое бадай зусім не паміраюць і не паміралі. Вы мабыць самі адчуваеце гэта



і прымушаеце Алешу кашляць, г. зн. называеце яго туберкулёз. З сухотаў памірае не мала людзей у беларускай вёсцы.

Звярніце ўвагу на вобразы: больш вобразыў. Літкансультант Р.МУРАШКА
28 мая 1939 г.

Паважаны тав. Чарнышэвіч! Сумаваць не трэба. Хто ўсяго сябе аддае вялікай творчай працы, той не павінен сумаваць. Бо радасць жыцця заключаецца ў творчай працы, і мэтай кожнага чалавека павінна быць працаваць на карысць свайго народа. Вы-ж працуеце. Працуеце не мала. А калі аддаеце працы ўсяго сябе і адчуваеце радасць, дык вы ўжо шчаслівы чалавек. Шчасце чалавеча ў творчай працы.

Праца пісьменніка патрабуе поўна ўпартасці, сілы волі, акром, вядома, таленту. Гэтая ўпартасць не павінна абмінаць і працы над моваю, тым большыя поспехі вашыя будуць у мове.

Цяпер вы канкрэтна пыталіся, што з "ЛЕТАМ". Яно перадаана Лыньковым сакратару рэдакцыі часопісі "Польмя рэвалюцыі". Больш яшчэ нічога нельга сказаць. Яму-ж мною перадаана і апавяданне "АЛЕША". Калі вы нічога не маеце супроць, я яго трохі паправіў, нідзе не парухаў ні аўтарскага замысла, ні асаблівасці пісьма. Апавяданне мне падабаецца і па мне яго можна надрукаваць, што я і рэкамендаваў рэдакцыі, як літкансультант. Ува ўсякім разе можна спадзявацца, што нешта будзе надрукавана. Апошніх пяць апавяданняў я яшчэ не чытаў. З 15 ліпеня ў нас працуюць курсы маладых пісьменнікаў і прыходзіцца займацца выключна імі. На працягу наступнага месяца прачытаю і напішу вам.

Ці чытаеце Вы што з беларускай літаратуры і што?

Ці ёсць у вас беларускія кнігі і якія? Ваше прозьбы я не забуду. Працуйце, пішыце.

З прывітаннем літкансультант Р. МУРАШКА
17 жніўня 1939

Тав. Чарнышэвіч! "Апавяданняў Салівона Харытончыка", навялікі жаль, я не чытаў, бо толькі ўправіў-

ся атрымаць іх, як вымушаны быў ехаць на поўдзень. Перад ад'ездам я перадаў апавяданні нашым работнікам, якія мусілі адказаць Вам. Ува ўсякім разе што з імі і дзе яны цяпер, я высветлю, і вы атрымаеце пэўны адказ.

"Алеша" друкавацца будзе (у 6 ці ў 7 нумары "Польмя рэвалюцыі"), будуць надрукаваны і апавяданне "Лета" — цяпер яны ў стадыі рэдакцыйнае працоўкі.

На ліпень м-ц у нас скліваюцца курсы маладых аўтараў. Я ўношу прапанову, каб выклікалі на гэтыя курсы і Вас. Напэўна, Вам надзея было б займацца на іх. Калі мая прапанова прымецца, тады атрымаеце паведамленне.

З прывітаннем літкансультант Р.МУРАШКА
19 мая 1940 г.

11 лютага 1941 г.
Добры дзень, таварыш Чарнышэвіч! Я Вам пісаў яшчэ з восені нешта, але ліст, мабыць, згубіўся недзе ў дарозе.

Наконт апавяданняў... "Алеша" падрыхтавана да друку і напэўна будзе надрукавана, — яно ў Хв. Шынклера ("Польмя рэвалюцыі"). "Алешавы апавяданні", калі яшчэ не перададзены, дык аддадуцца гэтымі днямі з "Ліма" ў "Польмя рэвалюцыі" — памер іх не газетны. Наконт верша я напамяну Клімковічу. Уся бяда ў тым, што ў "Ліме" няма каму цікавіцца мастацкай творчасцю. Бязрэзультатна зацікаўлены толькі ў крытыцы. Апавяданне аднаго, напрыклад, маладога аўтара было надрукавана толькі праз год. Але Вы не чакайце пакуль з'явіцца ў друку дасланае Вам і рэдакцыю, а пішыце новыя. Канчайце "Апавяданні Харытончыка" і прысылайте.

Добра, што Вы не кідаеце працы над аповесцю. Працуйце! Гэтага году курсы маладых пісьменнікаў таксама будуць, і Вас на іх выклікаем абавязкова.

Нумар 6 "Польмя рэвалюцыі" Стаховіч Вам нібыта выслаў, як казаў, пішыце, ці атрымалі.

Навін асаблівых няма. Праўленне Саюза больш трохі пачало займацца творчымі пытаннямі, абмяркоўваюцца новыя творы, падводзяцца вынікі творчаму году. Жыццё

трохі варушыцца. Адбылі ўгодкі Я.Купалы, цяпер на чарзе ўгодкі Я.Коласа. Я.Купалу прысуджана Сталінская прэмія па паэзіі (100.000 рублёў), з артыстаў — Александроўскай (50.000 рублёў).

Працуйце, пішыце.
З прывітаннем Р.МУРАШКА

15 сакавіка 1941 г.

Добры дзень, тав. Чарнышэвіч! Атрымаў Ваш ліст. Тое, што Бязрэзультатна гаворыць пра Вашы апавяданні, яшчэ не з'яўляецца канчаткова аўтарытэтным, каб вырасціць іх лёс, і потым ён не можа гаварыць за каго (я тут разумею Хв. Шынклера), асабліва за рэдакцыю "Польмя рэвалюцыі". Так што не спяшаіцеся з перадачаю іх у "Іскры Ільіча" — наперадзе часу яшчэ багата. Пра "Алешу" таксама не турбуюцца вельмі — яно падрыхтавана да друку.

Нумар часопісі з "Летам" Вам пасылаю, я сам бачыў, — не ведаю, чаму ён не дайшоў да Вас. Як прыдзеце на курсы, я для Вас яго захаваю.

Цяпер яшчэ наконт "Алешавых апавяданняў". — Я толькі вось гутарыў з Шынклерам. Ён кажа, што чытаў іх і яны паўтараюць сітуацыю "Лета". І кажа, што напісаў Вам ліст. Як прыдзеце на курсы, уладзіце.

А што з Вашым "Летам" у выдавецтве? І чаму Вам не даць разам у адзін зборнік і "Лета", і "Алешавых апавяданняў" пад адною назваю? Думаю, што было б мэтазгодна зрабіць так.

А ўвогуле не бярэце блізка да сэрца некаторых непрыемнасцяў — гэта звычайныя з'явы на шляху пісьменніка.

Два месяцы мяне ў Мінску не будзе. Здароўе вымушае ехаць у Крым, адкуль вярнуся пасля 20 мая.

Працуйце, не звяртайце ўвагі ні на якія перашкоды. Сапраўднага мастака нішто не можа спыніць на яго шляху.

З прывітаннем Р.МУРАШКА

Р.С. Клімковіч яказ у Маскве і таму з ім не мог пагутарыць.

На здымку: Рыгор Мурашка (у ніжнім радзе справа) побач з Кандратам Крапівою і Міхасём Лыньковым — на нарадзе маладых пісьменнікаў Беларусі (1940 г.)



З пачуццём любові

Віцебская зямля дала Беларусі такія славетныя імёны, як Юрый Пэн, Марк Шагал, Казімір Малевіч, Уладзімір Караткевіч, Рыгор Барадулін, Аляксей Дудару і іншыя.

Нядаўна ў гасцёўні Уладзіслава Галубка адкрылася рэтраспектыўная выстаўка работ народнага мастака БССР Яўгена Дзмітрыевіча Нікалаева, які з пачатку 30-х гадоў жыў і працаваў у Віцебску. Амаль што 35 гадоў, пачынаючы з 1944 і да апошніх дзён свайго жыцця, ён быў галоўным мастаком Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. З яго імем звязана большая частка гісторыі тэатра. Невыпадкова станючая энергетыка Я.Нікалаева прысутнічае ў тэатры і па сённяшні дзень.

Я.Нікалаеў нарадзіўся ў Пецярбургу ў 1913 годзе. У пачатку 30-х ён прыехаў вучыцца ў Віцебск і застаўся ў горадзе назаўсёды. З 1933 года ён прыйшоў працаваць у тэатр імя Я.Коласа, БДТ-2, спачатку бутафорам, а потым самастойна ствараў дэкарацыі. Яўген Дзмітрыевіч працаваў з сусветнай класікай, беларускімі творамі. У яго сцэнаграфіі галоўнымі былі панарамнасць, пафаснасць, жываліснасць. У 1967 годзе Я.Нікалаеў было прысвоена ганаровае званне народнага мастака БССР.

Пачуццё любові спадарожнічала Яўгену Дзмітрыевічу ўвесь час. Па-першае, гэта любоў да жонкі. Ён атрымліваў асалоду ад кожнага яго імгнення. Па-другое, любоў да сваёй працы. Я.Нікалаеў не ўяўляў свайго жыцця без тэатра. І, трэцяе, магічна, самае галоўнае пачуццё, якое натхняла яго на плённую творчасць, каханне да жанчыны — сваёй жонкі. Яны сустрэліся, калі ёй было 15 гадоў, і праішлі разам праз усе выпрабаванні жыцця.

Рэтраспектыўная выстаўка работ Я.Нікалаева была створана сумесна з Беларускамі саюзам тэатральных дзеячаў. На ёй прадстаўлены матэрыялы з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі тэатральнай і музычнай культуры РБ і сямейнага архіва ўнучкі мастака А.Паўлавай. Гэта асабістыя рэчы, малюнкi, партрэты, шаржы, малюнкi з падарожных альбомаў і блакнотаў, праграмы спектакляў, эскізы касцюмаў, дэкарацыі да спектакляў, фотаздымкі. На адкрыцці выстаўкі выступілі дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я.Купалы Г.Давыдзкі, старшыня Беларускага фонду культуры У.Гілеп, мастак Д.Мохав, загадчык літаратурнай часткі Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я.Коласа С. Дашкевіч.

Калектыў музея вельмі ўдзячны родным і блізкім мастака за іх разуменне ўсёй важнасці і каштоўнасці прадстаўленых ім матэрыялаў для экспазіцыі.

Л.КАМАРОЎСКАЯ, загадчыца гасцёўні У.Галубка

Жыццё з песняй

Кніга "Жыццё з песняй" пра вялікага сына свайго народа, дырыжора, хормайстра, заснавальніка і мастацкага кіраўніка Дзяржаўнай акадэмічнай харавай капэлы Беларусі Рыгора Шырмы пачыла свет напярэдадні 110-х угодкаў ягоных народзінаў. Аўтар, дэкан факультэта культуралогіі Беларускага ўніверсітэта культуры Аляксандр Жураў, меў шчасце не толькі два дзесяцігоддзі спяваць у шырмаўскай капэле, але і збіраць сем'ю.

Кніга складаецца з дзвюх частак. У першай, мастацкай, змешчаны ўспаміны аўтара, іншых змешкаў, а таксама пісьменніцы Ніны Загорскай пра жыццёвы і творчы шлях Рыгора Раманавіча, на якім былі не толькі ружы, слава ды ўсенароднае прызнанне. Мастра спазнаў пералед з боку ўлады.

За прапаганду беларускай песні яго вінавалі ў нацыяналізме, пагражалі расфарміраваць калектыў. Былі ў яго і зайздроснікі, якім не даваў спакою феномен гэтага рэдкага самародка.

Выхадзец з простага сялянскага сям'і, у якой не было ні спевакоў, ні музыкантаў, ён без элементарнай музычнай адукацыі, не знаёмы з прафесійнай тэхнікай дырыжывання, дасягнуў вяршыні харавага мастацтва.

Кожны з успамінаў дадае нешта новае да незабыўнага вобраза Рыгора Шырмы, высвечвае новыя факты з яго біяграфіі.

Другая частка кнігі носіць дакументальны характар. Тут змешчаны унікальны дзёнік выступленняў капэлы Рыгора Шырмы за 30 гадоў яе існавання — з 1940 па 1970, — які захоўваўся ў сямейным архіве знамага саліста Міхася Шумскага. Дзёнік дае магчымасць прасачыць геаграфію гастроляў і канцэртаў калектыву з пазнакай канкрэтнай даты і месца выступлення. Назавём толькі адну лічбу з дзёніка. За 30 гадоў пад кіраўніцтвам Рыгора Шырмы калектыў даў 4564 канцэрты.

Каштоўнасць выдання яшчэ і ў тым, што яно ілюстраванае рэдкімі фотаздымкамі.

Кніга "Жыццё з песняй" — гэта даніна ўдзячных нашчадкаў у вянок памяці вялікага Майстра, Чалавека, Грамадскага Дзеяча. Яна будзе цікавай не толькі для работнікаў культуры, але і для шырокага кола чытачоў. Набыць яе можна ў кнігарні "Ноты" і ў кніжным кіёску Беларускага ўніверсітэта культуры.

Ірына ЛЯКСЕВА

ПОШУКІ ІСЦІНЫ

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 9)

Бессмяротная

На могільках, паміж магіл, бегала дзяўчынка гадоў пяці — бялявенка, у чырвонай куртачцы, і крычала:

— Мама, здесь так красиво, памятники стоят, цветочки растут!

Шчаслівае дзіця, пакуль бессмяротнае.

Працэ

Калі штоў вядомы судовы працэс супроць паэта Іосіфа Бродскага, шмат якія вядомыя дзеячы культуры, літаратуры выступілі ў абарону паэта. Зварнуліся і да Аляксандра Салжаніцына, каб і ён падаў голас у абарону. Але Салжаніцын сказаў, што не будзе ўмешвацца ў судовы працэс, бо, наколькі яму вядома, ніводнаму рускаму пісьменніку праследванні не пашкодзілі.

Роля паэта

Знакаміты ангельскі паэт Уінстан Х'ю Одэн занатаваў:

"Нічога з таго, што я пісаў пра Гітлера, не выратавала ад пагібелі ніводнага яўрэя.

І нішто з таго, што я пісаў пра вайну, не наблізіла канца вайны ні на адну хвіліну".

Вялікая скруха паэта.

Свет перакуліўся

Колькі разоў на мамі вяду перакуліўся свет? Першы раз — калі пачалася вайна, і разбурылі горад, і прыйшлі немцы. А мы ж спявалі песні пра нашу пераможнасць...

Другі раз свет перакуліўся, калі паказалі сапраўднае аблічча Сталіна. Калі ён — самы мудры, самы справядлівы, самы разумны — аказаўся такім вурдалакам, то чаго чакаць ад звычайнага чалавека?

Трэці раз перакуліўся свет, калі разваліўся Савецкі Саюз. Значыцца, няма на свеце нічога трывалася — гэты гігант, маналіт рассыпаўся, варта было піхнуць яго адным пальцам.

Работа

У Грозным не было рабочых месцаў, па вуліцах бадзьялі безспрацоўныя.

Дашчэнтну разбурылі горад, цяпер яго адбудоваюць — знайшліся рабочыя месцы.

Разумныя

Прыемна пагаварыць з разумным чалавекам, але... З адным разумным пагаворыш — і сам, здаецца, паразумнееш. А другі так прыгняе сваім розумам, што адчуваеш сябе перад ім поўнаю дурніцаю.

Надзьмуты пузыр

Як караля робіць світа, так пісьменніка робіць крытыка. Часам так надзьмуць пусты пузыр, што ён высока ўзляціць у паднябессе.

Выгада

Некаторым нашым пісьменнікам трэба не толькі ўмець пісаць, але і ўмець уладкавацца ў жыцці. Выгада было належаль да камуністаў — належалі да камуністаў. Зрабілася выгада славіць Госпада — славіць Госпада.

Чаму так...

Памірае чалавек, і знікае назаўсёды. Хоць бы зрэдку, калі-нікалі, на хвіліначку завітаў да сваіх — паглядзець, як ім тут, без яго, жывецца, раскажаў бы, як яму там...

Дык — не, знікае бяследна...

Строй

Калі ідзеш на якую імпрэзу і думаеш, што апануць, кіруешся больш на ўвагу жанчын, бо мужчынам некаж усё роўна, у што ты апанута, а жанчыны так і свідруюць крытычным вокам адна адну.

З'езд

Трынаццаты з'езд пісьменнікаў. Поўная зала раўнадушных людзей, хаця стан беларускай літаратуры крытычны. Губляецца роля пісьменніка ў грамадстве, трацім чытачоў. Зала раўнадушна слухала поспы выступлення чыноўнікаў, а сама маўчала. Можна, таму, што пісьменнікі ва ўсім зняверліліся? Зразумелі, што нічога іх выступлення не змяняць, не пераменяць?

Дзеткі

Настаўніца прывезла з вёскі ў Мінск на экскурсію сваіх дзетак — хлопчыкаў і дзяўчынак сямых, васьмьх класаў. Не з далёкай вёскі, не з глухамані — з Мінскай вобласці. Некаторыя з гэтых дзетак ні разу не былі ў сталіцы і баяліся ездзіць на эскалатары ў метро, адна дзяўчынка баялася пераходзіць вуліцу па падземным пераходзе. Як адрозніваюцца гэтыя вясковыя дзеткі ад гарадскіх, якія ўсё ведаюць і нічога не баяцца!

Але затое гэтыя вясковыя дзеткі ведаюць усю сялянскую работу, змалку памагаюць бацькам у полі, у агародзе. І на іх, на гэтых дзетках, некалі будзе трымацца свет, жыццё.

Грахі

Усе мы грэшныя, усе маем грахі, але не кожнага Бог за грахі карае...

Матка

У калідоры лечкамісіі мые падлогу, чысціць дываны старая згорбленая бабулька. Я кажу ёй:

— Вам жа цяжка рабіць гэту работу, пара, можа, адпачыць...

— Ага, адпачыць, — гаворыць бабулька. — А дзеці, унукі? Сын мала зарабляе і ўсё кажа — мама, дай, дай...

Божа мой, падумала я. У такіх гады дзеці павінны клапаціцца пра матку, унасяж някаж павялося, што матка да глыбокай старасці гадуе спачатку дзяцей, потым — унукаў.

Кіты

У акіяне, на вялізнай глыбіні пльывуць побач, кранаюцца адзін аднаго два аграмадныя кіты — самец і самка. У іх — каханне. Што вабыць іх адно да аднаго? Якія пачуцці яны перажываюць? — таямніца для чалавека. Але кіруе імі, мусіць, тое, што і людзьмі, — жаданне пакінуць пасля сябе патомства.

Перад экзаменамі

У паштовым аддзяленні, каля вакенца, дзе працуе ксеракс — вялікі гурт дзяўчат і хлопцаў. На ксераксе множаць шпаргалкі.

— У наш час такога сервісу не было, — жартую я.

— У ваш час шмат чаго не было, нават сексу, — дзёрзка адказвае высокая бялявая студэнтка.

Стаяць студэнты каля вакна амаль гадзіну, бо друкуюць шмат шпаргалак. За імі выстраілася доўга чарга.

— Бачыце, колькі людзей сабралі, — нецярыпліва гаворыць пажылы мужчына.

Высокая, бялявая азіраецца, бачыць доўгі хвосць чаргі.

— Ну і што, — бесклапотна адказвае яна.

Ім цяпер усім — ну і што!

Певень

Восень. Усе студэнты, інтэлігенцыя краіны ў калгасах — бульбу выбіраюць. Кожная ўстанова мае сваю разнарадку — колькі штук рабочай сілы ад яе палагаецца.

Я тады вучылася ў аспірантуры пры Інстытуце літаратуры Акадэміі навук. І сюды прыйшла разнарадка. А кім ахвяраваць, адарваць ад сапраўднай навукі — не дактарамі ж ды кандыдатамі. Найлепшыя кандыдаты на бульбяную навуку — аспіранты. Вось мяне і паслалі.

З раніцы да вечара ў халоднай, мокрай зямлі. Часам і пад дажджом. Выбіралі тую дробненькую бульбу, скідалі ў кашы, кашы цягалі да гурбаў, якіх насыпана ўжо і тут і там. Цэлы дзень спіны не разгінаем, толькі цёмнаю вяртаемся ў хату, дзе на пастой нас прызначана некалькі жанчын.

Што мы тады елі — не памятаю, але памятаю, як мы клаліся спаць — усе ўпокат на падлозе і цяжка засыналі. Але праз якое паўгадзіны нас будзіла адчайнае:

— Ку-ка-рэ-ку!

У гаспадыні ў падпеччы жылі куры з пеўнем і гэты акаяны курыны кавалер праз кожныя паўгадзіны выдаваў сваю арыю.

Я не памятаю, кабы каго так ненавідзела ў той час, як гэтага пеўня.

О-кэй!

Калі ў амерыканца спытаюць — як тваё жыццё? Ён заўсёды адкажа — о-кэй, усё выдатна. Па-першае, каб не перакладаць свае праблемы на плечы іншага. А па-другое — у Амерыцы не любяць людзей, якія не маюць поспеху.

Калі ў беларуса спытаюць — як тваё жыццё, ён уздыхне і пачне жаліцца. І, можа, зусім не таму, што яму ўжо вельмі кепска жывецца, а каб не сурочыць. Скажа, што ў яго ўсё добра, — і сурочыць.

Цюцькі

Раным-раненька вакол нашага дома дзяды і бабулі выгульваюць сваіх Бобікаў ды Рэксаў. Не сабе заводзілі тых цюцькаў, куплялі ўнукам — надта ж тыя прасілі. А нагуляўшыся з жывымі цацкамі, пакідалі пра іх клапаціцца і клопат той узлілі на сябе старыя. Вось і водзяць на шворках тых сабачак — не выкідаць жа на вуліцу, шкода. Голькі невядома, хто каго выгульвае па тры разы на дзень: дзяды і бабулі тых сабачак, ці сабачкі — бабулек і дзядоў.

Ля кніжнага кіёска

— А ці ёсць у вас які-небудзь твор Янкі Купалы?

— А хто такі Янка Купала? Што ён піша?

Дэтэктывы?

Знарок не прыдумаеш...

Бабульчына мова

Беларуская мова цяпер ужо не матчына

мова, а бабчына, можа, нават і прабабчына, бо нашы маткі таксама ўжо паадракаліся ад яе.

Мараль

У метро маладое дзяўчо прымасцілася на каленях у хлопца і пяшчотна таго абдымае.

На лаўцы насупраць у хустцы, завязанай накругла, з вядромі кошыкам прысабседзіць пажылая кабетка. Яна доўга няўхвальна глядзіць на дзяўчыну, потым злосна плюе.

— Злазь! — нагадвае яна дзяўчыне. — Як не брыдка, цыфу!

Дзяўчына здзіўлена глядзіць на кабетку з вядром і кошыкам, усміхаецца.

— Злазь, табе кажу! Як не сорамна!

Дзяўчыне не было сорамна. І маладыя хлопцы, дзяўчаты, што ехалі ў метро, за яе заступіліся.

— Кінь, бабка!

— Ты ўжо старая!

Тут падышла наступная станцыя, дзверы ў вагоне расчыніліся, пажылая кабетка падхапіла свае вядро і кошык, выскачыла за дзверы.

Маладзь праводзіла яе дружным смехам. Канфлікт пакаленняў...

Лепш па бабах...

Жанчына жалілася, што муж — п'яніца. Не прасыхае. У яе спыталіся:

— А што лепш, калі муж п'яніца, ці калі па бабах ходзіць?

Жанчына падумала, уздыхнула і сказала:

— Лепш ужо па бабах...

Мусіць, п'яны муж быў ёй такі агідны, што яна гатовая была дзліць яго з іншымі жанчынамі, абы ён быў падобны на чалавека.

Завушніца на пупку

Усяго пабачыла на сваім вяку, але такое — упершыню. У дзяўчыны на пупку вісела завушніца. Пайшла мода — не толькі выстаўляць аголены пупок, але і чапляць на яго аздобу.

Чым яшчэ падзівіць нас дзяўчаты дваццаць першага стагоддзя?

Матылёк

Прыгожы матылёк заляцеў у домик, кінуўся да вакна, а там сетка. Б'ецца беднае стварэнне, поўзае, допае крыльцамі, шукае выйсця. А зусім блізка расчыненыя дзверы. Ды матылёк не можа зразумець сваім матыліным розумам, што выйсець — побач.

Можа, так і чалавек, трапляе быццам у безвыходнае становішча і не можа зразумець, што выйсець знайсці так проста.

Яшчэ абдурвае

Прыехала сваячка з Салігорска, пытаюся ў яе:

— Як там твая мама, колькі ёй ужо гадоў?

— Дзевяноста сем, — адказвае сваячка.

— Усё сама робіць, затопіць лазеньку і сама памыецца. Гуляе ў карты і яшчэ абдурвае...

Спрэчка

Спрачаюцца муж з жонкаю:

— Я акадэмік, а ты, можна сказаць, не-

пісьменная кабетка, і яшчэ тут мне камандуеш!

— Ты акадэмік, а я жонка акадэміка і магу камандаваць!

Сляды бруду

Калі захочуць загубіць чалавека, альбо, як цяпер, палітыка, то прыдумаюць на яго сотні небыліц, выкачаюць у брудзе, абгадзяць паклёпамі і ўсё жыццё ён будзе абчышчацца, адмывацца, даказваць, што ён не вярблюд, але людзі чамусьці створаны так, што больш вераць благому, чым добраму, і сляды таго бруду прыклеюцца да яго назаўсёды.

Пытанне

У разумнага чалавека падчас інтэрв'ю спыталі:

— А што вы думаеце пра сусвет, пра яго стварэнне, існаванне?

— Адкажу вам на гэта пытанне, калі памру, — скажаў разумны чалавек.

На святой зямлі

На месцы нараджэння Хрыста, на месцы яго катавання, дзе ён аддаў жыццё за выратаванне роду чалавечага, счэпіліся ў крывавай бойцы палесцінцы з ізраільцянамі і на святыя пясок, на святыя камяні лёцца кроў, і раўнадушна пазірае на іх зверху богачалавек, разумеючы, што калі жыццём сваім не акупіў іхнія грахі, то што значыць для іх слова боскае...

Прыгажуня

Кракадзілу яго кракадзіліха, мусіць, здаецца прыгажуняй...

Камуналка

Бывала, калі рассяльвалі камуналкі і людзі атрымлівалі асобныя кватэры, хто-ніхто і сумаваў па той агульнай кухні, дзе кожны ведаў, што варыцца ў суседа ў каструлі.

Так і цяпер — рассялілі камуналку —

Савецкі Саюз, кожны займеў сваю кватэру — незалежнасць, але нехта і сумуе па агульнай кухні, робіць захады, каб вярнуцца ў камуналку.

Усмешка і слёзы

Калі чалавек плача, то брыдчэе. Калі чалавек усміхаецца — прыгажэе. Але як рэдка жыццё дорыць нам радасць усмешкі і як рэдка бываем мы прыгожыя.

Зямная куля

У Вашынгтоне, на ўскраіне горада, дзе размяшчаўся наш гатэль, адзін наш турыст са здзіўленнем назначыў, што такую вуліцу ён мог бы знайсці і ў Хабараўску, адкуль сюды прыехаў.

Таксама, як дзівілася я, падлятаючы да канадскага Манрэаля, што зямля вакол яго надта падобна на нашу.

Што ж, зямная куля — усюды зямная куля.

Кнігі

Калі ён прыязджаў у Маскву ці ў Мінск, то адразу кідаўся ў кнігарні. Яму прыносіў аграмаднае задавальненне выгляд паліц, застаўленых кнігамі, меў асалоду ад таго, што перабіраў кнігі, трымаў у руках, гартаў. Ён купіў бы і тую, і гэту, але меў мала грошай і купляў для сябе самае цікавае. Яго кватэра ў запалярным горадзе ад падлогі да столі была застаўлена кнігамі, якія ён збіраў з маладосці і вась, да старасці. Жонка сварылася — у кватэры няма чым дыхаць, а ён носіць і носіць кнігі, яшчэ і яшчэ. Колькі можна!

Жонка памерла. Памёр і ён.

У яго была дачка, але яна жыла ў другім горадзе. І ў яе з'явіўся клопат — прадаць бацькаву кватэру, бацькаву бібліятэку.

На кватэру купец знайшоўся, а кнігі ніхто не хацеў купляць. Прапанавала бібліятэцы, але там казалі, што ў іх вельмі мала плошча, свае кнігі няма дзе ставіць.

Прапанавала школам. Прыходзілі настаўнікі, корпаліся ў бібліятэцы, выбіралі, што што хацеў. Але гэта была кропля ў моры.

А купец на кватэру прыспешваў — вызваляйце пакоі!

І яна пачала выносіць кнігі. Проста ў двор, туды, дзе стаялі кантэйнеры для смецця.

Страшна было глядзець, як гартаў вецер старонкі фаліянтаў.

Сэнс чалавечага жыцця быў выкінуты на сметнік.

Эскізы

Цікава, хто маляваў пану Богу эскізы, па якіх ён ствараў птушак цудоўнай красы, грацыёзных звяроў і кветкі найвялікшай прыгажосці? Ніякаш, тыя мастакі былі сэгарты ласкай Боскаю, бо не мог стварыць такі цуд звычайны смяротны творца. Звычайны мастакі толькі паўтараюць красу зямную.

Драпежнікі

Гепард магутнымі скачкамі гоніцца за антылопаю. Перапалохана антылопа таксама скача — уцякае. І не ведаець, каму больш спачувашь — галоднаму гепарду ці прыгажуні антылопе. Гэтым разам антылопа ўцякла, галодны гепард стаіць, аддыхаецца.

І пачынаеш разумець — якое цяжкае жыццё ў драпежнікаў. Няма ў іх ні зарплатаў, ні магазінаў, ні пенсіі на старасці. Кожны кавалак ежы павінен зарабіць сваім умнем, спрытам. Не дагоніш, не заб'еш — памрэш з голаду і ніхто табе непамажа.

Трылер

Самалёт уразаецца ў хмарачос, хмарачос абвальваецца — грукат, пыл, агонь. Што гэта — фільм жахаў, трылер, які так любіць амерыканцы? Адрознівае і не зразумеў, што гэта не трылер, а само жыццё...

Дзе тая Амерыка, дзе тыя хмарачосы, а я тут, на сваім краёчку зямлі, адчула сябе бездапаможнаю, безабароннаю.

Галасок

Пазваніла ў паліклініку. Азваўся прыемны малады галасок. Падумала, што сястрычка, і папрасіла:

— Золатка, ці нельга паклікаць Ніну Іванаўну?

— Я вам не золатка, — строга адказаў прыемны малады галасок, — а ўрач фізіятэрапеўт!

Прышлося доўга прасіць прабачэння і апраўдавацца.

Буда

Пагада — будыйскі храм. На ўзвышэнні сядзіць пазалочаны Буда, склаўшы перад сабою рукі. Ён спакойны і велічны, бо дасягнуў нірваны.

Чародкаю праходзяць паўз яго будыйскія манахі — маладыя мужчыны, нагала стрыжаныя, у доўгіх чырвоных хітонах.

Цікава, што ў іх галовах, пра што яны думаюць? Пра святасць Буды? Пра сваю да яго далучанасць? Пра непакісанасць сваёй веры?

Яны не пакутуюць, шукаючы ісціны, яны перакананыя, што яе спасцілі.

УГОДКИ

І сведкам быў усіх падзей

ДА 110-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ АЛЕСЯ ГУРЛО

Менавіта так пісаў Аляксандр Кандратавіч у вершы "Ленінград", згадваючы гады свайго юнацтва:

*Астаўся памятным навекі
Вялікі дзень вялікіх дзей,
Калі знішчаў прыгіт і здзек я
І сведкам быў усіх падзей.*

У Петраградзе ж Аляксандр Гурло апынуўся ў пошуках лепшай долі, падаўшыся туды ўслед за многімі сваімі землякамі — нарадзіўся ў мястэчку Капыль. А перад гэтым была вучоба ў мясцовым чатырохкласным вучылішчы, якое скончыў у 1908 годзе, праца чорнаробочым на лесавільні, падзённая работа. У 1909 годзе ўступіў у шэрагі Капыльскай арганізацыі РСДРП. У Петраградзе ж працаваў на заводзе "Вулкан", а прызваны ў армію, служыў на Балтыйскім флоце. Спачатку матросам на крэйсеры "Богатырь", а пасля заканчэння школы ўнтар-афіцэраў — на мінамасцы "Забіяка". Прымаў удзел у лютаскай і кастрычніцкай рэвалюцыях, у штурме Зімяня палаца. Дый і пасля гэтых векапомных дзён са зброяй не развітаўся. І не толькі быў сведкам "усіх падзей", а і іх актыўным удзельнікам.

Таму на Беларусь вярнуўся толькі ў 1921 годзе. Працаваў у Інстытуце беларускай культуры, у Інстытуце мовы Акадэміі навук БССР, а калі канкрэтней — у тэрміналагічнай камісіі. Прымаў дзейны ўдзел у падрыхтоўцы і складанні розных слоўнікаў. Адзін з іх склаў і выдаў самастойна — "Тэхнічная тэрміналогія". У гэты слоўнік увайшло 6818 тэрмінаў, перакладзеных на беларускую мову. Набыткі А. Гурло ў галіне мовы гэтым аднак не абмежаваліся. Рыхтаваў і слоўнік краўдоўскай гаворкі мястэчка Капыль, а таксама краёвы слоўнік Капыльскага раёна. На жаль, гэтыя рукапісы загінупі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Не захаваліся і каля 300 тэкстаў фальклору, пра збор якіх нават паведамляў усесаюзны часопіс "Этнографія".

Аднак найбольш вядомы А. Гурло як паэт. З першым вершам "Маці-Беларусь" выступіў 21 чэрвеня 1907 года на старонках газеты "Наша Ніва". Будучы ў Петраградзе, падтрымліваў з гэтым выданнем цесную сувязь, перапісваючыся як з рэдакцыяй, так і асабіста з Янкам Купалам. Кнігі паэзіі А. Гурло выйшлі ў паслярэвалюцыйны час: "Барвёнак" (1924), "Спатканні" (1925), "Сузор'і" (1926), "Зорнасць" (1927), "Межы" (1929).

25 ліпеня 1930 года паэт быў арыштаваны, а ў 1931-м асуджаны да пяці гадоў высылкі ў Самару. Праўда, адразу ж вызвалілі, але перажытае не прайшло марна. І так не мог пахваліцца здароўем — сухоты з'яўляліся спадчынай хваробай сям'і. Рана пайшла з жыцця маці, гэтакі ж лёс напатаў яго братаў і сябр. Цяпер жа вымушаны быў часта класіцца ў бальніцу, выязджаў на поўдзень. Аднак сухоты падточвалі здароўе і 4 лютага 1938 года А. Гурло не стала.

У пасляваенныя гады яго творы некалькі разоў перавыдаваліся, у тым ліку і ў "Бібліятэцы беларускай паэзіі" (1972). А яшчэ ў 1947 годзе з'явілася кніжка для дзяцей "Нашы птушкі". А. Гурло аднолькава ўдаваліся як лірычныя вершы, так і тыя, у якіх адчувальны сацыяльны, грамадзянскія матывы. Некалькі вершаў ён прысвяціў сваім родным мясцінам, апяваючы Случчыну ў яе гістарычным разуменні і Капыль. Адным з першых звярнуўся да вобліку Кастуся Каліноўскага. Ва ўяўленні А. Гурло Каліноўскі — прарок:

*З агнём ў вачах, з душою брата,
На вуснах з клічам вызвалення
І ў сэрцы з прагай захаплення
Ён з вёскі ў горад, з кузні ў хату,
Ішоў па землях беларускіх
І, як прарок, прарочыў людзям —
Сваім братам, — што шчасце будзе...*

Моцная ў творчасці А. Гурло паяднанасць з прыродай, аб чым, у прыватнасці, сведчыць

верш-прызнанне "XXXУ палеткаў-красы..."

*У палеткаў-красы я узіў галасы,
А з калоссяў я звіў сабе струны,
А з сталёвай касы я дадаў ім басы,
Каб грывелі, бы ў небе пярэны.
Я за музу к сабе ўзяў,
прырода, цябе,*

Каб ты казкі аб жыцці шаптала...

Ён умеў радавацца жыццю, таму нават у творах, прывязаных да канкрэтных рэалій тагачаснай рэчаіснасці, шмат цэплены, задушэўнасці, шчырасці. А вершы, у якіх захапленне роднымі краёвамі, краінаю сваёй нерушавасцю, як гэты, адзін з апошніх — "Першы снег":

*Засяжыла снегам сцежкі
І дарогі замяло.
Ну, хадем гуляць у снежкі
На прасторы, за сяло!*

*Зайнелі вербалозы,
Паглядаючы ў ваду,
Мы у сівага мароза
Скубці будзем бараду!*

Яшчэ ў 1910 годзе А. Гурло напісаў верш "Не гасіце агню!". Столькі часу мінула, а наколькі ён актуальны і сёння? —

*Не гасіце агню! Хай гараць веселыя,
Хай палаюць іскрыста ў цыме ночы...
Не гасіце агню! Хай праменні ясныя
Асвятляюць праспанія вочы!.*

Такая ўжо ўласцівасць сапраўднай паэзіі: будучы народжанай у сваім часе, яна прарастае і ў будучыню, знаходзячы водгук у сэрцах новых і новых пакаленняў. Гэта тычыцца і лепшых твораў А. Гурло, які да ўсяго ў 1912 годзе напісаў сямейна-бытавую драму "Любоў усё змагае", займаўся перакладамі.

Аляксандр МАРЦІНОВІЧ

На старонках і па-за старонкамі

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 12)

Ужо дыпломны спектакль ён паставіў у Маскве ў Цэнтральным тэатры арміі. І далей пайшоў дарогай проста зорнай. З гадамі работы ў тэатрах гримотнай славы — дастаткова назваць той самы ЦТСА, Малы, МХАТ. З ажыццяўленнем спектакляў, што становіліся з'явамі больш як у тэатральным — у грамадскім жыцці. З уражальным тэлевізійным прачытаннем класікі. З перападамі светлага і нясветлага на выбраным шляху.

Знаёмства наша прадоўжылася і працягваецца каторы дзесятак гадоў на іншым ужо грунце. Сустрэліся і сустракаемся, калі ён апынаецца ў Мінску з прафесійнымі клопатамі: згаджаецца на запрашэнне працаваць у кулпалаўскім ці іншым тэатры Беларусі, або прыязджае на ўдзел у якой акацыі Саюза тэатральных дзеячаў. Калі проста завітае ў родны горад, які па-сыноўску любіць, дзе мае шмат сяброў.

І вось кніжка, якая ўсё гэта ў памяці ўзварушыла. Не мемуары, не падвядзенне аўтарам вынікаў пражытага, не. Папулярная лекцыя аўтарытэтнага прафесара навукальнай установы, ранейшая абрэвіятура называе якой была, што згадалася ўжо, ГІТІС, цяперашняя — РАТІ. Што расшыфроўваецца па-беларуску Расійская акадэмія тэатральнага мастацтва. Гутарка з патэнцыяльнымі абітурыентамі акадэміі. Выпушчана яе ж акадэмія, выдавецтвам, называецца "Прывітанне" і мае адпаведную падназву — "Неізвестнаму Абітурыенту посвящаецца". Быў бы я выдавецкім рэдактарам кніжкі, параіў бы падназву нават дакладнейшую: "Неізвестнаму Абітурыенту а д р е с у е т с я".

Дзівосная і загадкавая то рэч — спрадвечная магнетычная прыцягальнасць тэатра. З паўстагоддзя назад, калі Хейфец толькі ступаў на дарогу, што зрабіла ягонае імя гучным, або і не ступіў яшчэ, мроіў аб ёй, тэатру як віду мастацтва досыць шырока прарочыўся хуткі і непазбежны скон. Ды не якімі тагачаснымі Глобамі, а людзьмі надзвычай шануюнымі, напрыклад, класікам савецкага кінематографі Міхаілам Ільічам Раман. Маўляў, тэхнічны і навуковы прагрэс немінуча адправіць у нябыт састарэлае, знаеае яшчэ прашчурамі відовішча. Маўляў, кіно, тэлебачанне з іхнімі фантастычнымі магчымаасцямі, іншыя вынаходствы падобнага кіталу тэатральнага глядзельнага залы спустошаць.

Сённяшня ява з тых прароцтваў смяецца. За час, які мінуў ад згаданых пахавальных прадказанняў дзядулю-тэатру, на планеце перайначылася шмат што. На шостай частцы зямной сушы, што называлася Савецкім Саюзам, эпахальныя перамены адбыліся ва ўсім — рассыпалася дзяржава, спусціла дух ідэалогія, якая была ў ёй уладарнай, сталее пакаленне за пакаленням з абсалютна інакшым, як у бацькоў-дзядоў, менталітэтам. Але што бачым? Гледзача катастрофічна згубілі залы, дзе

паказваецца кіно, прытым назіраецца гэта скрозь у свеце. Тэатры ж што ні вечар паўнюцькія — зноў жа скрозь у свеце, прынамсі, у буйных гарадах. Не з чужых слоў ведаю: не так прыноса адрознівае, як таго захацелася, трапіць у тэатр у Маскве, у нас у Мінску. І пры складанасцях эканамічнай рэчаіснасці ў Расіі, у Беларусі, паўсюль на постсавецкіх прасцягах, тут нараджаюцца новыя і новыя тэатры. І пры становішчы, што ў цяперашніх варунках суверэнных краін — ранейшых рэспублік СССР — на акцёрскай заробкі банкаўскіх суперраўнакаў не займаеш (не пра дзіў эстрады гаворыцца!), жадаючых прысвяціць сябе служэнню Мельпамене не меншае, конкурсы ў тэатральна-навукальнай ўстанова, як ва ўсе часы, шалёныя.

Над феноменам гэтага, наогул над тым, што такое акцёрства, адкуль яго прыроднае паходжанне ў чалавецтве, на старонках кніжкі цікава і дасціпна разважаецца. Паколькі задумана і напісана яна, паўтараю, як дапаможнік юнакам і дзядуцатам, што марач аб сцэне, то значную частку раздзелаў складаюць у ёй практычныя рэкамендацыі летучнікам. Што ім трэба ўлічваць пры падрыхтоўцы да ўступных экзаменаў, калі ўжо цвёрда вырашана падавацца менавіта ў тэатральную, а не іншую навукальную ўстанову. З чаго яе пачынаць, падрыхтоўку. У якой меры спорт карысны, у якой не карысны для будучага акцёра. Знешнія дадзеныя абітурыента — наколькі яны для экзаменатараў выразальныя, калі ўзважваюцца ягоныя акцыі на паступленне. Чым адрозніваюцца між сабой галоўныя тэатральныя школы Масквы. Кіруецца дарадчык згледжаным за шмат гадоў педагогічнай працы ў гэтых маскоўскіх профільных вучэльнях. Але раенае ім каштоўнае, вядома, і для канкурсантаў тэатральнага факультэта Беларускай акадэміі мастацтваў — дрэвы беларускага і рускага Тэатраў узяліся з аднаго караня. І колькі ў выказаных парадах інфармацыі пра (жывы спецыяльную тэрміналогію) псіхафізічныя якасці, без наяўнасці якіх сапраўднага акцёра быць не можа. У ліку іншых — пра неабходныя высокія маральныя якасці, уласцівыя, скажам шчыра, не кожнаму індывідууму.

Вядучы матыў кніжкі — прызнанне ў трапяткоў любові да тэатра. Тэатра з вялікай літары. Тэатра, што з глыбокай старажытнасці быў, застаецца, і застаецца вякі і вякі ўперад неабякавым адлюстравальнікам часу, выказнікам набалельных праблем і спадзяванняў, аналітыкам пераліценасці ў чалавеку высокага і нізкага. Еўтушнікава "позт в Росии больше, чем позт" пашыраецца і на тэатр. Таксама і тэатр, перакананы аўтар, у Расіі болей, чым тэатр. Называюцца імёны, дзесцігоддзі назад найславутыя, — Станіслаўскі, Качалаў, Масквін, Міхаліч, Харавя, Тарасова, Кручкова, Ільінскі, — і слухна зазначаецца, што гэтыя карыфеі сцэны былі і валадарамі дум, вялікімі выразнікамі грамадскіх настрояў часін, у якія жылі.

Ды кожнае мастацтва, тэатральнае ў тым ліку, — жыццёвы занятак, не я к о г а выбіраюць, а я к і выбірае. Само выбірае: каго паланіць, сціснуць у жаданых выбранама, салодкіх, аднак жа і сурова патрабавальных, капрызлівых, абяцаннем вечнай вернасці не абяжараных абдымках. Жорсткі талстоўскі закон пісьменніцкай творчасці "можаш не пісаць — не пішы" бязлігасна дзейны і пры выяўленні прыдатнасці канкрэтнай персону да жыццяздольнасці ў тэатры: можаш жыць без сцэны — у акцёры, у рэжысёры не патыкайся.

Аўтар кніжкі жыць без сцэны не змог бы. Расказвае пра сябе: вучыўся ў Мінску ў політэхнічным інстытуце, і не менш увагі, чым дысцыплінама, абавязковым для атрымання інжынерскага дыплама, аддаваў заняткам у інстытуцкім аматарскім драматычным калектыве. Два гады адпрацаваў на заводзе, і гэтыя ж два гады быў навуччым вядучым акцёрскай школы пры тэатры імя Купалы. Узгадвае: "Когда я работал на заводзе, я не быў плохим инженером, но все же я посматривал на часы, и время для меня на работе тянулось медленно. А вот когда я шел в драмкружок, когда я занимался художественной самодеятельностью, что-то репетировал, читал пьесы, ходил в театр, я никогда не смотрел на часы, я был счастливым, время летело, а потом я шел на завод и время снова тянулось".

Натрапляю на гэтыя штрышкі з аўтаравага ўласнага, зрэдаў ім сабе дазволена, і поруч з іншым рэкамендаваным у кніжцы юным фанатыкам тэатра, пададзеным, як павучальнае, годным прыкладам любові, якою на шляху да таго, без чаго не ўяўляецца жыццё, адольваецца, здавалася, неадольнае, бачыцца мне дарога, пройдзеная Хейфецам самім.

...Памятаю гастролі ў Мінску маскоўскага тэатра Арміі. Народ асабліва валіць на "хітовы" спектакль "Павел I" паводле п'есы колькі часу для айчыннай сцэны недапушчальнага Меражкоўскага з чуйным, напаятым у сцэнічных вобразах як струна Алегам Барысавым у цэнтральнай ролі. Хейфец — галоўны рэжысёр тэатра, пастаноўчык гэтага спектакля, які неўзабаве будзе ўганараваны Дзяржаўнай прэміяй Расіі. Стаіць на ганку опернага, дзе прывезенае гастралёрамі паказваецца, і яму, вядома, прыемна, што да тэатра мкне людскі паток. Да ўсяго, у паток столькі знаёмых! Згледзеў мяне, прывітальна ўзнямае руку: "А вась і Валодзя!"

Не скажу, што выглядае дужа самавіта — жыўчык-акулярык у буднай джынсавай куртцы. Але ў маіх вачах ён трыумфатар, рады быць у родным горадзе ў такой іпастасі. І ўспомнілася размова з ягонай маці, са згадка пра якую пачаў гэтыя нататкі. Яна жыве цяпер з сынам у Маскве, ёй ладна за дзевяноста, даўно і сцяроўка, і бабуля. Дык цікава: тую колішнюю нашу размову памятае?

Уладзімір МЕХАЎ

Майстар кніжнага знака

У пярэстасці і бляску сучасных кніжных развалаў гэтыя мініяцюры выглядаюць некалькі незвычайна і таму прыцягваюць увагу сапраўдных прыхільнікаў чужога. Не толькі сваёй малой формай, зместам, але і някідкім, аднак зграбным, майстарскім афармленнем. Міжволі пасля таго, як прачытаеш прозвішча аўтара, назву міні-кніжачкі і бегла яе аглядзіш, пачынаеш шукаць прозвішча мастака, які з такім графічным густам аформіў гэты маленькі шэдэўр. А яно адно на ўсіх мініяцюрах, што выйшлі ў мінскім выдавецтве "Кніга" на працягу апошняга года — Г. Грак. На міні-кніжачках "Босая зорка" Рыгора Барадуліна, "Ваўчыная яма" Васіля Быкава, "Замовы" і "Лесам песня ішла" Ніла Гілевіча, "Места і свет" Леаніда Дранько-Майсюка, "Калі б не ты" Зіновія Прыгодзіча, які і на "Маіх песнях" Максіма Багдановіча, якія выйшлі на беларускай і рускай мовах яшчэ ў 1991 годзе.

Генадзь Грак — прызнаны майстар кніжнага афармлення. Народзіўся ён у 1938 годзе ў Смалявічах, што пад Мінскам. Пасля школы скончыў Мінскае мастацкае вучылішча, а затым і Беларускае тэатральна-мастацкі інстытут, дзе потым на працягу семнаццаці гадоў працаваў старшым выкладчыкам на кафедры графікі. А каб вучыць іншых, трэба і самому ведаць шмат. Прыроднае дараванне дазваляла маладому выкладчыку цесна супрацоўнічаць з кніжнымі выдавецтвамі і шчодро дзяліцца сваімі ведамі з навічкамі.

Асаблівае месца ў творчасці Генадзя Сцяпанавіча займае найбольш зграбная разнавіднасць графікі — мастацтва экслібрыса. Слова "экслібрыс", утворанае ад лацінскага выразу аналагічнага гучання (што значыць "з кнігі"), даўно і трывала ўвайшло ва ўсе мовы свету. А самі творы так званай малой графікі ўсе больш і больш становяцца здабыткам шматлікіх аматараў не толькі непасрэдна гэтага роду мастацтва, а і кніжнікаў, калекцыянераў, бібліяфілаў, усіх тых, хто прыхільна адносіцца да чужога. Створаныя сапраўднымі майстрамі сваёй справы, вядомымі мастакамі-графікамі, яны быццам бы перастаюць быць ахоўнымі знакамі таго ці іншага ўладальніка, а з'яўляюцца свайго роду завяршаючым элементам афармлення кнігі. Найбольш прыкметна гэта, калі на экслібрысе ад-

люстраваны партрэт аўтара, кнігі якога калекцыянеруе заказчык мініяцюры — уладальнік асабістай бібліятэкі. Часцей за ўсё такой закончана гармоніяй можна замілавацца ў збіральных Пушкініяны, Скарыніяны, Ясеніяны, прыхільнікаў іншых пазтаў, пісьменнікаў, дзеячаў культуры...

Беларускі экслібрыс вядзе сваю гісторыю з часоў зараджэння айчынага кнігадрукавання, з часоў вялікага сына зямлі Полацкай Францішка Скарыны. На думку спецыялістаў, выяву месяца і сонца на яго гравюрах можна лічыць першым экслібрысам нашага першадрукара або яго выдавецкай маркі.

У былыя часы ўладальнікі экслібрысаў былі знакамітымі людзьмі, якія мелі вялізныя бібліятэкі. Гэта нясьвіжскія князі Радзівілы, канцлер Літоўскага і Полацкага ваяводы Аляксандр Сапега, першы намеснік Беларусі Захар Чарнышоў, князь Фёдар Паскевіч... Пасля рэвалюцыі кніжнімі знакамі захапляліся многія навукоўцы, а зараз гэтая прывілея стала дасягальнай для кожнага — для літаратуразнаўцаў і пісьменнікаў, мастакоў і калекцыянераў, простых аматараў прыгожых. Шчасце, што заказаць такую "раскошу" можна ў кожнага мастака-графіка.

Свой першы экслібрыс Г. Грак выканаў у 1966 годзе. Зараз жа іх на рахунок мастака ўжо каля чатырох соцень. І што ні мініяцюра, то маленькі, але закончаны твор мастацтва, з якім хочацца хоць на кароткі час пабыць сам-насам.

Характэрным з'яўляецца, напрыклад, адзін з першых экслібрысаў Генадзя Сцяпанавіча, створаны па просьбе М. Бяляева яшчэ ў 1967 годзе. Сюжэт мініяцюры немудрагелісты — белы бусел, які сімвалізуе Беларусь, дрэвы, кнігі, навальнічная хмара. Але ўражваюць тонкасць і дакладнасць ліній малюнка, кампактнасць адлюстраваных дэталей, іх кантрастнасць, прастата і прывабынасць. Цэласнасць гравюры дасягнута тут фрагментамі дэталей, няногімі смелымі штрыхамі, якія надаюць ёй лёгкасць і перспектыву.

Запамінальным атрымаўся экслібрыс, які быў створаны Генадзем Сцяпанавічам па просьбе вядомага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Гэта свайго роду ілюстрацыя да аднаго з твораў таленавітага літаратара, які падараваў нам прыгожую легенду з сярэдне-

вяковай гісторыі матчынага краю. Арыгінальна выканаў Г. Грак і экслібрысы на тэму Скарыны для прыхільнікаў беларускага першадрукара Я. Неміроўскага, М. Шаўко, А. Шаліпава, П. Несцярэнка і іншых.

Шырокі спектр нечаканых рашэнняў прадэманстравалі мастак у экслібрысах пры ўвасабленні на кніжных мініяцюрах пушкінскай тэматыкі. Тут і выдатныя графічныя партрэты аўтара "Яўгенія Анегіна", і пушкінскія мясціны, і выявы яго жонкі Наталлі Ганчаровай, і адлюстраванне многіх атрыбутаў таго ўжо далёкага для нас часу.

Выклікаюць цікаўнасць таксама шматлікія кніжныя знакі, выкананыя Г. Гракам для прыхільнікаў шэдэўра старажытнарускай літаратуры "Слова аб паходзе Ігаравым", генаіў рускай і ўкраінскай літаратуры — С. Ясеніна, Т. Шаўчэнка.

Змяняльна, што ў гэтых напрамках працавалі і працуюць дзесяткі мастакоў краін блізкага і далёкага замежжа, але Генадзь Сцяпанавіч сваёй творчасцю даказвае, што прыгаданыя тэмы невычарпальныя, жалі графік добра ведае прадмет сваёй дзейнасці і валодае творчым уяўленнем. Г. Грак сумеў адмовіцца ад таго, што раней лічылася дасягненнем, шукае новыя рашэнні, імкнецца паказаць прыгажосць і гармонію прыроды, свету, якія натхнялі згаданых пазтаў. Гэта надае яго мініяцюрам эмацыянальнасць, робіць іх своеасаблівымі маленькімі графічнымі навіламі. А дапамагаюць яму дэбавіца паспеху сапраўды дар Божы, вялікая працавітасць і ўласцівы яму беспамылковы мастацкі густ.

Таму зусім невыпадкова заказчыкамі ў Генадзя Сцяпанавіча з'яўляюцца не толькі калекцыянеры-экслібрысты, аматары кнігі, знаткі мастацтва графікі, але і пісьменнікі, мастакі, журналісты, урачы, настаўнікі, а таксама калектывы розных грамадскіх арганізацый. Так, у розныя гады ён стварыў мастацкія мініяцюры для ўжо згаданага вышэй пісьменніка Уладзіміра Караткевіча (дзве), для Адама Русака, Пятруся Броўкі, Пімена Панчанкі, Рыгора Барадуліна, Міхася Башлакова і многіх іншых пісьменнікаў Беларусі.

Мастак Г. Грак шмат разоў удзельнічаў у выставах экслібрысаў у нашай рэспубліцы, у блізкім і далёкім замежжы — у Англіі, Бельгіі, Германіі, Інданезіі, Італіі, Польшчы,



ЗША, Францыі, Чэхіі і Славеніі. Зараз Генадзь Сцяпанавіч працуе над афармленнем шэрагу новых міні-кніг беларускіх пісьменнікаў. Работа над адной з іх — "Сама пайду дарогаю, голас пашлю дубраваю" Рыгора Барадуліна — толькі што закончана. Хутка яна пабачыць свет.

Пятро РАДЗЕЧКА

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ЗАСНАВАЛЬНІК
ГА "Саюз беларускіх пісьменнікаў"
ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар
Алесь ПІСЬМЯНКОЎ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Павел ВЕРАБ'ЁЎ,
Алесь ГАЎРОН —
адказны сакратар,
Мікола ПЛЬ,
Уладзімір МАРУК —
намеснік галоўнага рэдактара,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Яўген РАПН,
Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,
Віктар ШНІП —
першы намеснік галоўнага рэдактара

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захарова, 19



ТЭЛЕФОНЫ:
прыёмная рэдакцыі — 284-8461
намеснікі галоўнага рэдактара — 284-8525, 284-7985
АДДЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-8204
пісьмаў і грамадскай думкі — 284-7985
літаратурнага жыцця — 284-8462
крытыкі і бібліяграфіі — 284-7985
паэзіі і прозы — 284-7985
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153
выяўленчага мастацтва — 284-8462
фотакарэспандэнт — 284-8462
бухгалтэрыя — 284-8462
Тэл./факс — 284-7965

Пры перадруку просьба спасылца на "ЛіМ".
Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе.
Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.
Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтру тыднёвіка "ЛіМ"
Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах
Друкарня Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" (г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79)

Індэкс 63856 Наклад 2601
Нумар падпісаны ў друку 21.02.2002 г. у 17.30
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 715
Заказ 1160
Д 23456789101112
М 23456789101112

Суфлёр

ПАДКАЗКІ—АНОНСЫ—ПАРАДЫ АД "ЛіМа"

26 лютага 2002 г. а 12 гадзіне ў Свята-Петрапаўлаўскім саборы г. Мінска адбудзецца паніхіда памяці дабравернага князя Канстанціна (Васілія) Астрожскага, славутага асветніка і абаронцы праваслаўя.
Запрашаюцца ўсе вернікі і людзі, неабякавыя да культурнай спадчыны Беларусі.
Служба будзе весціся на беларускай мове.

22 лютага мусульмане Беларусі, які ўсяго свету, адзначаюць найвялікшае свята Ід аль-Адха, або Ід аль-Кабір, якое ў цюркскіх народаў, у тым ліку і ў беларускіх татарараў, называецца Курбан-Байрам (святая ахвярапрынашэння). Святая доўжыцца 3-4 дні. Яно супадае з днём завяршэння хаджы — паломніцтва ў святыя для мусульман месцы — Мекку і Медыну. Традыцыя гэтага свята ўзыходзіць да вядомай гісторыі пра гатоўнасць Ібрагіма (Аўраама) прынесці свайго сына ў ахвяру Богу. За тое, што Ібрагім вытрымаў гэтае выпрабаванне, Усавышні блаславіў яго і абяцаў памножыць яго племя і зрабіць шматлікім, як зоркі на небе і як пясоч на беразе мора.
У дні свята ва ўсім мусульманскім свеце вернікі прыводзяць на ахвяру жывёлу ў памяць пра гатоўнасць Ібрагіма ахвяраваць свайго сына. На Беларусі, паводле дадзеных перапісу 1999 года пражывалі каля 30 тысяч татарараў, азербайджанцаў, башкіраў, узбекаў, туркменаў і іншых (усяго 27 народаў), якія традыцыйна вызнаюць Іслам. Яны аб'яднаны ў 27 мусульманскіх абшчын. Дзейнічаюць 7 мячэцей: у Іўі, Навагрудку, Слоніме, Смілавічах, Відзах, Клецку і Лоўчыцах. У 1994 годзе адбыўся І Усебеларускі з'езд мусульман у Мінску, які абвясціў утварэнне Мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь, кіруючым органам якога з'яўляецца муфціят на чале з муфціем. 23 лютага ў сталічным Палацы ветэранаў з нагоды свята Курбан-Байрам адбудзецца ўрачысты сход і канцэрт.

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасада прафесарска-выкладчыцкага складу (для тых, хто мае мінскую прапіску):
кафедра спецыяльнага фартэпіяна
прафесар — 1;
кафедра фізічнага выхавання
загадчык кафедры — 1.
Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання. Заявы і дакументы накіроўваць на імя рэктара на адрас:
220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30. Даведкі па тэлефонах: 227-49-42; 226-06-70.

Запрашаем!

Шаноўныя сябры! 26 лютага спаўняецца 70 гадоў з дня выхату ў свет першага нумара штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва". З гэтай нагоды ў Доме літаратара і сакавіка а 18 гадзіне адбудзецца святочная вечарына. Запрашаем усіх "лімаўцаў" — і аўтараў, і чытачоў! Будзьма разам!

Юрась СВІРКА

Наскае і парнаскае

З КАШТОЎНАГА РАДУ

Да выхату кнігі «Бацька Нёман» Нарэцце ўвабраны ты ў кнігу. Мне бачны твае берагі. Ты песняй адклікнешся мігам: «Як сонца, як дзень дарагі».

О, Нёман... Чутны адгалоскі Уздыхаў, што ў хвалях гучаць. Астэрыка цябе з Сакалоўскім Стварылі, каб людзям спяваць.

Ты бачышся на далаглядзе, На карце — блакітная ніць. Цябе можна ў кнізе паглядзіць, У той, што ў кнігарні стаіць.

Зямляк твой у лаўку не проста Загляне і раз, і другі. Ой, Нёман, кусаешся коштам, Цябе не купіць: дарагі!

Зямляк усумніцца: «Знаёмы, Няўжо не пазнаў мяне ты? Жывы ўсім даступны, мой Нёман, А ў кнізе не ўсім: залаты».

З выданнем пабачыцца можна — Тут Нёман у славе-красе. Шкада, што любоўна не кожны Дамой фаліянт панясе.